

Установа адукацыі  
«Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў»

Факультэт мастацкай культуры  
Кафедра рэжысуры

УЗГОДНЕНА  
Загадчык кафедры

  
Н.В. Петухова  
«19» снежня 2022 г.

УЗГОДНЕНА  
Дэкан факультета

  
А.В. Пагоцкая  
«19» снежня 2022 г.

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНЫ КОМПЛЕКС  
ПА ВУЧЭБНЫХ ДЫСЦЫПЛІНАХ: «ТЭХНІКА МОВЫ, МОЎНАЕ  
ДЗЕЯННIE I АСНОВЫ ДЫКТАРСКАГА МАЙСТЭРСТВА»

модуля  
**МОЎНАЕ ДЗЕЯННIE Ў СВЯТАХ**

для спецыяльнасці 6-05-0215-04 Рэжысурा прадстаўленняў і свят  
прафілізацыі: Рэжысурা народных абрадаў і свят  
Рэжысурা сучасных відовішчаў і івэнт-праектаў

Складальнікі:  
Н.К. Авяркова, старшы выкладчык кафедры  
Ю.Д. Царэвіч, старшы выкладчык кафедры

Разгледжана і зацверджана  
на пасяджэнні Савета факультета мастацкай культуры  
«19» снежня 2022 г., пратакол № 5

**СКЛАДАЛЬNIКI:**

Н.К. Авяркова, ст.выкладчык кафедры рэжысурсы ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў»;  
Ю.Д. Царэвіч, ст.выкладчык кафедры рэжысурсы ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў»

**РЭЦЭНЗЕНТЫ:**

У.А. Трапянок, дырэктар дырэкцыі канала «Культура» генеральнага прадзюсарскага цэнтра Беларускага радыё Белтэлерадыёкампаніі, кандыдат мастацтвазнаўства.

І.А. Алексніна, загадчык кафедры тэатральнай творчасці ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт.

**РЭКАМЕНДАВАНА ДА ЗАЦВЯРДЖЭННЯ:**

*кафедрай рэжысурсы ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў» (пратакол № 5 ад 01.12.2022 г.);*

*саветам факультэта ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў» (пратакол № 5 ад 19.12.2022 г.)*

**КАРТА ДЭПАНАВАННЯ ДАКУМЕНТА НАВУЧНА-МЕТАДЫЧНАГА  
ЗАБЕСПЯЧЭННЯ ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫИ**

<b>№ рэгістрацыі</b>	<b>Дата</b>
<b>Асноўны загаловак</b>	«Тэхніка мовы», «Моўнае дзеянне» і «Асновы дыктарскага майстэрства» модуля «Моўнае дзеянне ў святах»
<b>Звесткі да загалоўка</b>	Вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасці 6-05-0215-04 Рэжысура прадстаўленняў і свят прафілізацыі: 1-17 01 05-01 Рэжысура народных абраадаў і свят 1-17 01 05-02 Рэжысура сучасных відовішчаў і івэнт-праектаў
<b>Звесткі аб аўтарах</b>	склад. Н.К. Авяркова, Ю.Д. Царэвіч
<b>Месца падрыхтоўкі</b>	БДУКМ   Год падрыхтоўкі   2022
<b>Колькасць старонак, звесткі аб ілюстрацыях</b>	100 стар.

**Рэферат (анатацыя):** Састаўлены з улікам вучэбнай праграмы прадстаўленай дысцыпліны. Уключае вучэбную праграму, тэматычныя планы і матэрыялы дыдактычнага характару. Уключаны лекцыйны і практычны матэрыял, пропанаваны спіс рэкамендуемай літаратуры. Уключаны пытанні залікаў і экзаменаў, вызначаны крытэрыі ацэнкі студэнтаў.

**Рашэнне аб дэпанаванні дакумента прыняў**

«19» снежня 2022 г.,пратакол № 5

**Рэцензенты:**

Трапянок У.А., дырэктар дырэкцыі канала «Культура» Генеральнага прадзюсерскага цэнтра Беларускага радыё Белтэлерадыёкампаніі, кандыдат мастацтвазнаўства.

Алексніна І.А., загадчык кафедры тэатральнай творчасці ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт.

**№ і дата рэгістрацыі (для ВМК)**\_\_\_\_\_

**Документ накіраваны на дэпанаванне са згоды яго аўтараў**

Н.К. Авяркова

Ю.Д. Царэвіч

Дэкан факультета мастацкай культуры А.В. Пагоцкая

## **ЗМЕСТ**

- 1. ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА**
- 2. ТЭАРЭТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ**
  - 2.1. Канспект лекцый**
  - 2.2. Кіна-, відэа-, аўдыаматэрыялы**
- 3. ПРАКТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ**
  - 3.1. Апісанне практычных работ (тэматыка і метадычныя ўказанні да практычных заняткаў)**
  - 3.2. Апісанне індывідуальных заняткаў (тэматыка і метадычныя ўказанні да індывідуальных заняткаў)**
- 4. РАЗДЗЕЛ КАНТРОЛЮ ВЕДАЎ**
  - 4.1. Апісанне самастойнай работы (метадычныя ўказанні да самастойнай работы студэнтаў)**
  - 4.2. Крытэрыі ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці студэнтаў**
  - 4.3. Сродкі дыягностикі вучэбнай дзейнасці студэнтаў**
  - 4.4. Кантрольныя пытанні для самаправеркі студэнтаў**
  - 4.5. Пытанні да заліку (экзамену)**
- 5. ДАПАМОЖНЫ РАЗДЗЕЛ**
  - 5.1. Вучэбная праграма курса**
  - 5.2. Асноўная літаратура**
  - 5.3. Дадатковая літаратура**
  - 5.4. Тэрміналагічны слоўнік**

## 1. ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Мова адлюстроўвае ўнутраны свет чалавека. Стадыенне да слова выяўляе культурны ўзровень народа і асаблівасці культурнага ўзроўня кожнага чалавека. Гэта праблема востра ўстала цяпер у нашай краіне, калі абрывуўся паток замежных слоў, шырока распаўсюдзілася ў інфармацыйнай прасторы нядбайнай, прамерна хуткая гаворка. Жывым увасабленнем нацыянальнай свядомасці, асновай і апорай этнічнай культуры з'яўляецца нацыянальная мова і моўная традыцыя. Сучаснае маўленне забівае ўсё багацце непаўторнай беларускай культуры, рэжысёры прадстаўленняў і свят праз сваю творчасць павінны быць носьбітам нацыянальнай культуры, у прыватнасці, адраджаць і захоўваць беларускую мову.

Таму ў выхаванні рэжысёраў свят вялікая ўвага надаецца дысцыпліне «Моўнае дзеянне ў святах». Рэжысёр павінен бездакорна валодаць асновамі сцэнічнага дзеяння, без якога немагчымы творчы працэс, немагчыма ні ўздзейнічаць на калектыву творцаў, ні захапіць звышзадачай, ўсхваляваць і накіраваць да ўнутранага і знешняга дзеяння, немагчыма стварыць ні асобы мастацкі вобраз свята ці прадстаўлення. Рэжысёр павінен сам дасканала ведаць прынцыпы валодання ўнутранай і знешняй тэхнікай (школай перажывання і ўвасаблення), павінен валодаць і шматлікімі прафесійнымі ўменнямі, навыкамі, без якіх стаць рэжысёрам, майстром святочнага дзеяння праста немагчыма.

Метадычныя матэрыялы дапамагаюць сістэматызаваць навучанне, накіраваць студэнтаў на шлях выяўлення прафесійных здольнасцей. Ведаць – азначае рабіць, мала растлумачыць. Трэба моцна пажадаць і настойліва дабівацца вызначанай мэты. Гэта работа залежыць ад добрай волі і энергіі саміх студэнтаў, ад іх падрыхтоўкі да ажыццяўлення канкрэтных моўных задач на практицы. Таму прадмет «Моўнае дзеянне ў святах» неад'емны ад дысцыплін «Рэжысура свят», «Асновы драматургіі і сцэнарнага майстэрства», «Асновы рэжысуры і мастэрства акцёра» і інш., нягледзячы на тое, што кожны з іх мае свае спецыфічныя асаблівасці. Да вывучэння студэнтам прадстаўлецца тэарэтычная база, па якой праходзіць практичнае прымяненне засвоенага.

*Мэта і задачы* вучэбна-метадычнага комплекса.

*Мэта* – выхоўваць маўленчыя здольнасці рэжысёраў прадстаўленняў і свят комплексна, звяртаючы ўвагу як на тэхнічны, так і на сэнсавы бок маўлення. Развіваючы і ўдасканальваючы прыродныя галасавыя дадзеныя, выхоўваць арфаэпічную культуру, навучыць працэсу авалодання аўтарскім словам, яго змястоўнай, дзейснай, стылёвой прыродай.

*Задачы:*

1) тэхніка мовы

- набыццё навыкаў прафесійнага дыхання;
- распрацоўка гучнага, гнуткага голаса і ўменне валодаць ім;
- набыццё бездакорнай дыкцыі;
- авалоданне ўзорным вымаўленнем.

2) моўнае дзеянне ў разнастайных літаратурных жанрах

- засваенне асноў славеснага дзеяння;
- засваенне арфаэпічных норм рускай і беларускай літаратурнай мовы;
- прымяленне законаў логікі мовы;
- работа над словам у разнастайных моўных жанрах.

3) выхаванне педагогічных здольнасцей рэжысёра;

- развіццё моўнага слыху, засваенне тэорыі і методыкі дысцыпліны;
- карыстанне ведамі аб правядзенні групавых і індывідуальных заняткаў па курсе ва ўмовах творчага калектыву.

Прадмет «Моўнае дзеянне ў святах» выкладаецца ў адпаведнасці з праграмнымі патрабаваннямі. Вядучым прынцыпам навучання з'яўляецца комплекснасць выкладання ўсіх аспектаў дысцыпліны «Моўнае дзеянне ў святах»: развіццё маўленчых і галасавых магчымасцяў будучых рэжысёраў і выкананіццаў святочнага дзеяння, выхаванне інтанацыйна-меладычнай культуры, выхаванне дыкцыйнай і арфаэпічнай культуры, навучанне працэсу авалодання змястоўнай, дзейснай і асабістай прыродай аўтарскага слова.

На працягу ўсяго часу навучання будучыя рэжысёры знаёміцца са спадчынай вялікіх майстроў моўнага дзеяння, моўнымі асаблівасцямі. У працэсе навучання студэнтам прывіваюцца навыкі фанацыйнага дыхання, удасканальваюцца іх маўленчы голас, умацоўваюцца і ўзбагачаюцца яго дыяпазон (гукавысотны, дынамічны, тэмпарытмічны), выпраўленне маўленчых недахопаў (дыкцыйныя адхіленні ад фанетычных і арфаэпічных нормаў), здымаюцца психалагічныя і фізічныя заціскі, якія перашкаджаюць свабоднаму гучанню голасу.

Будучыя рэжысёры прадстаўленняў і свят вывучаюць нормы сучаснага літаратурнага беларускага і рускага вымаўлення, вучацца моўнаму дзеянню, імкнуцца авалодваць яго вобразнай і стылёвай прыродай, вывучаюць напрактицы законы расповяду ў розных стылях і жанрах.

Навучанне моўнага дзеяння вядзеца ў цесным узаемадзеянні з іншымі профільнымі дысцыплінамі.

## **2. ТЭАРЭТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ**

## **2.2 Канспект лекцый**

Тэма : Эпічныя жанры ў моўным дзеянні (байкі, казкі).  
Жанравыя асаблівасці.

### **Пытанні:**

1. Байка і казка ў духоўным выхаванні рэжысёра і выканаўцы.
2. Жанравыя асаблівасці байкі.
3. Жанравыя асаблівасці казкі

**Мэта:** Раскрыццё жанравых асаблівасцей байкі і казкі, іх практычнага значэння пры ўласбленні матэрыяла.

### **Тэкст лекцыі**

#### **1. Байка і казка ў духоўным выхаванні рэжысёра і выканаўцы**

Да эпічных жанраў мастацкай літаратуры адносяцца раманы, аповесці, апавяданні, казкі, байкі г. д., г. зн. такія віды літаратуры, ў якіх жыццё адлюстроўваецца ў апавяданні пра чалавека, яго паводзінах, перажываннях, адносінах да разнастайных з'яў рэчаіснасці.

Байкі казкі – як малая форма эпічнага апавядання – найбольш лаканічныя, дынамічныя, захапляючыя, шырока выкарыстоўваюцца ў святочнай практыцы.

Жыццеўстойлівасць гэтых жанраў тлумачыцца тым, што яны пастаянна знаходзяць для сябе ўсё новыя і новыя прымяненні. Бо кожная эпоха, кожнае новае пакаленне людзей – крок на шляху да прагрэсу, духоўнасці. І байка з казкай, якія найбольш ярка адлюстроўваюць рост чалавечага ўсведамлення, дапамагаюць людзям вызваліцца ад разнастайных заганаў і недахопаў, застаўляюць «вясёла развітвацца са сваім мінулым». Тому байкам і казкам як жанрам мастацкай літаратуры адводзіцца значнае месца ў выхаванні гарманічнай, духоўна багатай асобы.

Першым прыступіць да выяўлення аўтарскай задумы твора і знаходжання «зыходных кропак», як казаў К. С. Станіслаўскі, неабходна, хаця б у агульных рысах, уяўляць сабе спецыфіку таго жанра, над уласбленнем якога адбудзецца праца. Веданне жанравых асаблівасцей твора не толькі аблягчае яго вывучэнне, але і арыентуе выканаўцу ў яго творчых пошуках, дае ўпэўненасць, арганічнасць у творчым самаадчуванні.

#### **2. Жанравыя асаблівасці байкі**

Разгледзім, што ж харектарызуе байку як жанр эпічнага роду літаратуры?

Першае. Камедыйна-сатырычны змест; іншасказальны паказ людзей, іх харектараў, учынкаў і адносін.

Другое. Расказ аб якой-небудзь падзеі, мэта якога сцвердзіць пэўную маральна-сацыяльную ісціну.

Трэцяе. Ярка выражаныя адносіны аўтара да станоўчага і адмоўнага.

Чацвёртае. Прастата кампазіцыйнай пабудовы; частае супадзенне кульмінацыі апавядання з канцоўкай твора.

Пятае. Займальнасць, дынамізм і лаканізм сюжэта.

Шостае Устойлівая харктарыстыка герояў (багаты – бедны, добры – злы і г.д.).

Сёмае. Фармуліроўка ідэі ў маралі.

Восьмае. Вершаваная форма мовы.

Пералічаныя асаблівасці жанра лёгка можна прасачыць на прыкладзе любой байкі.

Разгледзем кожны з пералічаных момантаў па-асобку.

I. Камедыйна-сатырычны змест байкі абумоўлены tym, што аб'ектам адлюстравання мастака з'яўляюцца: сацыяльнае і маральнае зло, глупства, дурныя норавы і рысы харктару людзей. Усе гэтыя з'явы ў той ці другой ступені адхіляюцца ад нормы і таму параджаюць успрыняцце камічнага.

«Сучасная эстэтычная навука вызначае прыроду камічнага не як нешта ўласцівае толькі аб'екту (байцы) ці толькі суб'екту (выканаўцу), а як вызначаныя адносіны паміж імі. І для таго каб навучыцца разумець камічнае ў байках і перадаваць яго слухачам, неабходна вывучыць тыя ўзаемаадносіны, якія складваюцца паміж камедыйным аб'ектам (байкай) і успрыняўшым гэты аб'ект, суб'ектам (выканаўцам)» \*5

Для гэтага неабходна выявіць сутнасць баечнага камізма, форму яго праяўлення і прааналізаваць галоўную ўмову успрыняцця камічнага – пачуццё гумару.

Што стварае смешнае ў байках і прыёмы, якімі байкапісец дабіваецца камічнага эффекта ў байках, формы яго праяўлення мы разгледзем падрабязна ў асноўнай лекцыі, а далей лагічна працягнем размову пра пачуццё гумару суб'екта (выканаўцы).

«Для таго, каб успрыняць камічнае ў жыцці і мастацтве, неабходна валодаць канкрэтнымі задаткамі, г.зн. пачуццём гумару.

Пачуццё гумару – гэта складаная душэўная якасць. Яна праяўляецца праз уменне чалавека знайсці смешную рысачку ў сітуацыях, дзе, здаецца, нічога смешнага. І вось гэта ўменне знайсці смешнае ў несмешным, камічнае ў сур'ёзным дадзена не кожнаму, хаця ў жыцці і «смех і гора», як кажа народная прыказка, суседнічаюць побач. Лёгка знайсці нешта смешнае ў непрыяўнай сітуацыі, калі яна здарылася не з вамі, а з кім-небудзь іншым, і вельмі цяжка праявіць пачуццё гумару, калі гэта адбылося з намі. Вось такая сітуацыя – сапраўдане выпрабаванне для пачуцця гумару. Чалавек як бы «аддаляеца» ад самога сябе, глядзіць на сябе збоку, знаходзіць смешнае ў сабе самім і адбываеца пераход адмоўнай эмоцыі ў станоўчую». \*7 Пачуццё гумару як бы забяспечвае «здавальняючае самаадчуванне ў далёка не здавальняючай сітуацыі».

Вучоныя лічаць, што задаткі пачуцця гумару ў той ці іншай ступені ўласцівы амаль усім людзям. Аднак ці будуць яны развівацца і выкарыстоўвацца, залежыць ад многіх фактараў, і перш за ўсё ад разумовага і эмацыянальнага развіцця чалавека, яго светапогляду і ўзору культуры. Пры гэтым неабходна падкрэсліць, што больш цесна пачуццё гумару звязана з розумам чалавека. Бо першым рассмяяцца, мы павінны зразумець камізм, як кажуць, «раскусіць» яго. Адсюль невыпадковая заўвага, што «байка – ёсьць паэзія розума»

Уздзейнне тых ці іншых жанраў і відаў мастацтва на эмацыянальна-пачуццёвую сферу жыцця чалавека пастаянна вывучаецца. З даследванняў па гэтай праблеме можна зрабіць вывад, што сатыра ў першую чаргу адрасавана да нашага пачуцця гумару. Адсюль, можна меркаваць, што праца па ўвасабленні камедыйна-сатырычных жанраў літаратуры ў вуснае слова, не толькі выяўляе наяўнасць ці адсутнасць гэтага каштоўнага дару, але і развівае здольнасць чалавека адчуваць смешнае.

Другая харектэрная асаблівасць байкі як жанра заключаецца ў яе апавядальнасці.

Якую б байку мы не ўзялі – вялікую ці маленъкую, з мінімумам ці мноствам дыялогаў дзеючых асоб – у ёй заўсёды будзе расказ абыкай-небудзь падзеі. І вядзе гэты расказ дасціпны, вясёлы чалавек то іранічна, то хітравата, то з добрай мяккай усмешкай. І гэтага расказчыка забаўнай, павучальнай гісторыі ніколі не варта губляць. Уся падрыхтоўчая праца па ўвасабленні байкі ў вусную мову і накіравана на тое, каб спачатку зразумець гэтага аўтара – расказчыка, потым максімальная наблізіцца да яго, падзяліць з ім шчыра ўсе думкі і пачуцці настолькі, каб горача сцвярджаць як сваё асабістасць: «В ком есть и совесть, и закон, тот не украдет, не обманет, в какой бы нужде ни был он», ці «Дзе б хто ні працаваў, якое б крэсла ні займаў – патрэбна чалавекам заставацца», «Калі свіння рэкамендуе, які ўжо там аўтарытэт!..», «Перш трэба высветліць, чаго работнік варты, а потым на пасаду прызначаць» і г.д.

Страна аўтара – г.зн. сябе – расказчыка са сваімі мэтамі і задачамі – самая распаўсюджаная памылка выкананіцца – студэнтаў. У большасці выпадкаў байка разыгрываецца па асобах, па ролях, «а аб аўтары ўспамінаюць толькі ў маралі, калі ўжо асабліва відавочна размова расказчыка са слухачом, дзе выразна падкрэсліваецца аўтарская ідэя. Байку нездарма называюць «маленъкай драмай», «маленъкай камедыяй», «сцэнкай у асобах».

Драматычны пачатак байкам надае сцэнічная выразнасць, якая і знаходзіц сваё (непасрэднае) выражэнне ў дыялогах. Яркая, сакавітая мова баечных асоб настолькі прываблівая, што мала падрыхтаваны выкананіца робіць яе галоўнай, самастойна існуючай: пачынае іграць за ўсіх герояў і гэтым самым губляе галоўнае ў расказыванні байкі – расказчыка.

Нельга забываць гэту важную асаблівасць байкі і помніць, што невялікі вершаваны твор – байка – адносіцца да эпічнага роду мастацкай літаратуры толькі дзякуючы гэтай сваёй асаблівасці – адлюстроўваць жыццё ў расказе, апавяданні аб ім. І няхай у тэксце многа дыялагічнай мовы, тым

энергічней яна павінна гучаць, так як на ёй перш за ўсё тримаецца дзеянне расказчыка; праз яе выканануца перадае свае адносіны.

Адносіны байкаўца да прадмета свайго апавядання складаюць трэцюю характэрную асаблівасць байкі як жанра мастацкай літаратуры. Адносіны канкрэтныя, якія адкрыта выражают аўтарскую пазіцыю. І гэтыя адкрытыя адносіны аўтара мы можам распазнаць па наступных арыенцірах.

Па-першае, па імёнах дзеючых асоб (Гэты арыенцір тыпічны толькі для камедыйна-сатырычных жанраў). Героям баек – Львам, Лісіцам, Ваўкам, Аслам – заданы канкрэтныя, толькі ім уласцівыя якасці характара: вернасць Сабаку, жорсткасць і нахабнасць ваўку і г.д. Баечных асоб нездарма параўноўваюць з шахматнымі фігурамі: каню, слану і г.д. уласцівы канкрэтныя правілы гульні. Агульнасць гэтай сімволікі і стварае пэўную «зададзенасць», падобную на шахматныя фігуры, якая і дазваляе распазнаць намеры аўтара, яго адносіны да ўсяго апавядаемага.

«Сам прынцып прымянення замест чалавечых тыпаў масак жывёл устанаўлівае і спосаб перадачы мовы дзеючых у байцы асоб. Менш за ўсё іх трэба перагружаць надуманым псіхалагічным зместам. Зато ў поўнай меры іх можна рабіць характарнымі, выпуклымі. Бо ў байцы дзейнічаюць абагульненныя характары, пастаўленыя ў пэўную сітуацыю. Таму яркае выкананне баек не цураеца некалькі гратэсковага стылю.»

Аднак выканануца не павінен абмяжоўвацца спрошчаным разуменнем, што, напрыклад, «асёл» - гэта свайго роду іерогліф, знамянуючы тупасць увогуле. Выкryвальная накіраванасць байкі патрабуе ад выканануцы дакладнага ведання, хто такі «асёл» у данай байцы, які род тупасці ён увасабляе, які сацыяльны арыгінал гэтага персанажа зараз, сёння, які адрасат выканання. У адной байцы асёл – тупіца-бюракрат, у другой – фанабэрыйцы начальнік. І нямала яшчэ як можа раскрывацца гэты «іерогліф» у кантэксле агульнага. Гэта дыктуеца трактоўкай твора, звышзадачай выканануцы.

Па-другое, па маралі. Яна можа быць яўнай, выразна сформуліраванай у канцы ці пачатку байкі. Напрыклад: "Быть сильным хорошо, а умным лучше вдвое" (Лев и Человек). Мараль можа быць скрытай, як бы завуаліраванай, неаформленай спецыяльна ў вывад, але «раствораная» ва ўсім апавяданні («Рыцарь» - И. Крылов). Мараль можа быць укладзена ў вусны якога-небудзь персанажа. Напрыклад: «Волк и Пастухи» - И. Крылов, «Варона і Чыж» - М. Багдановіч, «Свяяство» - К. Крапіва.

Па-трэцяе, па мове аўтарскага апавядання. Думкі, пачуцці, разнастайныя адносіны аўтара выражаютца ў мове, у падборы слоў, якімі ён карыстаецца. Звернем увагу на дзеясловы, эпітэты, параўнанні і адчуем мноства адценняў аўтара ў яго адносінах да адлюстраваных з'яў і падзей.

«И надобно ж беде случиться» («Волк и Ягнёнок» - И. Крылов)

«Какой-то греховодник...» («Троеженец» - И. Крылов)

«Варона горла драла» («Варона і Сарока» - М. Маляўка)

З гэтих характарыстык бачна, што аўтар з вялікім спачуваннем адносіцца да адных; пасмейваецца над другімі; нецярплівы да трэціх. Т. ч.,

аналіз мовы апавядання, маралі і імёнаў дзеючых асоб байкі дапамагаюць выявіць верныя аўтарскія адносіны і ўвасобіць байку больш дакладна.

Чацвёртай хараектэрнай асаблівасцю байкі як жанра выступае ў нашым выказванні прастата кампазіцыйнай пабудовы, пры якой назіраецца частое супадзенне кульмінацыі апавядання з канцом твора. Як мы ўжо раней адзначалі, у кожнай байцы заключана супярэчнасць, якая развіваецца ў двух планах. Пры гэтым абодва планы нарастаюць адначасова. Чым больш хлусівая пахвала гародніку Мірону ад хлопцаў-злодзеяў, tym больш выразна адкрываецца «прынцыповасць» дзеда Мірона. Чым мацней бесклапотнасць Страказы («Стрекоза и Муравей»), tym больш няўмольны Муравей, вастрэй і бліжэй пагібелъ Страказы.

Дзве лініі дасягаюць свайго апагея ў кульмінацыі і гэта кульмінацыя амаль заўсёды супадае з канцоўкай байкі. Даныя абставіны абавязваюць выкананіцу весці скразное дзеянне свайго апавядання праз дзве супрацьлеглых стараны па нарастанні, да кульмінацыі, дзе супраціўленне паміж імі дасягае свайго найвышэйшага накалу і развязкі.

У заключэнні неабходна разгледзіць яшчэ адну важную асаблівасць байкі як жанра – яе вершаваную форму. Большасць баек напісана вольным вершам. вольны верш – гэта верш, вытрыманы ў адным памеры пры неаднолькавай колькасці стоп у строчцы. Часцей за ўсё – гэта разнастопны ямб. Разнастопнасць набліжае баечныя вершы да рытму размоўнай бытавой мовы. Як мы ўжо адзначалі вышэй, выкананне байкі – сапраўды расказ, размова, але размова асобая – вершаваная, дзе захаванне законаў верша таксама неабходна, як і пры выкананні любога вершаванага тэкста. Таму і засяродзім увагу на гэтых момантах.

- а) Трымаць міжрадковую паўзу.
- б) Выконваць правіла «пераноса»

в) Захоўваць той націск у словах, які дае аўтар. І нават калі моўны націск у якой-небудзь байцы рэдка адрозніваецца ад нормы, прынятай у нашы дні, захоўваць яго неабходна, бо а) ён уключаны ў даны метр верша; б) адлюстроўвае моўную культуру эпохі байкапісца і яго асабістую своеасаблівасць. І няхай вас не засмучаюць некаторыя недарэчныя з сучаснага пункту гледжання моўныя націскі. не імкніцеся «выпраўляць» гэтыя ўяўныя памылкі, «падганяць» літаратурную норму, уласцівую мове мінулых часоў, да сучаснага вымаўлення. Вучыцесь глядзець на міжрадковую паўзу, «перанос» і гукавыя паўторы ўнутры верша як на важныя падказкі ў справе выяўлення аўтарскай задумы і свайго рашэння.

### **3. Жанравыя асаблівасці казкі.**

Казка – старажытнейшая форма моўнай творчасці. Яна з'явілася ў гісторыі чалавецтва, як і ў жыцці кожнага чалавека, раней самой кнігі.

Тэрміну «казка» папярэднічае слова «байка», ад дзеяслова «баяць», г.зн. гаварыць. Першыя ўпамінанні пра байкі, якія расказвалі «на сон надыходзячы» адносяцца да VII стагоддзя. Казкамі пацяшалі дзяцей і

дарослыҳ. Іх расказвалі ў сялянскіх хатах, на заезных дамах, у баярскіх церамах, царскіх палатах. Асаблівай папулярнасцю карысталіся казкі ў народзе. Сяляне, салдаты былі не толькі слухачамі, але і выканаўцамі, творцамі казак. Пераходзячы з пакалення ў пакаленне казкі ўдасканальваліся. выпадковае не замацоўвалася ў іх. Заставалася толькі тое, што адпавядала ідэйна-мастацкім імкненням, выражала яго светапогляд, сацыяльныя і маральныя ўяўленні, мастацкія густы.

Мір казкі – гэта мір Мары, прыгажосці, фантазіі, бескарыслівых пачуццяў, высокіх подзвігаў, дзе ісціна і мараль пакладзены ў прыгожую мастацкую форму. Гэта падман, але падман мэтазгодны. Гэта «естественно и так и быть должно...» \*8

Натуральнасць і мэтазгоднасць такога прыёма даўно былі адзначаны народам. Казка, такім чынам і была вызвана да жыцця «педагагічнымі патрэбамі».

Павучаючы – забавіць,  
Забаўляючы – вучыць.

Таму разуменне выхаваўчых каштоўнасцей «універсальнага» і жыццерадаснага жанра літаратуры – казкі -, і ўменне выкарыстоўваць іх на практицы неабходны сучаснаму рэжысёру свята і выканаўцу, зацікаўленаму ў сваім творчым і грамадзянскім росце.

У якасці асноўных прыкмет казкі – народнай і літаратурнай (пісьменніцкай) – можна лічыць: па-першае, «устаноўку на выдумку», г.зн. фантастычнасць зместа; па-другое, аптымізм апавядання, мэта якога пазабавіць і павучыць; па-трэцяе, некаторыя кампазіцыйна-стылістичныя асаблівасці.

Казка падаецца казачнікам і ўспрымаецца слухачамі перш за ўсё, як паэтычны вымысел, як гульня фантазіі.

### I. Фантастыка казачнага апавядання прайўляеца

1. У адухатварэнні з'яў прыроды (крынічка, рабулка, воблакі, ветрык, мароз, Снежная каралева, Марскіцар і г.д.).

2. У надзяленні іх звышнатуральнай сілай (Калабок, Катафей Іванавіч, Сіўка-бурка і г.д.).

3. У ідэалізацыі, гіпербалізацыі і прамалінейнасці адлюстравання герояў і падзей («Кого за руку схватит – рука прочь, кого за ногу схватит – нога прочь», «Падчарыца церпіць усе крыўды і абразы, застаецца ветлівай і ласкавай нават тады, калі касцяне ад холада і г.д.»).

4. Ва ўмоўнасці прасторава-часовага існавання герояў («Даўным-даўно...», «Блізка ці далёка...», «За тридевять земель...» і г.д.)

Такое гратэсковае адлюстраванне героеў і падзей, найбольшае завастрэнне канфлікта нараджае фантастычную ситуацыю, якую немагчыма ўяўіць ў рэальнасці.

Праўда казкі:

1) у сацыяльным становішчы герояў (сяляне, жывуць у вёсцы, не багаты);

2) у адлюстраванні быта, звычаяў (маюць сваю гаспадарку, выконваюць хатнюю працу, мараць аб дастатку і г.д.);

3) ва ўзаемаадносінах паміж людзьмі (мачаха ненавідзіць падчарацу, абажае родную дачку, стары шкадуе сваю дачку, але падпараткоўваеца волі жонкі і г.д.);

4) у веры абавязковай перамогі добра і справядлівасці (узнагароджанне годнага і пакаранне невартага чалавека, пакаянне мачахі);

5) у павучальным выгадзе («Загаласіла старуха, ды позна»);

6) у ідэі апавядання (якую можна сформуліраваць прыказкамі і прымаўкамі)

«Робячы зло, на добро не спадзяйвайся», «Рана ці позна, але праўда перамагае», «Каб не праверыў, дык ніколі не паверыў бы» і інш.

Як бачым праўда і выдумка цесна пераплецены ў казцы. «Казачная выдумка сгушчае праўду, узбуйняе яе, фарміруе ідэалы, таму казачная фантастыка дапамагала народу жыць, вучыла верыць у магчымасць аблігчэння працы, раіла быць моцным у жыццёвых бедах, заклікала не мірыцца са злом і несправядлівасцю.» \*6

II. Адсюль вынікае другая істотная асаблівасць казкі як жанра – яе аптымізм. «Фольклору – казаў А.М. Горкі – совершенно чужд пессимизм. Народу – творцу фольклора – свойственны сознание своего бессмертия и уверенности в победе над всеми враждебными ему силами». Нават тады, калі герой гінуць ці блізка да гэтага тон апавядання казак бадзёры, таму што, так ці іначай, перамагаюць высокія духоўна-этычныя ідэі. У гэтым іх гуманістычнае выхаваўчае значэнне. І калі кожную з казак адрознівае свой стыль, свая непаўторная манера выкладання, то ў цэлым усіх іх аб'ядноўвае агульная мэта: пазнаваўча-выхаваўчая і забаўляльная. «Сказка учит и забавляет. Когда забавляет, учит. Когда учит, забавляет.» \*3 І робіць гэта лёгка, весела, пры цесным узаемадзеянні са слухачамі.

III. Трэцяя харектэрная прыкмета жанра казкі вызначаеца цэлым шэрагам кампазіцыйна-стылістичных асаблівасцей. Да іх адносяцца: 1) пабудова казак; 2) паўторы; 3) асобныя паэтычныя формулы.

1) Ва ўсіх казках, як сюжэтных творах, можна выяўіць кампазіцыю: завязку, развіццё дзеяння, кульмінацыю і развязку. Казачнае дзеянне адрозніваеца большай дынамічнасцю, чаму садзейнічаюць шматлікія дзеясловы («ішоў, ішоў...», «едзе, едзе...», «ляцелі яны, ляцелі...» і г.д.). Пры гэтым, падзейны час можа атрымліваць паскарэнне і за кошт аўтарскіх рэмарак тыпу: «І вось – не будзем зацягваць наш расказ – настала раніца.» і г.д.

2) Любімым прыёмам казачнай паэтыкі з'яўляецца траекратнасць паўтораў. паўтор аднаго матыва ці фрагмента сюжэта можа быць альбо колькасным (часта казка ставіць перад героем перашкоды, для пераадольвання якіх неабходна зрабіць трох спроб), альбо звязанным з якаснымі зменамі, калі кожны паўтор вызначаны ўскладненнем задачы (напрыклад, перамагчы спачатку трохгаловага, потым шасцігаловага, і дзесяцігаловага змея).

Т.ч., разнастайныя колькасныя і якасныя паўторы садзейнічаюць паглыбленню і паскарэнню казачнага дзеяння.

3) Мастацкія формулы ў казцы – гэта, свайго роду, паэтычныя штампы. Звычайна вылучаюць абрамляючыя сярэдзінныя формулы. Да абрамляючых адносяцца: зачын і канцоўка («Жылі-былі...», «Вось і казцы канец.» і г.д.). Гэтыя зачыны і канцоўкі звязаны са зместам казак, таму з'яўляюцца неабходным элементам апавядання. Іншую функцыю выконваюць прыказка і канцоўка прыгаворкавага характару. Яны не звязаны з дзеяннем і ствараюць свайго роду заслону, якая адкрывае і закрывае казку («Тут і казцы канец, а хто слухаў – маладзец.» і г.д.).

Сярэдзінныя формулы сустракаюцца ў сярэдзіне казачнага апавядання. Яны цесна звязаны са зместам казак: адны з іх малююць зневісі воблік асоб і прадметаў («Прыгажосць такая, што ні ў казцы сказаць, ні пяром апісаць.»); другія з'яўляюцца часткай дзеяння і ўяўляюць сабой формулы-апісання («Пайшоў, куды вочы глядзяць...»); формулы-звароты («Сі́ука-бурка, вешчая каурка»); формулы, якія звязваюць асобныя эпізоды ў казачным апавяданні («Раніца вечара мудрэй», «Ці многа, ці мала...» і г.д.).

Такім чынам, багацце і мудрасць мовы, аптымізм і дынамізм апавядання надаюць казцы большую зімальнасць, адшліфоўваюць яе пазнаваўчую, выхаваўчую і забаўляющую функцыі.

### **Кароткія выводы**

Уключаныя ў праграму курса «Моўнае дзеянне» байкіі казкі выконваюць важную ролю ў развіцці асобы рэжысёра і выкананіцы іх прафесійных якасцей. Праца над гэтымі жанрамі развівае мысленне, ўяўленне, пачуццё гумару шляхам засваення прыёмаў камічнага, вытлумачальныя здольнасці; адточвае найважнейшыя выканальніцк-я ўменні: сапраўдныя зносіны; дзеянне, контрдзеянне, лагічную і мастацкую перспектывы; дае магчымасць авалодваць дыялогам і яркай характарнасцю вобразаў; асвойваць паліту камічнага; добра авалодваць вершаванай і апавядальнай формай, галасавой рухомасцю, інтаніраваннем, зменай тэмбра і тэмпа – рytмам мовы. Акрамя гэтага, праца над эпічнымі жанрамі садзейнічае маральному і духоўному выхаванню рэжысёраў і выкананіцаў, іх актыўнай грамадзянскай пазіцыі, неабходнасці адкрылага наступлення на сацыяльнае і маральнае зло.

### **Ключавыя паняцці:**

камедыйна-сатырычны змест, аб'ект і суб'ект, пачуццё гумару, образ рассказчика, контрдзеянне, “мультыплікацыйная” кінастужка бачанняў.

### **Кантрольныя пытанні.**

1. Якія гістарычныя корні ўзнікнення байкі?
2. Што харектарызуе байку як жанр эпічнага рода літаратуры?
3. Чым абумоўлены камедыйна-сатырычны змест байкі?
4. Што такое пачуццё гумару і як яго развіваць?

5. Якая роля расказчыка ў байцы?
6. Па якіх арыенцірах мы распазнаем адносіны байкапісца да ўсяго перадаваемага?
7. Раскрыйце ролю маралі ў байцы.
8. Якія ўменні і навыкі выпрацоўвающа пры працы над байкай?
9. Якія сацыяльныя вытокі ўзнікнення казкі?
10. У чым праўда і выдумка казкі?
11. Якія функцыі wykonвае казка ў грамадстве?
12. Што дае праца над казкай выканаўцу і рэжысёру?

### Практычныя заданні

1. Выбраць рэжысёрска-выканаўчы матэрыял: байка, казка.
2. Азнаёміцца з жанравымі асаблівасцямі выбранай байкі (камедыйна-сатырычным зместам, ярка-выражанымі аўтарскімі адносінамі апавядання, вершаванай формай, супадзеннем кульмінацыі твора з канцоўкай і г.д.).
3. Азнаёміцца з жанравымі асаблівасцямі выбранай казкі (разабрацца, у чым праўда і выдумка казачнага матэрыяла, вызначыць да ўсяго матэрыяла дакладныя адносіны і намеціц перспектыву перадаваемага пачуцця).
4. Ажыццяўіць ідэйна-тэматычны аналіз байкі і казкі (вызначыць тэму, ідэю, выканальніцкую звышзадачу, выявіць канфлікт).
5. Ажыццяўіць ідэйна-дзейсны аналіз: вызначыць кампазіцыйную пабудову (экспазіцыя, завязка, развіццё дзеяння, кульмінацыя, развязка), разбіць на дзейсныя кускі і знайсці ім меткі дзеясловы, выражуючыя задачы расказчыка і адпавядаючыя камедыйна-сатырычнаму жанру (сатыра, гумар, іронія), выявіць лагічную перспектыву).
6. Працаваць над “мультыплікацыйнай” кінастужкай бачанняу, падпараткоўваючы мэтам і намерам расказчыка.
7. Выявіць адзінства вершаванай формы і зместа байкі.
8. Знайсці верныя выразныя сродкі (мастацкую перспектыву, тон апавядання, познную актыўнасць).

### Цытаваная літаратура

1. Артоболевский Г.В. Художественное чтение. М.: Просвещение, 1978, с. 190.
2. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений, т. IV.- М, Издательство АН СССР, 1954, с.149.
3. Горький А. М. Собр. сочинений: в 30-ти т., т. 27.- М.: Художественная литература, 1953, с. 305.
4. Лук А.Н. О чувстве юмора и остроумии.- М.: Искусство, 1968, с. 72.
5. Петрова Э.А. Эпические жанры в работе самодеятельного театрального коллектива.- Л., ЛГИК, 1980, с.9.
6. Петрова Э.А. Эпические жанры в работе самодеятельного театрального коллектива.- Л., ЛГИК, 1980, с. 44.

7. Петрова Э.А. Эпические жанры в работе самодеятельного театрального коллектива.- Л., ЛГИК, 1980, с. 16.
8. Чехов А. П. Собр. соч.: в 12-ти т., т. 5.М: Художественная литература, 1955, с.111.

#### **Рэкамендаваная літаратура:**

1. Ардов В.Г. Разговорные жанры на эстраде.-М., Сов. Россия, 1968, с. 17-23.
2. Артоболевский Г.В. Художественное чтение, М., Просвещение, 1978, с. 186-192.
3. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. М., Просвещение, 1986, с. 81-93.
4. Каляда А.А. Выразнае чытанне. Мн., Вышэйшая школа, 1989. с. 134-143.
5. Каляда А.А. Мастацкае чытанне у школе.
6. Петрова А.А. Эпические жанры в работе самодеятельного театрального коллектива., ЛГИК, 1980.
7. Станиславский К.С. Собр.соч. в 8-ми томах, Т.3 Глава: «Законы речи», с.80-133.

#### **Тэма: Прыёмы камічнага ў байках.**

#### **Пытанні:**

- 1.Прыёмы камічнага ў байках.
- 2.Формы праяўлення камічнага.

**Мэта:** Раскрыццё сутнасці найбольш тыповых прыёмаў камічнага ў байках і форм праяўлення камічнага.

#### **Тэкст лекцыі**

Прыёмы камічнага ў байках нараджаліся і фарміраваліся ў розныя перыяды развіцця байкі. Тыпізіруючая сутнасць баек пераастала першапачатковы повад напісання многіх з іх.

У лекцыі разглядаюцца найбольш тыповыя прыёмы, якія часцей выкарыстоўваюцца ў байках. Жанр байкі, яе іншасказальнасць дае магчымасць для рознай трактоўкі твора. Таму ў аснове байкі можа ляжаць не адзін, а некалькі прыёмаў. Які альбо якія з іх найбольш падыходзяць, гэта залежыць ад сутнасці баечнага матэрыялу, канфлікту, дзеяння і супрацьдзеяння, звышзадачы выкананіцы. І так,што стварае камічнае ў байках, якімі прыёмамі дабіваецца байка пісец камічнага эфекта?

## 1. Прыёмы камічнага ў байках

### 1.Прыём аллегорыі, іншасказу.

Камічныя эфекты ствараюцца перш за ўсё тады, калі жывёл надзяляюць чалавечымі рысамі. Тоэ, што людзі прадстаўлены асламі, валамі, лісіцамі і г.д. і надзелены моваю ужо само па сабе смешна.

“Аслу раз выдалі мандат”

“Кот Тимофей- открытая душа”

“На шуку подан в суд донос”

“Казёл быў у Вала сакратаром”

Заменім на хвіліну ў тэксле Шчупака, ката, якім-небудзь Іванам Іванавічам, і гумар адразу знікне.

Бо рысы, якімі надзелены гэтыя персанажы выходзяць на паверхню адразу і ў найвышэйшай ступені. “Таму што паказ чалавечых заган у вобразе жывёл больш камічны, аголены, так як ідэя твора і аўтарскі намер угадваюцца адразу.”\*1. Таму трэба ўлічваць гэты прыём, звяртаць увагу на назву жывёл і дабываюць з прыёма аллегорыі і іншасказу пачуццё смешнага. Яно і будзе ляжаць у аснове вашых выканальніцкіх адносін.

### 2.Прыём неадпаведнасці паміж знешнасцю і тым, што за ёй хаваецца, паміж ілюзіяй і рэчаіснасцю.

Дэманстрацыя неадпаведнасці паміж высокім меркаваннем чалавека аб сваёй маральнай, грамадской, інтэлектуальнай значнасцю ўяўляюць сабой адзін з асноўных прыёмаў пабудовы камічнага харектара. І асабліва папулярны гэты прыём у байках.

Колькі мы ведаем самазадаволеных Індыкоў, Аслоў, Ілжывых кветак, пустых Мяхоў і Бочак, якія лічаць сябе вышэй за ўсіх акружаочных. Выяўленне неадпаведнасці паміж уражаннем, якое яны выклікаюць, ці спрабуюць выклікаць у грамадства, і іх сапраўднай унутранай змястоўнасцю і складаюць ў байках эффект камічнага.

1. К. Крапіва “Саманадзейны конь”
2. У. Правасуд “Культурныя ваўкі”
3. Э.Валасевіч “Слановы масаж”

## 2. Прыём перавелічэння і перамяншэння

Гэты прыём зрадні парадзіраванню. Сутнасць гэтага прыёма зводзіцца да дэфармацыі з’яў. Дэфармацыя адбываецца за кошт альбо гіпербалізацыі адной з рыс харектара, знешняга ablічча, схільнасці, якая будучы даведзена да ненатуральных памераў, скажае ўнутранае ці знешняе ablічча чалавека, альбо ва ўніжальнасці, спрошчанасці, вульгарызацыі тых з’яў, якія лічацца дастойнымі, заслугоўваючымі павагі.

Прачытаем, напрыклад, байкі Г.Юрчанкі “Кузьма і штаны”, С.Міхалкова “Бюроцрат и Смерть” і мы выявім, што давядзенне аўтарам да

абсурда, да поўнай дэфармацыі асобных рыс і ўчынкаў герояў непазбежна нараджае камічнае. Да прыёма перавелічэння можна аднесці і глупства. Адно з галоўных якасцей глупства- неуменне перанесці прыдбаны вопыт з адной сітуацыі ў другую (нездарма кажуць, што дурань паўтарае адны і тыя ж памылкі, а разумны чалавек чыніць кожны раз новыя). Аб гэтым сведчаць усе персанажы- аслы. У байках: Я.Купалы “Асёл і навука”, М.Скрыпкі “Асёл на імянінах”, Э.Валасевіча “Вол і Асёл”, У.Стадольніка “Асёл у львінай шкуры”, “Осёл и Соловей”, “Осёл и Мужик” прадэманстравана глупства як галоўны аспект абсмяяння.

У наш час глупства па-ранейшаму застаецца предметам наших пастаянных насмешак. Як сказаў Д.Бедны ў адной са сваіх баек. “Хотя в былые дни для знатного осла открыты были все карьеры, а революция ослов пораstryясла.- Однако ж их ещё осталось свыше меры.”\*2

### 3. Прыём агалення кантрастаў

Сутнасць яго заключаецца ў супастаўленні розных, часцей палярна процілеглых чалавечых тыпаў (з пункту гледжання знешнасці, харектара, тэмперамента, звычак і поглядаў).

Прыкладам супастаўлення такіх контрасных герояў, абавязкова вызываючых успрыняцце камічнага могуць служыць велічны, спакойна ступаючы слон і маленькая забіяка-моська (“Слон і моська”) І.Крылова; моцны, працавіты Вол і крывапівец Агадзень (“Вол і Агадзень К. Крапівы”). Хутканогі працаунік Конь і зайдросная жаба (“Конь і Жаба” У.Корбана) і многія іншыя.

### 4. Прыём нечаканасці

Прыём, дзе ўсякі сюжэтны ход, паварот думкі, непрадбачаны чытачом; усё, што адбываецца насуперак меркаванням і складае прыём нечаканасці. Яркім прыкладам данага прыёма з'яўляецца байка І. Крылова “Музыканты”.

“Сосед соседа звал откусать;  
Но умысел другой тут был:  
Хозяин музыку любил  
И заманил к себе соседа певчих слушать.”

Па логіцы, аматар музыкі павінен быў кіравацца такімі крытэрыямі ацэнкі спевакоў хора як унісон, мілагучнасць, слых і г.д. А што мы бачым ў байцы? Калі “запели молодцы: кто в лес, кто по дрова” і “в ушах у гостя затрешало”, ён узмаліўся: “Чем любоваться тут? Твой хор горланит вздор!” – гаспадар з замілаваннем адказаў, што гэта праўда, так : “Они немножечко дерут, зато уж в рот хмельного не берут, и все с прекрасным поведеньем”. Такі нечаканы паварот думкі героя ад музыкі да цудоўных паводзін цвярознікаў і складае камічны эфект байкі.\*3 Нечаканы сюжэтны ход у

канцы апавядання мы бачым таксама ў байках І. Крылова “Щука”, “Рыцарь”, “Вельможа”.

Нават кароткая характарыстыка асноўных прыёмаў камічнага, найбольш выкарыстоўваючых у байках, сведчыць аб tym, што крыніцай смешнага ў байках заўсёды аказваецца супярэчнасць, неадпаведнасць паміж ablіччам і сутнасцю, формай і зместам. Таму выканаўцу байкі неабходна ўмець выяўляць гэтую супярэчнасць, барацьбу, канфлікт, дакладна, выразна вызначаючы, у чым заключаецца дзеянне і контрудзейнне байкі.

Гэта адзін з важнейшых вывадаў ( і “выхадаў” з тэорыі ў практыку), які вынікае з аналіза сутнасці баечнага матэрыяла. Высветліўшы, у чым сутнасць камічнага, у выніку якіх прыёмаў дасягаецца камічны эфект баечных герояў і сітуаций, неабходна разгледзець і форму праяўлення камічнага.

## 5. Формы праяўлення камічнага

Камічнае заўсёды звязана з эмацыянальна-пачуццёвай сферай чалавека. Найбольш распаўсюджаным вынікам успрынняцца камічнага з'яўляецца смех. Існуюць дзве асноўныя формы камічнага: сатыра і гумар, сатырычны і гумарыстычны смех.

Гумарыстычны смех- гэта пазіцыя прымірэння, паблажлівасці, цярпімасці, дабрадушнасці. Гумар разглядае недасканаласці жыцця і чалавечыя слабасці як нешта такое, з чым прыходзіцца мірыцца, да чаго можна аднесціся паблажліва. Гумар, як правіла, прыцягвае ўвагу да дасканаласці данай з'явы, ліквідацыя недахопаў у ёй і не заклікае катэгарычна да знішчэння данай з'явы. Асуджэнне гумарыста не пазбаўлена мяккасці і нават сімпатыі. Адсюль смех гумарыстычны- гэта дружалюбная, добрая ўсмешка.

Сатырычная пазіцыя- гэта пазіцыя непрыміримай, безкампраміснай барацьбы са злом, адмоўных старон жыцця. Сатыра вызывае не толькі смех, але і боль, і сум, і гнеў, і пагарду. Сатырычны смех ператвараецца ў гнеўны пратэст і абурэнне, ўбачыўшы маральную і духоўную выродлівасць, брыдкасць.

Смех сатырычны- гэта смех гнеўны, бічуючы, саркастычны. Такім чынам, адносіны аўтара да рэчаіснасці і ў сатыры, і ў гумары аднолькавае-насмешлівае. Але насмешка розная: у гумары- мяккая, добрая, спачуваючая; а ў сатыры- непрыміримая, гнеўная, здзеклівая.

Пераходнае становішча паміж сатырай і гумарам займае іронія. Іронія- гэта замаскіраваная насмешка, дзе скрыты сэнс з'яўляецца адмаўленнем відавочнага. Гэта, ці “пахвала ў выглядзе ганення”, ці “ганенне ў выглядзе пахвалы”.

“Отколе, умная, бредёшь ты, голова?-

Лисица, встретясь с Ослом его спросила”.

Такую іронію можна назваць жартайліва-дабрадушнай. Вясёлай іроніяй напоўнены самі назвы некоторых баек:

“Трудолюбивый медведь”,

“Слон-живописец”,  
“Пародісты Пень”,  
“Трухлявы Дуб”,  
“Ліса-рэвізор”,  
“Камплімент са шпількай”,  
“Дыпламаваны баран” і інш.

Можна знайсці прыклады і гнеўнай, саркастычнай, сумнай іроніі ў байках. І так, байка перш за ўсё- сатыра, але сатырычная накіраванасць дапаўняеца гумарам, іроніяй. Аўтарская пазіцыя ў байцы далёка не адназначная і ад гэтага выканануцу недастаткова ўстанавіць наяўнасць станоўчых ці адмоўных адносін аўтара да падзеі і з’яў. Усе гэтыя агульныя катэгорыі патрабуюць канкрэтызацыі. У кожных станоўчых і адмоўных адносінах многа тонаў і паўтонаў, якія неабходна распазнаць, што і прывядзе да вернага ўвасаблення аўтарскай задумы.

### **Кароткія выводы:**

Вывучэнне прыёмаў камічнага ў байках для выканануцы і рэжысёра з’яўляеца неабходнасцю, бо дае свабоду ў творчых пошуках, дакладнасць у выяўленні аўтарской задумы, яркасць і гарманічнасць выканання, а значыць і больш зфектыўным уздзейнне на думкі і пачуцці слухачоў.

### **Ключавыя паняцці:**

Прыёмы камічнага, аллегорыя, іншасказ, формы праяўлення камічнага, гумар, сатыра, іронія.

### **Кантрольныя пытанні.**

1. Якімі прыёмамі дабіваецца байкапісец камічнага ў байках?
2. Якія вы ведаецце формы праяўлення камічнага ў байках?
3. Што дае выканануцу знаходжанне канкрэтных аўтарскіх адносін да падзеі і з’яў, адлюстраваных ў байцы?

### **Практычныя заданні.**

1. У выбранных байках (адна- для працы з выкладчыкам, другая- для працы з аднакурснікам) вызначыць, якія прыёмы камічнага выкарыстаны аўтарамі баек?
2. Прааналізуць, праз якія формы праяўлення камічнага аўтар передае свае канкрэтныя адносіны да падзеі у байцы?

### **Цытаваная літаратура.**

1. Петрова Э.А. Эпические жанры в работе самодеятельного театрального коллектива,- Л., ЛГИК, 1980. с.10.
2. Петрова Э.А. Эпические жанры в работе самодеятельного театрального коллектива,- Л., ЛГИК, 1980. с.11.
3. Петрова Э.А. Эпические жанры в работе самодеятельного театрального коллектива,- Л., ЛГИК, 1980. с.13.

## **Літаратура.**

Г.В.Артоболевский, Художественное чтение, М. Просвещение 1978, с. 186-192.

А.А.Каляда, Выразнае чытанне, Мин., Вышэйшая школа.с.140-143.

Петрова Э.А. Эпические жанры в работе самодеятельного театрального коллектива,- Л.,ЛГИК, 1980,с.9-16.

## **Тэма: Этапы работы над эпічнымі жанрамі**

### **Пытанні:**

1. Выбар байкі, казкі.
2. Пазнанне байкі і казкі, як эпічных жанраў.
3. Раскрыццё аўтарскай задумы.
4. Увасабленне аўтарскай і выканальніцкай задумы ў вусным слове.
5. Аналіз выступлення.

**Мэта:** раскрыццё сутнасці і задач этапаў работы над байкай і казкай.

Як мы ведаем з выканальніцкай практыкі, каб добра прачытати які-небудзь мастацкі твор, трэба яго пазнаць.

Ад выбара і да публічнага выканання твора ляжыць доўгі творчы шлях яго вывучэння.

Не з'яўляюцца выключэннем ў гэтых адносінах байкі і казкі. Вопыт работы ў гэтых жанрах пацвярджае, што ўсю падрыхтоўчую работу над байкай і казкай можна ўмоўна падзяліць на чатыры этапы:

1. Выбар байкі і казкі.
2. Пазнанне байкі і казкі, як жанраў.
3. Раскрыццё аўтарскай задумы.
4. Увасабленне аўтарскай і выканальніцкай задумы ў вуснае слова.

### **1. Выбар байкі і казкі**

Матывы выбару баек – гэта заўсёды водгук на з'явы і падзеі, якія адбываюцца вакол нас. Жыццеўстойлівасць байкі, як жанра, тлумачыцца тым, што пастаянна знаходіць для сябе ўсё новыя і новыя прымяненні, застаўляе “Весела развітвацца са сваім мінулым”.

Адсюль выбар байкі – гэта не выпадковасць, а заканамернасць, бо думкі і пачуцці байкаўца знаходзяць жывы водгук у душы выканаўцы, што жыццёвыя асацыяцыі, узнікаючыя пры чытанні баек, застаўляюць выканаўцу абагульніць свой жыццёвыя вопыт, даваць верную ацэнку перажытым падзеям. Што і нараджае патрэбу данесці да слухачоў менавіта гэты матэрыйял.

Вынік такіх адносін да выбару літаратурнага твора, як правіла добры, бо выбар заснаваны на глыбокай асабістай зацікаўленасці, якая своечасова спалучаецца з зацікаўленасцю грамадства.

Такім чынам, падкрэслім, што выбіраць неабходна байку актуальную, патрэбную ўсім і асабіста вам, як грамадзяніну. Прыступаць да работы над байкай толькі тады, калі зразумееце, што не зможаце прамаўчаць, як не можаце “не выдыхнуць калі ўдыхнулі.“ Помніце, што байка сёння – вострая зброя барацьбы з усім тым, што псуе наша жыщё; што яе прызначэнне – сцвярджаць мараль духоўнага, гарманічнага грамадства.

## **2. Пазнанне байкі як жанра**

Жанравым асаблівасцям байкі прысвечана лекцыя №5, а ў лекцыі №6 падрабязна разгледжаны прыёмы камічнага эффекта ў байках. Таму няма патрэбы падрабязна зноў раскрываць тут гэты этап працы над байкай.

Падкрэслім толькі, што веданне жанравых асаблівасцей байкі для выканаўцы і рэжысёра абавязкова, бо яно не толькі аблігчае вывучэнне твора, але і арыентуе выканаўцу і рэжысёру ў яго творчых пошуках і рэалізацыі накіраваных на дасканаласць творчых вынікаў.

## **3. Раскрыццё аўтарскай задумы**

Зразумець мэты і намеры аўтара дапамагае ідэйна-дзейсны аналіз твора. Ён мае як бы два пазнаваўчых узроўні: літаратурны (ці ідэйна-тэматычны) і дзейсны. Гэтыя абодва ўзроўні карэктывуюць, развіваюць і паглыбляюць адзін другога.

Літаратурны аналіз часта называюць папярэднім, лагічным. І гэта невыпадкова, так як мэта літаратурнага аналіза – зразумець думку аўтара. Гэты важнейшы этап работы К.С. Станіслаўскі называў “разведкай роздумам” і патрабаваў ад сваіх вучняў поўнай канкрэтнасці і дакладнасці ў раскрыцці аўтарскай задумы. Задачы літаратурнага аналіза: вызначэнне тэмы, ідэі твора, выяўленне канфлікта, дзеяння і контрдзеяння, аўтарскіх адносін да ўсяго перадаваемага, раскрыццё харектараў дзеючых асоб і разуменне стылю твора.

Размова пісьменніка з чытачом пачынаецца з назвы твора. Назва – гэта душа твора, яго “пашпарт”. Назва, як бы ўбірае у сабе ідэйна-вобразны сэнс твора. Таму пазнанне байкі павінна пачынацца з яе назвы.

Якую б байку мы не ўзялі, яе назва, як правіла, указвае ці на галоўных дзеючых асоб, у якіх увасоблена думка ўсяго твора (“Дзед і Баба”, “Вол і Агадзень”, “Каршун і Цецярук,” і інш.), ці прама на гэту думку (“Дыпламаваны Баран”, “Саманадзейны Конь”, “Ганарысты Парсюк” і інш.). У байцы лёгка знайсці ўсе кампазіцыйныя элементы: экспазіцыю, завязку дзеяння, яго развіццё, кульмінацыю, развязку і мараль, якая рэдка можа знаходзіцца у пачатку байкі. Нават на такіх маленъкіх байках як, напрыклад “Варона і Чыж” (М.Багдановіч) мы абавязкова знайдзем шэраг звязаных паміж сабой жыццёвых падзеяў, якія паслядоўна развіваюцца. Выявіць падзеі,

у першую чаргу , дапамагаюць дзеясловы. Напрыклад у байцы “Скула” – на паясніцы скула села (экспазіцыя). “У чалавека ўсё заныла цела” (завязка дзеяння). Спраба рухацца ў такім стане (Развіццё дзеяння), і толькі ляжаць даюць такія абставіны (кульмінацыя), але скула паные ды згіне (развязка), а ёсьць людзі, якія ныюць ўсё жыццё, горшыя за скулу (мараль).

Бачым, як многа дзея словаў, якія рухаюць і развіваюць апавяданне. Вось гэтага нельга выпускаць з поля зроку. Гэтыя дзеясловы дапамагаюць нам у справе выяўлення і тэмы, і ідэі твора.

Такім чынам, удумлівы анализ баечнага матэрыяла, дае магчымасць дакладна выявиць аўтарскія мэты і намеры. Аднак , разуменне галоўных пазіцый байка пісца не заўсёды можа быць адназначным для ўсіх выкананіц. Іншасказальніца адлюстраванне рэчаіснасці адчыніе дарогу шырокім жыццёвым асацыяцыям выкананіц, што сама па сабе ўжо ўмова творчасці, што стварае бліскучыя магчымасці для трэніроўкі яго вытлумачальных навыкаў.

“Басня... - говорил А.А. Потебня, - похожа на точку, через которую можно привести бесконечное число линий.” Другімі словамі, вобраз, заключаны ў байцы, нясе бясконцыя магчымасці для абагульнення. І гэта сапраўды так. Многія байкі напрыклад, К.Крапівы (“Саманадзейны конь”, “Дэкрэт” і інш.), І.Крылова (“Вельможа”, “Дикие козы” і інш.) утрымліваюць у сабе такія багатыя вобразныя змест, якому з цягам часу сталі цесныя вузкія рамкі канкрэтнай маралі. Таму ў самым дакладным увасабленні аўтараў байкі , прадстаўнік новага пакалення заўсёды знайдзе месца для асабістага пачуцця і адносін, якія нараждаюць яго час, яго эпоху.

Творчы працэс пазнання байкі не абмяжоўваецца разуменнем аўтарскай задумы. Ідэя твора – вось, што галоўнае, і якую выкананіцу абавязаны зразумець і палюбіць. Але на гэтым расказчык не можа астанавіцца. Бо ён жыве і дзейнічае ва ўмовах, часта зусім не падобных на той час, у якіх жыву і твары ў пісьменнік. Канкрэтныя жыццёвыя падзеі, людзі, якія акружаюць яго, а таксама асабістыя грамадскія і творчыя імкненні, расказчыка дапаўняюць, развіваюць, канкрэтызуюць ідэю аўтара.

К.С.Станіслаўскі казаў, што акцёра любяць тады, калі ў яго ёсьць “Чёткая, интересная сверхзадача и хорошо подведённое к ней “Сквозное действие””.

Дзейсны анализ (наступны за літаратурным) і ставіць сваёй мэтай “выявиць той шлях, па якому, як па рэках, рухаецца да кульмінацыі, да звышзадачы скразное дзеянне выкананіцы”.

Скразное дзеянне звязвае ўсе асобныя кускі байкі адзінай скразной лініяй і накіроўвае іх да канчатковай мэты, да звышзадачы, супадаючы з ідэяй твора.

“Такім чынам дзейсны анализ байкі дапамагае намеціць лагічную перспектыву думкі аўтара; выявиць лінію скразнога дзеяння, якая ахоплівае ўсе асобныя кускі твора, і набліжаць ідэю аўтара да звышзадачы”.

А канчатковае ператварэнне ідэі твора ў асабістую звышзадачу выканаўцы ажыццяўляеца ўжо на трэцім этапе авалодання байкой, калі ў работу актыўна ўступае творчае ўяўленне выканаўцы.

4. Увасабленне аўтарскай і выканальніцкай задумы ў вуснае слова.

Мэта гэтага этапа: напоўніць даны аўтарам змест асабістымі пачуццямі, ўяўленнямі, адносінамі і імкненнімі. Другімі словамі: зрабіць аўтарскі тэкст сваім асабістым. Дасягаеца гэта перш за ўсё, у выніку актыўнай працы ўяўлення.

“К.С.Станіслаўскі казаў, што кожнае слова і кожны рух артыста на сцэне павінны быць вынікам вернага жыццяўляення. Непарыўны прагляд бачанняў унутранага зроку стварае, свайго роду, кінастужку, асабліва неабходную выканаўцу, які расказвае пра падзеі і з’явы, а не існуе ў заданых прапанаваных абставінах п’есы”<sup>4</sup>. Акрамя таго, кінастужка бачанняў выканаўцаў байкі некалькі адрозніваеца ад бачанняў выканаўцы, выконваючага твор рэалістычнага плана.

Гэта звязана з асаблівасцямі байкі як жанра, дзе героі – жывёлы, а надзелены чалавечымі рысамі, як мы ўжо гэта ведаем. І вось ад спалучэння звярынага аблічча з чалавечай манерай размаўляць, апранацца, дзейнічаць узникне ёфект камічнага ў байках. Напрыклад, байка І.Крылова “Две козы”.

“По жердочке чрез ров шла чопорно коза,  
Навстречу ей другая.  
“Ах, дерзкая какая!  
Где у тебя глаза?  
Не видишь разве ты, что пред тобою дама?  
Посторонись!”

Давайце ўявім. Перш за ўсё паставім нашых герояў вертыкальна на дзве нагі. Казе-даме паміж рог надзенем шляпку з кветкамі і пер’ем, а на капытцы звышмодныя туфлі на высокіх абцасіках. А на пярэднія ногі-рукі павесім парасон і сумачку і ўявім сабе ў думках, як гэта прыгажуня пайдзе па вузенькай жэрдачцы праз глыбокую канаву.

Канешне, такая карціна ўяўлення вызывае ў нас смех.

Вось так і трэба працаваць над бачаннямі ў байках, падпарадкоўваючы іх сваёй звышзадачы і ўздзейнічаючы на слухача, гэта значыць зацікаўляючы яго сваімі бачаннямі і сваёй звышзадачай.

Такім чынам, “дзейнасць нашага ўяўлення заўсёды жывіцца ўспрыманнем рэальнай рэчаіснасці. Але для перадачы думак і пачуццяў байкапісца недастаткова простых жыццёвых назіранняў і ўспрыманняў. Выканаўца байкі павінен творча перапрацаваць усе ўяўленні аб рэальных прадметах. Сэнс гэтай перапрацоўкі заключаецца ў агглютанацыі (ад лацінскага слова - прыкліваць), гэта значыць у стварэнні новага вобразу – баечнага вобразу – шляхам далучэння да аблічча жывёлы чалавечых рыс і якасцей.

Другімі словамі, выканаўцу байкі неабходна не звычайнай кінастужка бачанняў, а так званая мультыплікацыйная, у якой адлюстроўваючы

цікаўныя фігуркі звяроў, якія існуюць і дзейнічаюць па законах чалавечага жыцця”.

Аднак не ўсе байкі маюць герояў жывёл. Існуе многа баек і такіх, у якіх дзейнічаюць непасрэдна людзі.

Таму лагічна ўзнікае пытанне якія характеристары павінны мець бачанні, калі ў байцы дзейнічае чалавек?

Адказ вынікае зноў жа з асаблівасцей байкі як жанра, дзе заўсёды прысутнічаюць элементы няпраўды, выдумкі, гэта значыць таго, чаго ў жыцці не бывае; альбо прыёмы давядзення да абсурда шляхам перабольшання ці пераменышання асобных падзей і з’яў.

Прыкладам можа быць байка С.Міхалкова “Бюрократ і Смерть”, дзе гаворыцца пра бюрократызм, што нават Смерць, стоячы ў доўгай чарзе за неабходнай паперкай, памерла, так і не дачакаўшыся сваёй чаргі.

У даным выпадку сітуацыя карыкатурная, нават абсурдная. Таму рэалістычная кінастужка бачанняў у даным выпадку будзе менш дзейснай, чым “мультыплікацыйная”, дзе спецыяльна перабольшаны з’вы, якія аўтар хоча высмеяць.

Але практика выкананіць пацвярджае, што як бы поўна і ярка не ўяўляліся выкананіцу карціны і вобразы, яны не выкананіць сваёй галоўнай якасці, не зробяць слова дзейсным, калі не будуць падпарадкованы мэтам апавядання і намерам расказчыка, яго скразному дзеянню.

Такім чынам, “мультыплікацыйная кінастужка” бачанняў, якая хвалюе эмоцыі выкананіцы і жывіць яго пачуццё гумару, падпарадкоўваецца мэтам апавядання і намерам расказчыка і павінна ляжаць у аснове працы над бачаннямі ў баечных творах.

### Выкананне байкі

Асноўныя правілы публічнага выступлення: падрыхтоўка да выхаду, выхад на сцэну, дзеянне словамі, разбор прайшоўшага выступлення.

#### 1) Падрыхтоўка да выхаду.

У жыцці мы заўважалі, што чалавек, які расказвае смешныя гісторыі, як правіла, бывае ў добрым прыўзнятym настроем. Так і выкананіца, толькі калі ён сам будзе добры і вясёлы, зможа перадаць гэтыя стан. Таму перад выступленнем назапашвайце жыццерадаснае пачуццё і жаданне падзяліцца сваімі думкамі па канкрэтнаму поваду, расказанаму ў творы.

Аднак добры настрой выкананіцы не сумяшчальны з яго мышачными заціскамі. Смех увасабляе разняволенасць усяго арганізма. Таму творчае самаадчуванне і мышачная свобода ўзаемна абумоўліваюць адзін другога.

Такім чынам, падрыхтавацца да выступлення значыць: а) разняволіць мышцы, б) зняць непатрэбнае напружанне, в) мысленна ахапіць усё апавяданне у цэлым і назапашваць жаданне падзяліцца з другімі канкрэтнымі думкамі і пачуццямі сваёй байкі.

#### 2) Выход на сцэну.

Выход на сцэну – гэта пачатак публічнай творчасці. Можна выйсці хутка, а можна павольна, можна стаць за стулам ці няспешна сесці ў крэсла і

гэтак далей. Варыянтаў многа. Галоўнае – вынесці на сцэну адчуванне радасці будучай сустрэчы з аўдыторыяй. Бывае, што ў зале яшчэ шумна. І вам трэба некалькі секунд, каб перавесці на сябе ўвагу. Знайдзіце ў гэты момант зацікаўленыя вочы ў зале, звярніцесь да іх, падпрадкоўвайце іх сваёй воле расказчыка, якому ёсьць што сказаць.

Такім чынам, напружаныя хвіліны перад пачаткам выступлення а) запоўніце знаходжаннем фізічнай зручнасці; б) пошукамі аб'екта зносін для устаноўкі першапачатковага контакта з аўдыторыяй іavalodання ўвагай слухачоў.

в) Дзеянне словам.

Дзейніцаць словам – гэта значыць: актыўна і на сапраўднаму размаўляць з аўдыторыяй; захопліваць яе сваімі думкамі і пачуццямі, у агульным гэта значыць змяняць усведамленне людзей у неабходны для выступаючага накірунак. Без зносін са слухачом няма творчасці. Таму трэба бачыць іх вочы, угадваць, правяраць ці зразумелі яны тое, што вы хацелі сказаць ім; чакаць адказу і адказваць на меркаваныя пытанні, нязгода, бо менавіта байка, яе размоўнасць дае добрыя магчымасці выкананіць для набыцця навыкаў сапраўдных зносін з аўдыторыяй.

г) Разбор публічнага выступлення.

Як бы ўдала не прайшло выступленне, як бы добра вы сябе не адчувалі потым, удумлівы аналіз яго неабходны. Ён дазваляе не толькі выявіць вашы памылкі, але і замацаваць тое цэннае, што неспадзявана ўзнікла ў момант выканання.

Задайце себе некаторыя пытанні і адкажыце на іх. І карціна вашага ажыццёленага творчага працэсу будзе больш актыўнай. Ці змог я сабрацца перад выхадам, зняць непатрэбнае напружанне? Ці было мне ўтульна фізічна, калі я выйшаў? Ці змог я устанавіць контакт са слухачом? Як гучай мой голас? Якой была рэакцыя ў зале і ў якім месцы і г.д.

### **Кантрольныя пытанні:**

1. Што павінна ляжаць у аснове выбара байкі?
2. Якія функцыі wykonвае літаратурна-дзейсны аналіз байкі?
3. Чым тлумачыцца магчымасць рознай трактоўкі байкі?
4. Раскрыйце харектар бачанняў, неабходных выкананіць пры перадачы камічнага зместу байкі?
5. Што такое “агглютанацыя” і навошта яна патрэбна ў работе над байкамі?
6. Якія асноўныя правілы публічнага выканання байкі?

### **Практычныя заданні.**

1. Выбраць для працы байку і аргументаваць свой выбар.

2. Азнаёміцца з жанравымі асаблівасцямі байкі (камедыйна-сатырычным зместам, ярка выражанымі аўтарскімі адносінамі апавядання, супадзеннем кульмінацыі твора з канцоўкай, з вершаванай формай і г.д.).

3. Ажыццяўіць ідэйна-тэматычны аналіз байкі (вызначыць тэму, ідэю, выканальніцкую задачу, выявіць канфлікт).

4. Ажыццяўіць ідэйна-дзеісны аналіз (вызначыць кампазіцыйную пабудову, разбіць на дзеісныя кускі і знайсці ім меткія дзеясловы, якія выражают задачы расказчыка і адпавядаюць камедыйна-сатырычнаму жанру (сатыра, гумар, іронія), выявіць лагічную і эмацыйнальную перспектывы).

5. Працаўаць над “мультыплікацыйнай” кінастужкай бачанняў, падпараткоўваючы іх мэтам і намерам расказчыка.

6. Знайсці верныя выразныя сродкі (мастацкую перспектыву, тон апавядання, позную актыўнасць).

7. Пры ўласбленні байкі дзейнічаць словам у цесных зносінах са слухачом.

8. Пасля выступлення зрабіце крытычны аналіз выканання байкі (выкарыстоўвайце схему ацэнкі).

### **Цытаваная літаратура:**

1. Кочарян С. Заметки о художественном слове. – Л., 1975, №15, с.23.
2. Э.А.Петрова. Эпические жанры в работе самодеятельного театрального коллектива. – Л., ЛГИК, 1980. с.27.
3. К.С.Станиславский. Статьи, речи, беседы, письма. – М.: Искусство, 1953, с.656.

### **Этапы работы над казкой.**

#### **1. Выбар казкі:**

Кажуць, казка – заўсёды равесніца тым, хто яе слухае. Яна аднолькава знаходзіць дарогу да разуму і сэрца малых і дарослых; сына, бацькі, дзеда. Тому яна блізкая і зразумелая ўсім. Казка жаданая для любога ўзросту, “те, кто поменьше, наслаждаются ею “внешней стороной”, а те, кто постарше “внутренней.”<sup>1</sup>

Працуючы над выбарам казкі выкананаўца і рэжысёр павінны ведаць, што ў агульным арыентацыя на дзіцячу аўдыторыю патрабуе захавання наступных умоў: сцісласці (бо дзіця не здольнае на доўгую ўвагу), прастаты і цікаўнасці сюжэта. Адсюль аднаэпізадычныя казкі (часцей пра жывёл ці нескладаныя чарадзейныя), якія не зацягваюць прамы адказ на прамое пытанне: а што было ці будзе далей – больш за ўсё падыходзіць дзецям.

Пры выборы казак для дзіцячай аўдыторыі мэтазгодна кіравацца конкретнымі мэтамі: пазнаваўчымі; выхаваўчымі; эстэтычнымі, якія больш альбо меныш праўляюцца ў кожнай казцы. Хаця, як мы ўжо адзначалі ў папярэдній лекцыі ўсе гэтыя функцыі знаходзяцца ў адзінстве.

Для дзяцей дашкольнага ўзросту, каб увесці ў кола першых жыццёва важных уяўленняў, добра выкарыстаць народныя казкі пра жывёл. У іх асабліва адчуваеца пазнаваўчая старана за кошт паказу функцыянальных ўласцівасцей і якасцей прадметаў і з'яў: (рака – дае ваду, карова – малако, сенакосы – сена і гэтак далей.)

Народныя казкі неабходна часцей выкарыстоўваць, бо яны найбольш захоўваюць народныя традыцыі, жывую і вобразную, меткую і паэтычную мову народа.

Выяўленню вострай харектарнасці і пачуцця гумару асабліва садзейнічаюць казкі “гульнёвага” харектару, якія маюць дыялагічную форму апавядання (напрыклад, беларуская народныя казкі “Лісіца і жораў”, “Воўк і ваўчыха”, “Певень і курачка” і гэтак далей), вядомыя рускія казкі “Лисица и тетерев”, “Коза-дереза”, “Теремок” і гэтак далей, а таксама літаратурныя казкі розных аўтараў (В. Віткі, У. Караткевіча, А. Талстога, Ф. Крывіна і гэтак далей).

Такім чынам, дзякуючы сваім універсальным магчымасцям, выбар і дыяпазон выкарыстання казкі вялізны і падпарадкоўваеца разнастайным выхаваўчым і вучэбным мэтам.

### Пазнанне казкі як жанра.

Жанравыя асаблівасці казкі мы разглядалі раней у лекцыі № 5, таму няма неабходнасці вяртацца да гэтага пытання, а пералічым гэтыя асаблівасці: 1) “устаноўка на выдумку”, гэта значыць фантастычнасць зместа; 2) аптымізм апавядання, мэта якога пазабавіць і павучыць; 3) некаторыя кампазіцыйна-стылістычныя асаблівасці.

### 2. Падрыхтоўчая работа над казкай

Тэндэнцыя не “чытаць”, а расказваць казку ідзе з глыбокай старажытнасці. У аснове бытавання казкі ляжыць найбольшы кантакт са слухачамі і прастата перадачы казачнай мудрасці. Аднак прастата і лёгкасць, даверлівасць і захопленасць выканання казак – вынік вялікай і крапатлівой працы.

Мэты і задачы падрыхтоўчага этапа работы, а таксама асноўныя правілы, якія забяспечваюць прадуктыўнасць гэтага перыяду, у агульным, адзіны для ўсіх эпічных жанраў і ўжо разглядаліся намі вышэй (праца над байках.)

Таму застановімся на тых момантах падрыхтоўчай работы над казкай, якія абумоўлены спецыфікай гэтага жанра.

#### Вобраз апавядальніка.

1) Ва ўсіх эпічных творах мастацкай літаратуры вобразу рассказчика ў вырашэнні апавядання адводзіцца цэнтральная роля. Аднак у казцы асаба рассказчыка ўзрастает.

“А. М. Горкі пісаў: “Сказка внушае нам, что есть кто-то, кто хорошо видел и видит её глупое, злое, смешное, ... кто-то очень умный и смелый.” [2]

Гэты “кто-то” і ёсць вобраз разказчыка, надзелены празарлівасцю, маральна-духоўнай сталасцю і аптымізмам. Вобраз рассказчыка ў казцы – гэта абагульнены “твар народа”, які глядзіць на свет вачамі “і эпохі, і ідэі”. Помніце аб гэтым і паступова “нажывайце” у сабе гэтыя важныя якасці.

2) Прадметам апавядання казкі, як мы ўжо казалі, з’яўляецца фантастычны вымысел. Для таго, каб стаць праўдзівым і пераканаўчым, выканануцу неабходна асобая вера ў тое, пра што ён расказвае. Трэба паверыць і мысленна ўбачыць, напрыклад, як цягнуць рэпку; адчуць смак малочнай рэчкі; пачуць як размаўляюць жывёлы і гэтак далей.

Для дасягнення праўдзівасці і шчырасці апавядання рассказчыку неабходна, па-першае, разабрацца ў чым выдумка казкі і ў чым яе вялікая праўда, па-другое, вызначыць да ўсяго гэтага дакладныя адносіны, ад якіх і возьмуць пачатак яго пачуцці.

3) У майстэрстве апавядання казак на долю уяўлення выканануцы выпадае асабліва актыўная работа. Уяўленне рассказчыка павінна не толькі аднавіць фантастычны мір, адлюстраваны ў творы, але і дапоўніць яго, паколькі казачнае апавяданне адрозніваецца лаканізмам, адсутнасцю псіхалагічнай распрацоўкі харектараў дзеючых асоб, хуткімі пераходамі ад аднаго душэўнага стану героя да другога. У фальклорным творы, напрыклад “усё тое, што добра вядома народу і лёгка ўявіць ніколі не апісваецца, а толькі называецца.” Гэта асаблівасць казачнага апавядання распаўсюджваецца і на падзеі, і на вобразы дзеючых асоб.

Таму ў народнай казцы мы не сустрэнем апісання, напрыклад, знешнасці Івана-царэвіча і гэтак далей.

І для таго, каб за скупымі харектарыстыкамі слухачы “убачылі” прадмет апавядання поўна і сакавіта, выканануца павінен мысленна дамаляваць гэты недахоп, дагаварыць недаговоранае. Так узікае патрэба ў яркіх бачаннях.

4) У пачатку лекцыі мы гаварылі, што выканануцу баек патрэбна не звычайная карціна бачанняў, як у расказе аб рэальных падзеях і з’явах, а нешта падобнае на “мультыплікацыйную” кінастужку. Тоё ж самае належыць рэкамендаваць і выканануцу казак. Такім чынам, вера ў фантастычны вымысел – харектэрная рыса вобраза апавядальніка ў казачнай паэзіі.

Аднак гэта вера – умоўная і таму лёгкая, непасрэдная і абавязкова спалучаецца з пачуццём гумару. І выканануцу казак неабходна выхоўваць у сабе ўменне адчуваць і выяўляць смешнае ў апавяданні, знаходзіць у тэксце такія моманты, якія б і застаўлялі слухача ўнутрана ўсміхнуцца. Таму не прапускайце апісання, спецыяльна разлічанага на тое, каб павесяліць і пазабавіць слухача.

Такім чынам, асобае пачуццё веры ў казачны цуд, дабывае логікай, уяўленнем і пачуццём гумару робіць выканануцу шчырым саўдзельнікам перадаваемых падзей.

I паверыць ў праўду свайго вымысла расказчык можа праз логіку падачы казкі, прастату і захопленасць свайго расказу.

5) Выяўленне падтэкста казкі – вельмі важны момант падрыхтоўчай работы выкананіцы. Чым вастрэй і эмацыянальней падтэкст кожнай фразы, тым дакладней уздзейнне галоўнай думкі твора ў цэлым.

Таму выяўлены падтэкст казкі карысна замацоўваць, фармуліраваць прыказкамі і прымаўкамі, якія даюць яркую эмацыянальна-дзейсную форму выражэння для глубокай думкі шырокага абагульнення.

“Які майстар, такая і праца”,

“У працы “ох”, а ядуць за трох”;

“Ядуць за вала, а працуюць за камара” і гэтак далей. [3]

Сканцэнтраваны падтэкст у такую меткую, эмцыянальную моўную форму арганічна ўключае ў сабе паўнату думкі і пачуцця і тым самым садзейнічае яго больш лёгкаму засваенню.

6) Прастата і лёгкасць у выкананні казкі з'яўляецца тады, калі са слухачом ўстаноўлена сапраўднае жывое ўзаемадзеянне. “А падставы для такіх зносін закладзены ў самім тэксце казкі, напрыклад “Не ведаю, ці вядома вам, сябры, што тыгр і кот родзічы...”, “У адзін цудоўны дзень, скажам у аўторак... Вы спытаецца, чаму ў аўторак? А можа ў сераду?” і гэтак далей. [4]

Такія звароты зацікаўляюць слухачоў, раскоўваюць іх, уznімаюць настрой, устанаўліваюць атмасферу даверу.

Ад такога контакту з аўдыторыяй разнявольваецца і знешнє і ўнутрана і сам выкананіца, атрымлівае магчымасць тварыць свабодна і натхнёна, выкарыстоўваючы ў расказе найвышэйшыя сродкі мастацкай выразнасці – імправізацыю і паказ.

7) “Пад імправізацыяй у мастацтве расказывання казкі належыць разумець творчы працэс афармлення бачанняў і думак выкананіцы ў слова, якое ён, як бы “нараджае” тут жа, зараз на вачах у слухачоў і гледачоў у момант самога выканання”. [4]

Паказ у мастацтве апавядання казак вызначаецца яе важнейшай функцыяй – павесяліць і забавіць. Паказаць - гэта значыць прадставіць каго ці што-небудзь на агляд.

Фантастычная выдумка са сваім асобым мірам, у якім гавораць, дзейнічаюць жывёлы, прадметы і з'явы прыроды, адкрываюць багатыя магчымасці для паказа. Ступень “паказа” залежыць ад ступені драматызацыі казкі (гэта значыць наяўнасці дыялога, маналога, гукапераймання). Інтанцыя, міміка, жэст тут становяцца важнейшымі мастацкімі сродкамі выразнасці. Аднак, трэба помніць, што якім бы смелым і яркім ні быў паказ, у мастацтве расказа ён выконвае падпарадкоўвающую ролю.

Такім чынам, падрыхтоўчая праца над казкай абавязвае выкананіцу ажыццяўляць літаратурна – дзейсны аналіз твора.

Пры гэтым спецыфіка жанра казкі патрабуе ад выкананіцы а) асобай веры ў фантастычную выдумку; б) лёгкасці, прастаты, захопленасці расказа з мэтай павучыць і пазабавіць слухача.

I дасягаецца гэта яркай “мультыплікацыйнай” кінастужкай бачанняў, меткага падтэкста, пачуццём гумару ў расказчыка, імправізацыйнасці, паказа і канкрэтнай звышзадачай.

### Выкананне казак

Рыхтуйце сябе да выканання казкі, будзьце дабры і ўважлівы да акружаючых, чулыя да ўсмешкі і гумару. Назапашвайце ў сабе жаданне падзяліцца з другімі тым, што нясе ў сабе казка.

Перад выхадам на пляцоўку зніміце непатрэбны мышачны заціск, ахапіце мысленна сваю галоўную выканальніцкую задачу.

Выходзьце свабодна і бодра. Знайдзіце свайго слухача ў аўдыторыі. Падпараткоўвайце аўдыторыю сваёй волі, заражайце слухачоў сваімі яркімі бачаннямі, дакладнымі дзеяннямі, не забывайце вытрымліваць паўзу пасля перадачы камічнага, бо для ўспрынняцця смешнага неабходны пэўны час.

Атрымлівайце задавальненне ад творчага працэса, які адбываецца сёння, зараз.

Прааналізуйце сваё выступленне ад пачатку да фінальнай крапкі, крытычна асэнсоўваючы прыроду сваіх паражэнняў і перамог.

### **Кантрольныя пытанні:**

1. Чым вызначаецца выбар казкі?
2. Якая мэта падрыхтоўчага этапа работы над казкай?
3. Якія рысы харектарызуюць расказчыка ў казцы?
4. Якую манеру выканання казак дыктуе спецыфіка жанра казкі?
5. Што дae прыём фіксацыі падтэкста казкі прымаўкамі і прыказкамі?
6. Чым вызначаецца эфектыўнасць працэса выканання казкі?

### **Практычныя заданні.**

1. Выбраць казку і аргументаваць свой выбар.
2. Азнаёміцца з жанравымі асаблівасцямі казкі (фантастычны змест – праўда і выдумка ў казцы, аптымізм апавядання, кампазіцыйна-стылістычныя асаблівасці-паўторы, паэтычныя формулы).
3. Ажыццяўвіць ідэйна-тэматычны аналіз казкі (вызначыць тэму і ідэю, выканальніцкую задачу, выявіць канфлікт.)
4. Ажыццяўвіць ідэйна-дзейсны аналіз казкі (вызначыць кампазіцыйную пабудову, разбіраць на дзейсныя кускі і знайсці ім меткія дзеясловы, якія выражают задачы расказчыка, выявіць лагічную і эмацыйнальную перспектывы.)
5. Працеваць над “мультыплікацыйнай” кінастужкай бачанняў, падпараткоўваючы іх мэтам і намерам расказчыка.

6. Намеціць верныя выразныя сродкі (мастацкую перспектыву, тон апавядання, познную актыўнасць.)

7. Пры ўласбленні байкі дзейнічаць словам у цесных зносінах са слухачом.

8. Пасля выступлення зрабіць крытычны аналіз выканання байкі (выкарыстоўвайце схему ацэнкі).

### **Кароткія выводы**

Такім чынам, этапы работы над байкай і казкай арганізоўваюць працу выканаўцы і рэжысёра. Даюць магчымасць паслядоўна, значыць больш трывала, вывучаць і засвойваць усе асноўныя і неабходныя кампаненты гэтых жанраў, а таксама правілы, якія робяць працу больш прадуктыўнай, а значыць і больш эфектыўным яе выкананне і ўздзеянне на слухачоў.

**Ключавыя паняцці:** ідэйна-дзейсны аналіз, вобраз апавядальніка, “мультиплікацыйная кінастужка бачанняў”, імправізацыя.

### **Цытаваная літаратура**

1. Брауде Л. Ю. Жизнь и творчество Х. К. Андерсона. – Л., Издательство ЛГИКим. Крупской, 1973, с. 4.

2. Гор'кий А. М. Сбор соч.: В 30-ти томах. Т. 27. – М. Художественная литература, 1953, с. 497.

3. Петрова Э. А. Эпические жанры в работе самодеятельного театрального коллектива. Л., ЛГИК, 1980, с. 64.

4. Петрова Э. А. Эпические жанры в работе самодеятельного театрального коллектива. Л, ЛГИК, 1980, с. 67.

### **Літаратура**

1. Артоболевский Г. В. Художественное чтение. – М.; Просвещение, 1978.

2. Каляда А. А. Выразнае чытанне. – Мн.; Вышэйшая школа, 1989.

3. Каляда А. А., Шагідзевіч А. А. Сцэнічная мова. – Мн., 1993.

4. Петрова Э. А. Эпические жанры в работе самодеятельного театрального коллектива. – Л., ЛГИК, 1980.

5. Савкова З. М. Средства речевой выразительности. Л., 1982.

6. Станиславский К. С. Собрание сочинений в 8-и томах, т. 1., - М “Искусство”, 1954. с. 122 (“Характерность”).

7. Станиславский К. С. Статьи, речи, беседы, письма. – М.: Искусство, 1953, с. 255 “О гротеске”.

## **Тэма: Моўнае дзеянне ў працэсе выхавання прафесійных якасцей рэжысёра свят**

### **Пытанні:**

1. Фарміраванне светапогляду і духоўнай асобы выканаўцы і рэжысера;
2. Развіццё мыслення студэнта – выканаўцы, рэжысера;
3. Развіццё уяўлення творчай асобы рэжысёра і выканаўцы;
4. Выхаванне эмацыянальна-пачуццёвой сфера студэнта-рэжысёраў;
5. Развіццё і замацаванне валявых якасцей студэнта – выканаўцы, рэжысёра.

**Мэта:** выяўленне і раскрыццё асноўных прафесійных якасцей рэжысёра свят у працэсе авалодання моўным дзеяннем.

### **Тэкст лекцыі**

Адным з галоўных напрамкаў у комплекснай падрыхтоўцы рэжысёра свят і выканаўцы з'яўляецца моўнае дзеянне. Менавіта яму належыць значная роля ў выхаванні рознабаковых прафесійных якасцей спецыяліста. У сцэнарый відовішчаў і свят непасрэдна ўваходзіць матэрыял розных літаратурных жанраў. І ўвесь гэты матэрыял павінен падпарадкоўвацца рэжысёрскай звышзадачы ў свяце. Задача рэжысёра заключаецца ў tym, каб навучыцца арганічна спалучаць розныя літаратурныя жанры ў залежнасці ад перспектывы скразнога дзеяння і авалодаць уменнямі і навыкамі культуры мовы ў гэтых жанрах.

Слову належыць адно з вядучых месц у ажыццяўленні разнастайных функцый свята: камунікатыўнай, дзейснай, эстэтычнай, гістарычнай, нацыянальна-патрыятычнай, мастацкай, эмацыянальнай і інш.

Такая значнасць слова ў свяце абавязвае рэжысёра і выканаўцу грунтоўна авалодаць законамі моўнага дзеяння ў розных літаратурных жанрах.

Адным з галоўных прынцыпаў ў працэсе навучання з'яўляецца непарыўная сувязь прафесійнага навучання з ідэйным і духоўным выхаваннем.

Працэс увасаблення літаратурнага твора ў вуснае апавяданне – гэта доўгі шлях аналіза тэкста, пранікнення ў задуму аўтара, сучаснае пераасэнсаванне падзей і г.д.

Канчатковы вынік такой працы – нараджэнне яркага, выразнага, эмацыянальнага, дзейснага слова, слова-дзеяння. Як сцвярджаў К.С. Станіслаўскі “чытанне як феномен не існуе. Трэба вучыцца мастацтву гаварыць, гэта значыць дзейнічаць. Дзейнічаць дзеля нейкага аб’екта, дзеля якойсьці мэты (жывога аб’екта на сцэне ці ў глядзельнай зале)».

Якія ж прафесійныя якасці рэжысёра і выканануцы выхоўваюцца ў працэсе авалодання законамі моўнага дзеяння ў разнастайных відах і жанрах літаратурнага матэрыяла свята.

1. Моўнае дзеянне духоўна абагачае і фарміруе светапогляд студэнта-рэжысёра і выканануцы.

У аснове мастацтва выканануцы знаходзіцца тэкст, які спрэвядліва лічаць адным з рашаючых фактараў развіцця асобы. Мастацтва вуснага слова фарміруе светапогляд сваімі дзвумі галоўнымі асаблівасцямі: матэрыялам, які ляжыць у яго аснове, і звышзадачай, якая збліжае асобу выканануцы з асобай аўтара. Выканануца прызваны ў жывой гутарцы перадаць слухачам думку і пачуцці аўтара. Ён не можа не падзяліць з аўтарам яго высокай місіі. Нездарма У. Яхантаў лічыў, што працаваць у галіне мастацтва чытання аднолькава цяжка як і пісаць кнігі. Бо кожны пісьменнік і паэт у той альбо іншай ступені мысліцель, філософ, чалавек вялікага разуму і сэрца. У працэсе непасрэднага ўвасаблення літаратурнага слова, а значыць абавязкова ўнутрана збліжаючыся з асобай аўтара, студэнт-выканануца так альбо іначай “дацягваецца”, расце да ўзору аўтарскага светаразумення. Сапраўдная ж вера ў перакананне аўтара, як у сваё асабістасць, садзейнічае не толькі назапашванню і пашырэнню ведаў студэнтаў, але і развіццю іх светапогляду, так як веды, набыўшы харктар перакананняў, ператвараюцца ў светапогляд.

2. Моўнае дзеянне развівае мысленне студэнта-выканануцы.

Развіваць мысленне – гэта значыць развіваць яго ўнутраныя механізмы – аналіз, сінтэз, парапнанне, абагульненне. Сярод усіх фактараў, якія актыўна ўпłyваюць на інтэлектуальнае развіццё чалавека, асабліва вылучаецца чытанне літаратуры. Безумоўна, жывое ўвасабленне літаратурнага слова намнога павялічвае эфектыўнасць простага чытання, чытання для сябе. Яно вылучаецца сярод іншых стымулаў інтэлектуальнага развіцця, так як адрозніваецца ад апошняга максімальным, ні з чым не параўнальным пранікненнем у сутнасць літаратурнага матэрыялу.

Задачы ўвасаблення літаратуранага твору ў вуснае слова патрабуюць ад выканануцы актыўнай аналітыка-сінтэтычнай дзейнасці разуму.

Актыўнасць мысліцельнай работы выканануцы праяўляецца ў разуменні твора; мысленным узнаўленні падзей і з'яў; у перадачы іх слухачу за сваімі адносінамі; у знаходжанні неабходных выразных сродкаў і пераўтварэння іх у вуснае слова. Такая праца трэніруе і ўдасканальвае здольнасці студэнтаў да аналізіравання і сінтэзіравання, развівае іх лагічнае і вобразнае мысленне.

3. Моўнае дзеянне развівае ўяўленне студэнтаў-выканануцаў.

Канструкцыя літаратурнага матэрыяла, якая ляжыць у аснове дзейнасці рассказчыка, патрабуе бесперапыннай работы ўяўлення, бесперапыннага аднаўлення падзей і з'яў у памяці рассказчыка, што стварае найлепшыя ўмовы для бесперапыннай кінастужкі бачанняў. Кожнае вымаўленае слова “павінна быць вынікам вернага жыцця ўяўлення”.<sup>2</sup>

Акрамя гэтага бачанні разказчыка заўсёды цэласныя і дынамічныя, гэта значыць фарміруюцца як дынамічныя ўспаміны імгненняў ці эпізодаў

жыццёвага вопыту і як комплекс адчуванняў і прадстаўленняў аб прадмеце па арыенцірах, указанных аўтарам.

Усе гэта азначае, што моўнае дзеянне развівае ўяўленне выканаўцы па ўсіх напрамках.

4. Моўнае дзеянне развівае і ўмацоўвае волю і ўвагу студэнтаў-выканаўцаў.

Пераадольванне перашкод, якія стаяць на шляху дасягнення мэты, выконвае галоўную ролю ў развіцці волі. Псіхолагі рэкамендуюць практикаванні ў разнастайных практичных дзеяннях і ўчынках, якія абавязкова патрабуюць пераадolenня перашкод. Моўнае дзеянне разказчыка адбываецца ва ўмовах, патрабуючых пераадolenня многіх і розных перашкод, Таму моўнае дзеянне ўяуляе згустак валявой актыўнасці.

Галоўная асаблівасць мастацства разказчыка, заключаная ў непасрэдных зносінах са слухачом і гледачом, у непасрэдным уздзеянні на іх, вымушае выканаўцу траціць многа намаганняў, выкарыстоўваць дадатковыя псіхалагічныя сродкі для прыцягнення ўвагі залы, для поўнага авалодання гэтай увагай і для захавання падтрымкі свайго асабістага адчування, без якога не магчыма творчасць.

Адной з асноўных умоў утримання ўвагі з'яўляецца разнастайнасць раздражняльнікаў. Захаванню ўвагі гледача ў драматычным тэатры садзейнічаюць частыя перамены раздражняльнікаў, у якіх выступаюць усе дзеючыя асобы спектакля – асвяленне, гукафармленне, дэкарацыі і г.д.

У творчасці расказчыка змена раздражняльнікаў, г.зн. аб'ектаў апавядання, ажыццяўляецца выключна ва ўяўленні, у розуме выканаўцы, што складае незвычайную цяжкасць мастацства расказчыка, як у плане выканальніцтва, так і ў плане ўспрыніцця мастацства апавядання. Акрамя таго, у мастацстве апавядальнасці ініцыятыва ўзаемадзеяння з партнерам-слухачом належыць выканаўцу, які адзін ажыццяўляе “наступленне”. І для таго, каб гэта “наступленне” было максімальная мэтанакіраваным, пераканаўчым і цікавым, расказчыку неабходна затраціць многа намаганняў, “так як дзейнічаць з мінімальнымі затратамі намаганняў можна не наступаючы; наступаць, не затрачваючы ўсё большых і большых намаганняў, немагчыма”.<sup>3</sup>

Такім чынам, моўнае дзеянне накіраванае непасрэдна на слухачоў і гледачоў, стварае найлепшыя ўмовы для выхавання актыўнасці, ініцыятывы, “наступлення”, волі, увагі.

5. Моўнае дзеянне выхоўвае эмацыянальна-пачуццёвую сферу будучых рэжысёраў.

Любы мастацкі твор вырастает з вялікага пачуцця пісьменніка. Але ў мастацстве вуснай літаратуры пачуццё пісьменніка здольна авалодаць аудыторыяй толькі праз пачуццё самога выканаўцы, так як эмацыянальнае перадаецца толькі праз эмоцыю.

Будучы рэжысёр свята на працягу пяці год навучання засвойвае ўсё віды і жанры літаратурнай творчасці (фальклор, эпас, паэзія, маналог, публіцыстыка), дзякуючы гэтаму павялічваецца яго эмацыянальная чуласць.

Акрамя гэтага, моўнае дзеянне садзейнічае выхаванню не толькі чалавечых пачуццяў увогуле і эстэтычных, у асаблівасці, але і выконвае істотную ролю ў фарміраванні вышэйших сацыяльных пачуццяў студэнта, такіх як пачуццё справядлівасці, абязвязку, гонару, адказнасці, патрыятызму і Г.Д.

Ад моцнай аўтарскай думкі і сваіх пачуццяў выкананіца твора вырастает да сааўтарства, якое вызваляе яго ад дробнаэгаістычнага і надае выкананню сацыяльны, грамадскі харктар. У гэтым асноўная асаблівасць уздзеяння вуснага слова на эмацыянальную і пачуццёвую сферу рэжысера і выкананы.

Моўнае дзеянне, закладзенае ў праграму навучання рэжысёра свята не толькі вывучаецца на занятках акцёрскага майстэрства і рэжысурсы, але і развівае многія творчыя навыкі і ўменні, якія ў поўнай меры могуць набывацца толькі на занятках па моўнаму дзеянню. Вольны выбар літаратурнага матэрыяла не абмежаваны жаданнямі і мэтамі рэжысёра-пастаноўшчыка, а самастойна выбраны па ўнутранаму перакананню і схільнасці, дае выканануцу і рэжысёру вялікія магчымасці для свайго месца і сцвярджэння свайго “слова” у мастацтве. Пры гэтым часта адбываецца адкрыццё творчай асобы, яго творчай індывідуальнасці, пашырэнне творчага дыяпазона, бо расказваць можна аб усіх і аб усім. Такім чынам, работа над аналізам і ўласбленнем розных літаратурных жанраў “ва ўсёй паўнаце вялікіх задач”, ажыццяўляецца на занятках па моўнаму дзеянню і выступае важнейшым звязком у сістэме навучання і выхавання будучага рэжысёра і выкананы.

### **Кароткія вывады.**

Моўнае дзеянне, закладзенае ў праграму навучання рэжысёра свята не толькі вывучаецца на занятках акцёрскага майстэрства і рэжысурсы, але і развівае многія творчыя навыкі і ўменні, якія ў поўнай мере могуць набывацца толькі на занятках па моўнаму дзеянню. Вольны выбар літаратурнага матэрыяла не абмежаваны жаданнямі і мэтамі рэжысёра-пастаноўшчыка, а самастойна выбраны па ўнутранаму перакананню і схільнасці, дае выканануцу і рэжысёру вялікія магчымасці для свайго месца і сцвярджэння свайго “слова” у мастацтве. Пры гэтым часта адбываецца адкрыццё творчай асобы, яго творчай індывідуальнасці, пашырэнне творчага дыяпазона, бо расказваць можна аб усіх і аб усім. Такім чынам, работа над аналізам і ўласбленнем розных літаратурных жанраў “ва ўсёй паўнаце вялікіх задач”, ажыццяўляецца на занятках па моўнаму дзеянню і выступае важнейшым звязком у сістэме навучання і выхавання будучага рэжысёра і выкананы.

**Ключавыя паняцці:** звышзадача, фарміраванне светапогляду, развіццё мыслення, уяўлення студэнта, выхаванне эмацыянальна-пачуццёвой сферы, воля, увага.

## **Кантрольныя пытанні:**

- 1.Што такое звышзадача твора і выканаўцы?
- 2.Раскажыце аб сутнасці развіцця мыслення студэнта-выканаўцы і рэжысёра.
- 3.Раскажыце аб ролі ўяўлення ў працы над тэкстам.
- 4.Раскрыйце значэнне волі, увагі ў моўнай дзейнасці выканаўцы.
- 5.Якім чынам адбываецца фарміраванне эмацыянальна-пачуццёвой сферы выканаўцы, рэжысёра?
- 6.Якія спецыфічныя асаблівасці моўнага дзеяння садзейнічаюць развіццю творчай асобы рэжысёра і выканаўцы?

## **Цытаваная літаратура:**

1. Станиславский К.С. Работа актёра над собой в творческом процессе воплощения , – Собр. Соч. т.3, М. 1955 с.400-404
2. Станиславский К.С. т.2 с. 90-95 ,М. 1955
3. Станиславский К.С. Работа актёра над собой в творческом процессе воплощения , – Собр. Соч. т.3, М. 1955 с.88

## **Літаратура:**

1. Артоболевский Г.В. Художественное чтение - М., 1978
2. Петрова А.А. Сценическая речь, М.,1981
3. Петрова Э.А. Искусство рассказа, Л.,1973
4. Савкова З.В. Монолог в искусстве массовых представлений, Л.,1979
5. Яхонтов В. Театр одного актёра, М.,1958

## **2.3. Кіна-, відэа-, аўдыаматэрыялы**

1. Вечер К.А. Райкина «Послушайте!»;
2. Проект «Это тебе»;
3. Стихи А.С. Пушкина в исполнении Иннокентия Смоктуновского;
4. Стихи С.А. Есенина в исполнении Сергея Безрукова;
5. Стихи в исполнении В.И. Гафта;
6. Стихи в исполнении А.С. Демидовой;
7. Стихи в исполнении Алисы Фрейндлих;
8. Рассказы и монологи в исполнении автора Евгения Гришковца;
9. Рассказы М. Зощенко. Читает Вячеслав Невинный;
10. Стихи и проза белорусских авторов в исполнении М. Захаревич, И. Курган, В. Онисенко, О. Винярский, Р. Маленченко, В. Мороз, В.Роговцов.

### **3. ПРАКТИЧНЫ РАЗДЗЕЛ**

### **3.1 Апісанне самастойнай работы (мэматыка і метадычныя ўказанні да практычных заняткаў)**

#### **Раздел I. Тэхніка мовы**

##### **Тэма: Прыёмы галасамоўнага трэнінгу**

Засваенне прынцыпаў галасамоўнага трэнінгу і набыццё практычных навыкаў у авалоданні прыёмамі галасамоўнага трэнінгу. Моўны апарат: тэарэтычныя звесткі і галасамоўны трэнінг. Апасрэдаванае ўздзейнне на работу галасамоўнага апарата; свядомы падыход да трэніроўкі; мэтавыя ўстаноўкі. Прыёмы комплекснага трэнінгу (калектыўнага і індывідуальнага). Гульня ў працэсе галасавога трэнінгу. Вершы, як адзін з відаў трэніровачнага матэрыялу. Моўна-ручны рэфлекс у фарміраванні навыкаў вуснага слова. Імітацыя, гукаперайманне і інш. Трэніроўка мовы ў руху. Кантроль за выкананнем творчых і тэхнічных мэт практыкаванняў, як абавязковая ўмова эфектыўнасці трэніроўкі

##### **Літаратура:**

1. Каляда А.А., Шагідзевіч А.А. – “Сцэнічная мова”, Мн., 2000, с. 16-68.
2. Савкова З.В. – “Искусство звучащего слова”, ЛГІК им. Н.К. Крупской, 1989, с. 5-15.

##### **Тэма: Дыханне і голас.**

На практычных занятках раскрываецца асноўны змест тэмы ў адзінстве з засваеннем мэтавых установак кожнага практыкавання прыёмаў галасавога трэнінга. Развіццё ніжнерэбернага дыяфрагмальнага дыхання (практыкаванні, тэксты). Выпрацоўка непрыкметнага дабора паветра (практыкаванні, тэксты). Трэніроўка трох відаў выдыху: доўгі спакойны, кароткі энергічны, доўгі актыўны (практыкаванні, тэксты). Выпрацоўка навыкаў “пераключэння” дыхання (практыкаванні, тэксты) у забеспячэнні якаснага гучання мовы ў любых моўных сітуацыях дыялога, маналога і інш. Трэніроўка фанацыйнага дыхання (тексты). Голас і яго роля ў моўным дзеянні. Аб трох функцыях голасу. Галасамоўны апарат і гігіена голасу. Атакі гуку. Свабоднае гучанне – аснова пастановкі голасу. Дабівацца сінхроннай работы трох, цесна звязаных між сабой сістэм: дыхальны, артыкуляцыйны, голасаутваральны. У работе над голоснымі імкнунцца да выраўнівання іх па інтэнсіўнасці. Кантроліваць свабоду гучання голосных гукаў, так, як менавіта яны ствараюць мелодыку. Дабівацца мяккай атакі, сабранасці гука. Моўны слых ў развіцці голасу.

##### **Літаратура:**

1. Каляда А.А., Шагідзевіч А.А. – “Сцэнічная мова”, Мн., 2000, с. 9-26, с. 30-69.
2. Савкова З.В. – “Искусство звучащей поэзии”, М., 1984, с. 16-19
3. Савкова З.В. – “Как сделать голос сценическим”, М., 1975, с. 57-73

## **Тэма: Дыкцыя і арфаэпія**

Зычныя і іх сэнсараспазнавальная роля. Дэфекты ў вымаўленні гукаў. Моўны слых у выхаванні дыкцыйных звычак. Трэніроўка зычных ў ізаляваным выглядзе, гуказлучэннях, словаах, фразах, спецыяльных тэкстах. Практыкаванні з “пучкамі” зычных у выпрацоўцы дыкцыйных навыкаў. Паняцце “сцэнічная скорагаворка”. Методыка выпраўлення індывідуальных моўных недахопаў. Фанематычны слых у выхаванні дыкцыйных навыкаў. Змест паняцца “арфаэпія”. Замацаванне правіл літаратурнага вымаўлення. Метадычныя прыёмы практичнага авалодання правіламі літаратурнага вымаўлення. Складанне спецыяльных “картак”, якія ўяўляюць сабой комплекс слоў на розныя арфаэпічныя правілы, а таксама словаы, сапраўдныя націск якіх часта скажаецца ў вымаўленні. Прыйём “транскрыбіравання тэкстаў” вучэбнавторчага матэрыялу (авалодванне знакамі транскрыпцыі). Арфаэпічныя дыктоўкі на групавых занятках, якія праводзіць не толькі выкладчык, але і студэнты. Прыйёмы складання вершаў для больш моцнага запамінання правіл (вершы запамінаюцца мацней). Фанематычны слых у рабоце над культурай маўлення. Праслухоўванне аўдыёзапісаў майстроў вуснага слова.

### **Літаратура:**

1. Баханькоў А.Я., Гайдукевіч У.М., Шуба Т.П. – “Тлумачальны слоўнік беларускай мовы”, 4-е выданне, Мн., 1990.
2. Вербовая Н., Головіна О., Урнова В. – “Іскусство речі” М., “Іскусство”, 1997.
3. Каляда А.А. – “Дыкцыя і арфаэпія. Метадычны дапаможнік”, Мн., 1988.
4. Каляда А.А., Шагідзевіч А.А. – “Сцэнічная мова”, Мн. 1993, с. 30-69.
5. Янкоўскі Ф.М. – “Сучасная беларуская мова”, Мн., 1984.

## **Тэма: Выразныя сродкі мовы.**

На практичных занятках высвятляеца ступень засваення ведаў па тэме. Набыцце практичных навыкаў па авалоданні законаў логікі мовы: растаноўка лагічных паўз; дзяленне фразы на моўныя такты; граматычныя, лагічныя, псіхалагічныя паўзы; выяўленне лагічнага націску. Асноўныя правілы вывучэння слоў. Лагічная перспектыва. Вылучэнне прыйёмаў, якія садзейнічаюць больш дасканаламу засваенню тэмы (графічны разбор тэксту – партытура чытання; вызначэнне лагічнага цэнтра выказвання; стварэнне “гукавых” схем апавядальнага, пытальнага, кліchnага сказаў). Інтаніраванне знакаў прыпынку. Апытацца і практичная работа над тэкстам.

### **Літаратура:**

1. Запорожец Т.И. – “Логика сценической речи”, М., Просвещение, 1974.
2. Каляда А.А. “Выразнае чытанне”, Мн., 1989, с. 189-194.
3. Шагидович А.А. “Сценическая речь”, Мн., 2000, с. 92-105.
- 4.

### **Тэма: Невербальныя сродкі выразнасці**

Засваенне на практычных занятках класіфікацыі жэстаў. Міміка, жэсты, рухі, мізансцэна як мова пачуццяў. Класіфікацыя жэстаў. Актыўнасць позы ў мастацтве моўнага дзеяння. Аналіз тыповых памылак у вакарыстанні парамовы ў сцэнічных умовах. Парамова ў творчасці майстроў мастацкага слова. Змест тэмы раскрываецца ў працэсе работы над рознымі жанрамі мастацкага слова і аратарскім майстэрствам, патрабуючымі сваіх спецыфічных асаблівасцей выкарыстання жэста-мімічных сродкаў, фізічных паводзін.

#### **Літаратура:**

1. Артоболевский Г.В. – «Художественное чтение», М. Просвещение, 1978, с. 161-167.
2. Савкова З.В. – “Выразительные средства речевого взаимодействия в массовом представлении”, ЛГИК им. Н.К. Крупской, 1981, с. 3-36.

### **Раздел II. Моўнае дзеянне**

#### **Тэма: Элементы ўнутранай тэхнікі моўнага дзеяння**

Развіццё і рэалізацыя элементаў унутранай тэхнікі моўнага дзеяння ў трэнінгу і непасрэдным працэсе выканальніцкай практыкі студэнтаў. Бачанні, уяўленні, “кінастужка” бачанняў. Адносіны да тэкста.

Увага і воля. Назапашванне і адбор бачанняў. Прывёмы стварэння бачанняў: прывём асабістай значнасці; прывём фіксацыі бачанняў у просторы і руху; прывём канкрэтызацыі; прывём перабольшвання і змяншэння; прывём аднаўлення бачанняў. Распрацоўка бачанняў у вучэбна-творчым і выканальніцкім матэрыяле. Навык перадачы бачанняў. Падтэкст.

#### **Літаратура:**

1. Каляда А.А., Шагідзевіч А.А. – “Сцэнічная мова”, Мн., 2000, с. 145-149.
2. Петрова Э.А. – “Искусство рассказа”, ЛГИК им. Н.К. Крупской, 1973.
3. Савкова З.В. – “Поэзия на самодеятельной сцене”, ЛГИК им. Н.К. Крупской, 1990, с. 60-62.

#### **Тэма: Мастацкае слова і моўнае дзеянне**

На практычных занятках разглядаюцца спецыфічныя законы выканання мастацкага слова, звязаныя з прыродай матэрыялаў разнастайных літаратурных жанраў. Прамы контакт з гледачом. Асобая ролі ўяўлення і мыслення ў выканальніцкім мастацтве. Адносіны як адлюстраванне светапогляду пераканання і харектару выканання, як крыніца нараджэння пачуццяў.

1. Артоболевский Г.В. – «Художественное чтение», М. Просвещение, 1978, с. 60-64, гл. К.С. Станиславского «Об искусстве художественного слова»
2. Каляда А.А. “Выразнае чытанне”, Мн., 1967, с. 49-74

3. “Сценическая речь” под ред. И.П. Козляниновой – М. Просвещение, 1976. с. 12-16

### **Тэма: Моўнае дзеянне ў разнастайных моўных жанрах свята**

На практычных занятках тэма раскрываецца і засвойваецца паступова ў працэсе работы над разнастайнымі моўнымі жанрамі свята. Фальклор. Апісальная проза. Публіцыстыка. Эпічныя жанры. Паэзія. Маналог. Жанравыя асаблівасці і мэтавыя ўстаноўкі ў работе над тэкстам. Разнастайныя жанры літаратуры ў фарміраванні лірычнага, герайчнага, драматычнага пачаткаў творчай асобы студэнта.

### **Літаратура:**

1. Аверкава Н.К. – “Праца над публіцыстыкай. Метадычныя рэкамендацыі”, Мн. БУК, 1997, с. 3-34.
2. Каляда А.А., Шагідзевіч А.А. – “Сцэнічная мова”, Мн., 2000, с. 69-73.

### **Тэма: Этапы работы над тэкстам**

На практычных занятках тэма засвойваецца шляхам непасрэднай работы над увасабленнем літаратурнага матэрыяла розных жанраў. Спасціжэнне этапаў работы над тэкстам. 1) Выбар матэрыялу. 2) Пазнанне аўтарскай задумы 3) Увасабленне аўтарскай і выканальніцкай задумы. 4) Выкананне матэрыялу. 5) Аналіз і самааналіз выступлення (запаўненне схемы ацэнкі выступлення).

### **Літаратура:**

1. Каляда А.А., Шагідзевіч А.А. – “Сцэнічная мова”, Мн., 2000, с. 69-73.
2. Петрова А.Н. – «Сценическая речь», М.: Искусство, 1981, с. 92-94.

### **Тэма: Эпічныя жанры ў народным свяце. Выхаванне пачуцця гумару на матэрыяле баек і казак**

На практычных занятках студэнты засвойваюць тэарэтычныя палажэнні на матэрыяле эпічных жанраў (байкі, казкі, легенды, паданні). Жанравыя асаблівасці матэрыяла. Прыёмы камедыйна-сатырычнага. Этапы работы над увасабленнем эпічных жанраў. Засваенне спецыфікі стварэння “кінастужкі” бачанняў. Асаблівасці выканання (байкі, казкі, легенды, паданні). Рэжысёrsка-педагагічная работа з выкананцамі.

1. Каляда А.А. – “Мастацкае чытанне ў школе”, Мн., 1992 с. 73-89.
2. Петрова Э.А. – “Эпические жанры в работе самодеятельного театрального коллектива”, ЛГІК, 1980.

### **Тэма: Моўнае дзеянне ў вершаваных творах**

На практычных занятках студэнты выконваюць шэраг заданняў па выпрацоўцы рытмічнага пачуцця вершаванай мовы, уменне вызначаць

памеры вершаў, аналізаваць усе кампаненты формы вершаванага твора (рыфма, міжрадковая паўза, перанос).

**Літаратура:**

1. Каляда А.А., Шагідзевіч А.А. – “Сцэнічная мова”, Мн., 2000, с. 107-133.
2. Шагидевич А.А. – “Сценическая речь”, Мн.: Дизайн ПРО, 2000, с. 27-53.

**Тэма: Маналог ў свяце**

Пасля атрымання мэтаўых установак, студэнт самастойна вывучае літаратуру, вучэбны дапаможнік З.В. Саўковай “Маналог в искусстве массовых представлений”. На практычных занятках студэнты замацоўваюць тэарэтычныя палажэнні, адказваючы на пытанні. Вывучаюць віды маналога, прыроду нараджэння ўнутранага маналога. Характэрныя асаблівасці маналога. Прыкладны план маналога.

**Літаратура:**

1. Савкова З.В. “Монолог в искусстве массовых представлений” Л.: ЛГІК им. Н.К. Крупской, 1979, 82 с.
2. Каляда А.А., Шагідзевіч А.А. “Сцэнічная мова”, Мн., 2000, с. 149-160.

**Тэма: Мастацтва маўленчага хору**

На практычных занятках студэнты засвойваюць этапы работы над моўным хорам. Выбар матэрыялу для работы над моўным хорам. Скаладанне партытуры моўнага хора. Увасабленне партытуры моўнага хора. Навык дырыжыравання моўным хорам. Тэхніка мовы ў моўным хоры.

**Літаратура:**

1. Савкова З.В. – “Речевой хор в массовом представлении”, Л.: ЛГІК им. Н.К. Крупской, 1977, с. 1-64.

**Тэма: Прынцыпы стварэння літаратурнай кампазіцыі і мантажу**

Засваенне тэарэтычных пытанняў па стварэнні кампазіцыі (принцыпы пабудовы). Выбар тэмы кампазіцыі і аргументаванне выбару тэмы і выкананія. Падбор матэрыялу. Пісьмовае афармленне створанай кампазіцыі, рэжысёрскае рашэнне.

**Літаратура:**

1. Вановская Е.В. – “Литературная композиция и монтаж на самодеятельной сцене. Метод. разработка”, Л.: ЛГІК им. Н.К. Крупской 1989, с. 1-40.
2. Каляда А.А., Шагідзевіч А.А. – “Сцэнічная мова”, Мн., 2000, с. 142-144.

3. Каляда А.А. “Выразнае чытанне”, Мн., 1967, с. 143-153.
4. Катышева Д.Н. – “Литературный монтаж”, М.: Советская Россия, 1973.
5. Савкова З.В. – “Искусство литературной композиции и монтажа”, М., ВНМУ, КПР, 1986.

### **Тэма: Законы выканання літаратурнай кампазіцыі і мантажу**

На практычных занятках студэнты ўвасабляюць літаратурную кампазіцыю і мантаж і гэтым самым засвойваюць законы выканання літаратурнай кампазіцыі і мантажу. Вызначаюць кампазіцыйную пабудову. Работа з выканайцамі. Калектыўнае моўнае дзеянне. Дзейсная эстафета. Набываюць навык натуральнага пераходу ад аднаго віда твору да другога, не парываючы развіццё падзея да звышзадачы. Вучацца ўнутрана напаўняць моманты маўчання, трymаць высокі ўзровень унутранай і знешняй тэхнікі моўнага дзеяння. Шукаць і ажыщцяўляць спосабы зносін выканайцаў з аўдыторыяй. Пошук дадатковых выразных сродкаў у літаратурнай кампазіцыі і мантажу. Прагляд відэаматэрыялаў літаратурных кампазіцый студэнтаў.

### **Літаратура:**

1. Вановская Е.В. – “Литературная композиция и монтаж на самодеятельной сцене. Метод. разработка”, Л.: ЛГИК им. Н.К. Крупской 1989, с. 41-75.
2. Каляда А.А. – “Мастацкае чытанне ў школе”, Мн., 1992 с. 164-169.

### **Раздел III. Падрыхтоўка вядучага для правядзення свята**

#### **Тэма: Мастацтва прамоўніцкага майстэрства**

Прамоўніцкі талент як прамая, маналагічная па форме, дыялагічная па сутнасці камунікацыя са зваротнай сувяззю. Вызначэнне тэмы і мэты выступлення. Падбор матэрыялу. Функцыянальныя стылі мовы: размоўны, публіцыстычны, афіцыйна-дзелавы, літаратурна-мастацкі. Стылістыка мовы. Асноўныя якасці вядучага, прамоўцы. Моўныя сродкі ў эмацыянальным ўздзеянні на аўдыторыю.

### **Літаратура:**

1. Михневич, А.Е. – “Ораторское искусство лектора”, М.: Знание, 1984, 192с.

#### **Тэма: Асаблівасці работы вядучага ў народным свяце**

Арганізуючая роля вядучага. Вобраз вядучага, значэнне знешнасці, касцюма, паводзін. Наладжванне контакту з аўдыторыяй. Веданне складу аўдыторыі. Комплекснае выкарыстанне сістэм для ўздзеяння на аўдыторию: лінгвістычнай (мова), паралінгвістычнай (інтанацыя), кінетычнай (міміка,

жэсты). Культура мовы вядучага. Валоданне лексікай і стылістыкай мовы. Моўная імправізацыя. Галасавыя прыёмы: змена тэмпарыту мовы, паўза, гумар і інш. Правілы карыстання мікрофонам.

**Літаратура:**

1. Савкова З.В. – “Средства речевой выразительности”, Л.: Знание, 1982
2. Ножин Е.А. “Основы советского ораторского искусства”, М.: Знание, 1981

**Тэма: Тэхніка мікрофоннага чытання: асаблівасці маўлення перад мікрофонам.**

На практычных занятках набываюцца навыкі: ціхага апорнага гучання голасу; натуральнасці і дакладнасці інтанацый; навыкі чытання “закадравага тэксту” з набліжэннем да размоўнай інтанацыі, з захаваннем адчування жывых зносін з гледачом. Правілы паводзін прамоўцы, вядучага перад мікрофонам. Адчуванне адлегласці ад мікрофона – необходная умова чысціні гуку.

**Літаратура:**

1. Савкова З.В. “Диктор в самодеятельном документальном фильме” ЛГИК 1985.
2. Ножин Е.А. “Основы советского ораторского искусства”, М.: Знание, 1981, с.210-240.

**Раздел IV. Арганізацыя вывучэння тэорыі і методыкі дысцыпліны**

**Тэма: Тэорыя і методыка работы над зневнешнай і ўнутранай тэхнікай моўнага дзеяння**

Засваенне тэмы адбываецца на працягу чатырох гадоў навучання. Аналіз асноўнай і дадатковай літаратуры па тэме. Засваенне асноўных палажэнняў і катэгорый. Дыскусіі, гутаркі па абмеркаванню спецыяльнай літаратуры розных аўтараў. Мэтавыя ўстаноўкі практыкаванняў галасамоўнага трэнінгу. Прынцып комплекснай трэніроўкі унутранай і зневнешнай тэхнікі моўнага дзеяння са зменай устаноўкі на выхаванне разнастайных кампанентаў моўнага працэсу. Прынцып падпарадкавання любога тэхнічнага задання ўյёнаму або рэальнаму дзеянню. Сістэма заданняў па практычным засваенні матэрыялу. Формы контролю. Аналіз практычных паказаў паводле “схемы ацэнкі выступлення”.

**Літаратура:**

1. Каляда А.А., Шагідзевіч А.А. – “Сцэнічная мова”, Мн., 2000, с. 17-42
2. Савкова З.В. – “Как сделать голос сценическим”, М.: Искусство, 1978

## **Тэма: Тэорыя і методыка правядзення групавых і індывідуальных заняткаў па моўным дзеянні ва ўмовах творчага калектыву**

На практычных занятках раскрываецца змест групавых і індывідуальных заняткаў па тэхніцы мовы. Творчыя магчымасці студэнтаў. Моўная харкторыстыка студэнтаў. Методыка правядзення калектывунаага і індывідуальнага трэнінга. Стварэнне творчай атмасфери. Падбор індывідуальных практыкаванняў. Індывідуальны падыход. Аналіз студэнцкіх работ выкладчыкам і студэнтамі. Формы кантролю.

### **Літаратура:**

1. Каляда А.А., Шагідзевіч А.А. – “Сцэнічная мова”, Мн., 2000, с. 42-68
2. Петрова А.Н. – «Сценическая речь», М.: Искусство, 1981, с. 135-152.

## **Тэма: Тэорыя і методыка валодання прынцыпамі маўленчага хору**

На практычных занятках адбываецца засваенне асноўных тэарэтычных палажэнняў па маўленчым хоры. Выбар матэрыялу для маўленчага хору. Складанне партытуры для маўленчага хору. Увасабленне тэкстаў. Засвойваюцца прыёмы дырыжыравання маўленчым хoram. Разглядаецца і запаўняецца схема ацэнкі выступлення маўленчага хору.

### **Літаратура:**

1. Савкова З.В. – “Речевой хор в массовом представлении”, Л.: ЛГІК им. Н.К. Крупской, 1977, с. 1-64.

## **Тэма: Навыкі выхавання рэжысёрска-педагагічных здольнасцей работы над словам на занятках па моўным дзеянні.**

Навыкі рэжысёрска-педагагічнай работы прывіваюцца з першага па чацвёрты курс навучання шляхам пастаяннай, метадычна прадуманай сістэмы заданняў па практычнаму засваенню ўсіх раздзелаў дысцыпліны. Кантроль ажыццяўляецца на групавых занятках, контрольных уроках, заліках, экзаменах. Самааналіз і аналіз выкладчыкам творчага росту студэнтаў шляхам складання “моўнага пашпарта”, вядзення дзённіка куратарскай, рэжысёрскай, педагогічнай работы па ўсіх раздзелах дысцыпліны.

## **Тэма: Выканальніцкая і рэжысёрска педагогічнаа практика студэнтаў як сродак авалодання тэорыяй і методыкай дысцыпліны “Моўнае дзеянне ў свяце”**

Засваенне тэарэтычных і метадычных аспектаў дысцыпліны праз творчую працу студэнтаў. Практычныя спосабы і прыёмы засваення матэрыялу пад кіраўніцтвам выкладчыка. Принцып паслядоўнасці, паятапнасці засваення ўсіх раздзелаў дысцыпліны. Цыклічнасці навучання (са зваротам да адных і тых жа пытанняў і раздзелаў) пры ўскладненні

пастаўленых перад студэнтамі творчых і тэхнічных задач. Кантроль ведаў на групавых занятках, контрольных уроках, заліках, іспытах. Ўдзел у творчых мерапрыемствах кафедры, універсітэта, горада ў якасці выканаўцаў ці рэжысёраў-педагогаў з удзельнікамі святочных дзей.

## **Раздел V. Работа рэжысёра над моўным дзеяннем ў свяце**

**Тэма: Кантроль і работа над моўным дзеяннем у гульнёвых праграмах рэжысёрскіх эцюдах, інсцэніроўках, нумарах, абрадах, прадстаўленнях, святах**

Выхаванне ўмення пераносіць навыкі моўнага дзеяння на святочную пляцоўку. Творчае прымененне атрыманых ведаў навыкаў і ўменняў работы над словам у эцюдах, рэжысёрскіх інсцэніроўках, гульнёвых праграмах, абрадах, нумарах, прадстаўленнях, святах. Куратарская работа над знешнім і унутраным тэхнікам моўнага дзеяння. Авалоданне жанравымі асаблівасцямі матэрыялу, якіі выконваецца. Аналіз работы ў групе паводле “схемы ацэнкі выступлення”.

## 2.2. Апісанне самостойнай работы (тэматыка і метадычныя ўказанні да індывідуальных заняткаў)

### **Раздел I. Тэхніка мовы**

#### **Тэма: Прыёмы галасамоўнага трэнінгу.**

Складанне індывідуальнага блока размінкі. Падбор і выкарыстанне прыёмаў, якія найбольш эфектыўны ў выпраўленні моўных недахопаў студэнтаў, выкарыстанне прыёмаў, якія ўвогуле ўдасканальваюць работу моўнага апарата.

#### **Тэма: Дыханне і голас.**

Выпраўленне недахопаў студэнта (дыханне, голас – падбор індывідуальных практикаванняў). Выпрацоўка дыяфрагмальнага і фанацыйнага дыхання (падбор індывідуальных практикаванняў). Кантроль за дыханнем і голасам у вучэбна-творчым і выканальніцкім матэрыяле. Мяккая атака голаса. Свабода гучання. Апора гука. Выпрацоўка сярэдняга і ніжняга рэгістраў гучання.

#### **Тэма: Дыкцыя і арфаэпія**

Развіццё рэфлекторнай работы ўсіх частак моўнага апарату. Выпраўленне дыкцыйных недахопаў (вялія вусны, маларухомы язык і ніжняя сківіца і інш.) Ажыццяўляць транскрыбіраванне тэкстаў (трэніровачных і вучэбна-творчых) для засваення асноўных правіл беларускай і рускай літаратурнай мовы.

#### **Тэма: Выразныя сродкі мовы.**

Замацаванне: тэарэтычнай часткі тэмы; законаў логікі мовы практична на вучэбна-творчым і выканальніцкім матэрыяле. Зрабіць графічны разбор тэксту, вызначыўши месца і даўжыню паўз, лагічныя націскі. Выявіць (графічна) лагічную перспектыву, замяняючы граматычныя знакі прыпынку на лагічныя. Прадставіць карткі меладычных схем сказаў (апавядальных, пытальных, клічных, уводных слоў і інш.).

#### **Тэма: Невербалльныя сродкі выразнасці**

На індывідуальных занятках аналізуцца індывідуальная невербалльныя сродкі выразнасці студэнта. Адбор і выкарыстанне студэнтам невербалльных сродкаў выразнасці (поза, міміка, жэсты) пры ўласбленні вучэбна-творчага і выканальніцкага матэрыялу. Пластычная выразнасць выканаўцы ў мастацтве моўнага дзеяння.

## **Раздел II. Моўнае дзеянне**

### **Тэма: Элементы ўнутранай тэхнікі моўнага дзеяння**

Развіццё элементаў унутранай тэхнікі моўнага дзеяння пры ўвасабленні вучэбна-трэніровачнага і вучэбна-творчага матэрыялу. Навык перадачы бачанняў, спосабы зносін з аўдыторыяй.

### **Тэма: Мастацкае слова і моўнае дзеянне**

Засваенне спецыфічных законаў выканання мастацкага слова ў працэсе выканальніцкай і рэжысёрска-педагагічнай практыкі пры ўвасабленні разнастайных літаратурных жанраў. Прырода матэрыялу разнастайных літаратурных жанраў. Уяўленне. Бачанні. Зносіны з гледачом, звязаеяя са спецыфікай літаратурнага матэрыяла.

### **Тэма: Моўнае дзеянне ў разнастайных моўных жанрах свята**

Выхаванне навыкаў моўнага дзеяння ў працэсе індывідуальнай работы над разнастайнымі моўнымі жанрамі (фальклор, апісальная проза, публіцыстыка, эпічныя жанры, паэзія, маналог)

### **Тэма: Этапы работы над тэкстам**

На індывідуальных занятках студэнт увасабляе вучэбна-творчы матэрыял, спасцігаючы ўсе этапы работы над тэкстам, дзе значная роля належыць самастойнай працы студэнта.

### **Тэма: Эпічныя жанры ў народным свяце. Выхаванне пачуцця гумару на матэрыяле баек і казак**

Увасабленне эпічных жанраў (байкі, казкі, легенды, паданні) на выбар, з улікам жанравых асаблівасцей. Замацаванне прыёмаў камедыйна сатырычнага на выбраным матэрыяле. Запаўненне схемы ацэнкі выступлення выканаўцы (эпічныя жанры).

### **Тэма: Моўнае дзеянне ў вершаваных творах**

Студэнт ажыццяўляе пад кірауніцтвам выкладчыка рэжысёрска-выканальніцкую работу над увасабленнем вершаваных твораў (рускіх і беларускіх аўтараў). Самастойна вывуче неабходную літаратуру па тэме, рэкамендаваную выкладчыкам.

### **Тэма: Маналог у свяце.**

Выбар, аналіз, увасабленне і выкананне маналога на сцэнічнай пляцоўцы.

Паэтапнае авалоданне самым складаным відам моўнага дзеяння ў маналогу (драматургічным, эстрадным, літаратурным).

### **Тэма: Мастацтва маўленчага хору**

На індывідуальных занятках студэнт набывае навыкі складання партытуры моўнага хора вершаваных твораў і дырыжыравання моўным хорам на выбраным матэрыяле.

### **Тэма: Прынцыпы стварэння літаратурнай кампазіцыі і мантажу**

Зацвярджэнне тэмы і адбор матэрыялу да стварэння літаратурнай кампазіцыі і мантажу для індывідуальнага выканання. Складанне літаратурнай кампазіцыі. Пісьмовае афармленне створанай кампазіцыі, рэжысёрскае вырашэнне.

### **Тэма: Законы выканання літаратурнай кампазіцыі і мантажу**

На індывідуальных занятках студэнт працуе над тэкстамі кампазіцыі і мантажу адпаведна вызначаным задачам ў калектыўнай працы. Студэнт уvasабляе індывідуальную кампазіцыю (ці яе фрагменты) на 4-6 хвілін. Набывае вопыт выкарыстання дадатковых сродкаў выразнасці (музыка, свято, касцюм, дэкарацыі і інш.) Шукае і ажыццяўляе спосабы зносін з гледачом.

### **Раздел III. Падрыхтоўка вядучага для правядзення свята**

#### **Тэма: Мастацтва прамоўніцкага майстэрства**

Складанне і ўvasабленне аратарскай прамовы да разнастайных форм святочных дзей (кірмашовае прадстаўленне, тэматычны канцэрт, гульнёвая праграма, абрад, свята). Работа над аратарскай прамовай у дыпломнім свяце.

#### **Тэма: Асаблівасці работы вядучага ў народным свяце**

Падрыхтоўка тэктай праграмы для вядучага разнастайных святочных мерапрыемстваў адпаведна спецыфікі жанра. Куратарская работа з вядучымі ў дыпломнім свяце. Удзел у святочных мерапрыемствах у якасці вядучага.

### **Тэма: Тэхніка мікрофоннага чытання: асаблівасці маўлення перад мікрофонам.**

Набыццё навыкаў чытання па мікрофону на індывідуальных занятках, а таксама ў гульнёвых праграмах, абрадах, святочных мерапрыемствах.

### **Раздел IV. Арганізацыя вывучэння тэорыі і методыкі дысцыпліны**

#### **Тэма: Тэорыя і методыка работы над зневшней і ўнутранай тэхнікай моўнага дзеяння**

Засваенне тэорыі і методыкі па дадзенай тэме доўжыцца чатыры шады навучання праз выканальніцкую дзейнасць і ржысёрска-педагагічную працу з выканаўцамі, а таксама рэалізоўваецца ў самастойнай працы студэнтаў пры рабоце над словам у дыпломніх святах.

**Тэма: Тэорыя і методыка правядзення групавых і індывідуальных заняткаў па моўным дзеянні ва ўмовах творчага калектыву**

Засваенне зместа тэорыі і методыкі па розных раздзелах дысцыпліны. Складанне студэнтам блока размікі для калектыўнага і індывідуальнага трэнінгу. Правядзенне пад кіраўніцтвам выкладчыка трэнінгу ці часткі трэніга на групавых занятках, з выканаўцам у якасці куратарскай працы. Педагагічная практыка студэнтаў у VIII семестры ў школах з тэатральным ухілам. Правядзенне ўрокаў па дысцыпліне ў класах і індывідуальная работа з навучэнцамі па розных раздзелах дысцыпліны.

**Тэма: Тэорыя і методыка валодання прынцыпамі маўленчага хору**

Засваенне тэорыі і методыкі валодання прынцыпамі маўленчага хору праз выканальніцкую і куратарскую работу з выканаўцамі. Складанне партытуры моўнага хора і яе ўласабленне ў дыпломным свяце.

**Тэма: Выканальніцкая і рэжысёrsка педагогічная практыка студэнтаў як сродак авалодання тэорыяй і методыкай дысцыпліны “Моўнае дзеянне ў свяце”**

Авалоданне тэорыяй і методыкай дысцыпліны “Моўнае дзеянне ў свяце” праз выканальніцкую і рэжысёrsка-педагагічную практыку студэнтаў (пад кіраўніцтвам выкладчыка і самастойную працу студэнтаў). Кантроль ведаў. Самастойная творчая праца стўдэнта пазамежамі навучальнага працэса. Удзел у святочных мерапрыемствах у якасці выканаўцы ці рэжысёра-педагога.

**Раздел V. Работа рэжысёра над моўным дзеяннем ў свяце**

**Тэма: Кантроль і работа над моўным дзеяннем у гульнёвых праграмах рэжысёрскіх эпіюдах, інсцэніроўках, нумарах, абрадах, прадстаўленнях, святах**

Выхаванне ўмення пераносіць індывідуальныя навыкі моўнага дзеяння на святочную пляцоўку. Куратарская работа студэнта над моўным дзеяннем у работах сумежных спец дысцыплін (майстэрства акцёра, рэжысура, пластычнае вырашэнне свята), дыпломным свяце.

### **3. РАЗДЗЕЛ КАНТРОЛЮ ВЕДАЎ**

## **4.1. Апісанне самастойнай работы (метадычныя ўказанні да самастойнай работы студэнтаў)**

**Першы курс  
I -ы семестр**

### **ВЕРАСЕНЬ**

Выбарвучэбна – творчагаматэрыяла (прыказкі, прымаўкі, скорагаворкі, прыпеўкі, лічылкі, калыханкі, заклічки і інш.), спецыяльны матэрыял на "хворыя" гукі.

Складці скорагаворачныя павяданні для трэніроўкі тэхнікі мовы, логікі мовы, выпрацоўкі сцэнічнай скорагаворкі.

Запісаць павяданні на магнітафонную стужку для праслушоўвання з мэтай удасканалівання выкананія чагамайстэрства.

### **КАСТРЫЧНІК**

Засваіваць практичныя прыемы галасамоўнага тэрэну па прынцыпу апасрэдаванага ўзmezення на работу галасамоўнага апарата (прыёмы моўна-ручногарэфлекса, "імітацыі", "мова ў руху" і інш.)

Прыступіць да вядзення "Антыхлоўніка" для развіцця фанематычнага слыха, запоўніць графы асабістага "Моўнагапашпарта".

### **ЛІСТАПАД**

Заканспекціраваць правілы па раздзелу "Арфаэпія" і падрыхтаваць спецыяльныя карткі для правядзення практичнага семінара на групе.

Ажыццяўіць транскрыбіраванне вучэбнага творчых тэкстаў, текстаў гульнёвых праграм для практичнага засваення асноўных правіл беларускага і рускага. Літаратурнага маўлення.

### **СНЕЖАНЬ**

Заканспекціраваць раздзел "Логікамовы" і адказаць на пытанні на семінарскіх занятках.

Зрабіць выпіскі з I-га тома сач. К. С. Станіслаўскага (с. 365-371) абсцэнічнай мове.

Вывучыць "Схему ацэнкі выступлення", яе параметры і ролю ў выхаванні выкананія чагамайстэрства.

**Першы курс  
II -і семестр**

### **ЛЮТЫ**

Выбрацьпразаічныўрывак (апісальная проза, публіцыстыка) для выканальніцкай работы.

Зрабіцьвыпіскі з II-га томусач. К.С.Станіслаўскага, разделы "Воображенне", "Сценническоевинмание" с.69-148.

Выхаваннерэжысёrsка-педагагічныхнавыкаў у рабоце з аднакурснікамі. Самастойнаправодзіцьгаласамоўнытрэнінг з аднакурснікамі.

### **САКАВІК**

Прыступіць да зборуматэрыйялу для стварэння "Моўнагапашпарту" аднакурсніка.

Ажыццяўіцькуратарскую работу над апісальнай прозай і публіцыстыкай.

### **КРАСАВІК**

Запісаць на магнітафоннуюстужку свае вучэбна-творчыятэксты з мэтай аналіза і ўдасканаліваннямоўнагамайстэрства.

Працягвацьвесці "Антыхлоўнік".

Самастойнапраца ваць над выпраўленнемуласныхмоўныхнедахопаў.

### **МАЙ**

Вывучыцьдзе главы "Паraryзык в речевом действии". "Жесты и мимика в книге" З.В.Саўковай "Выразительные средства речевого взаимодействия в массовом представлении" ЛГНК, 1981 год."

### **Другі курс III -ці семестр**

### **ВЕРАСЕНЬ**

Адказаць на пытанні па разделу "Моўны хор у свяце", "Партытурамоўнага хора (па вучэбнамудапаможніку З.В.Саўковай "Речевой хор в массовом празднике" Л., 1977.

Выбрацьматэрыйял для моўнага хора(верш 12-15строк), байку.

Распраца ваць партытуру "Моўнага хору для самастойнага ўвасабленняе на групавых занятиях.

### **КАСТРЫЧНІК**

Работа над словам у свяце і прадстаўленні.

### **ЛІСТАПАД, СНЕЖАНЬ**

Праца над тэхнікай мовы, (унутранай i зневній), у складнёнымоўнага трэнінга, мова ў руху.

Працягвацьпрацу над "Антыхлоўнікам".

## **Другі курс IV -ці семестр**

### **ЛЮТЫ**

Выбрацьрэжысерска-выканальніцкіматэрыял:байка,казка, легенда, паданне.

Адказаць на пытанні па вуч. ДапаможнікуЭ.А.Пятровай"Эпическое жанры в работесамодеятельного театрального коллектива", -ЛГИК,1977.

### **САКАВІК**

Ажыццявіцьпрацу над рэжысёрска-выканальніцкімматэрыялам (ідэйна-дзейсныаналіз, лагічныаналіз,транскрыбіраваннетэкста).

### **КРАСАВІК**

Самастойнаяпраца над мовай у інсцэнроўках(вядзеннерэжысёрскагадзённіка).

Працягвацьвесці "Антыхлоўнік".

Уласблленнеэпічнагаматэрыяла.

## **Трэці курс V -ы семестр**

### **ВЕРАСЕНЬ**

Выбрацьматэрыял для выканання(маналог: драматычны, эстрадны,) і ажыццявіцыідэйна-дзейсныаналіз.

Працягвацьпрацу над галасамоўнымтрэнінгам.

Адказаць на пытанні па вуч. ДапаможнікуЗ.В.Саўковай"Монолог в искусстве массовых представлений", -ЛГНК,-1979.

### **КАСТРЫЧНІК**

Зрабіцьвыпіскі з 3-га т. сач. К.С.Станіслаўскага, разделы:"Перспектива артиста и роли", с. 133-140, "Темпо-ритм", с 140-190.

### **ЛІСТАПАД, СНЕЖАНЬ**

Праслушацьзапісылепшыхмайстроў слова(апавяданні,маналогі).

Працягвацьвесці "Антыхлоўнік".

Азнаёміццаманалогамігерояўлітаратурныхтвораў. (У.Караткевіч, I.Мележ, А.Чэхаў, Л.Талстой і інш.)

## **Трэці курс VI -ы семестр**

### **ЛЮТЫ**

Выбраць рэжысёрска - выканальніцкі матэрыял класічнай і сучаснай паэзіі і адзін верш для работы з выканаўцам, другі для работы з выкладчыкам.

Праводзіць галасамоўны трэнінг.

## **САКАВІК**

Весці дзённік рэжысёrsка - куратарскай работы над матэрыялам.

Адказаць на пытанні па раздзелу: "Тэорыя вершаскладання" па вучэбнаму дапаможніку А.А.Каляды, А.А.Шагідзеvіч "Сцэнічная мова", Мн. 2000г.

### **Логікамовы**

Літаратурнаякампазіція i мантаж  
(прынцыпыстварэнняізаконыўvasаблення.

Складцілітаратурнуюкампазіцію (4-6 хвілін), пісьмова аформіць, знайсці рэжысёrsкае раshэнне.

Вывучыцьвуч.дапаможнік (З.В.Савкова "Искусство литературной композиции и монтажа" М.,ВНМЦН н КПР 1986 г.

Вядзеннерэжысёrsкаагадзенніка работы надувасабленнемкампазіції.

Рэжысёrsка-педагагічнаяпраца з выкананіеміўлітаратурнайкампазіції.

Выканальніцкая і рэжысёrsка-педагагічнаяпраца надсловам у курсавым свяце.

## **4.2. Крытэрыі ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці студэнтаў**

0 балаў – няма паказу, патрабаванні вучэбнай праграмы па спецыялістичнай дысцыпліне цалкам не выкананы (без права перараздачы).

1-2 балы –“нездавальняюча” – атрымлівае студэнт, які не валодае прафесійнымі навыкамі моўна-голосавога трэнінга, дыкцыі, арфаэпіі, мастацтвам моўнага дзеяння, які не выкананы патрабаванні, прадугледжаныя вучэбнай праграмай па дысцыпліне, студэнт, які не здольны працягваць навучанне па адпаведнай дысцыпліне.

3 балы –“здавальняюча” – атрымлівае студэнт, які тэарэтычнаазнаёмлены са зместам і задачамі вучэбнай праграмы па слоўнаму дзеянню ў свяце ў семестры, але практична яшчэ не можа замацаваць творчыя навыкі на сцэнічнай пляцоўцы; студэнт, які не прайвіў актыўнага імкнення да ліквідацыі моўных недахопаў; каліняма разумення ў рашэнні матэрыялу, студэнт не валодае мастацтвам перспектывы, але прайўляе спробу ўздзеяння словам.

4 –“дастаткова здавальняюча” – атрымлівае студэнт, які прайвіў веданне навыкаў пры работе над дыкцыяй, дыханнем, голасам, асаблівасцямі працы над рознымі літаратурнымі жанрамі, аднак малайніцыйны, які не ўдзельнічаў у самастойнай работе аднакурснікаў, неў поўнай меры прайвіў свае творчыя магчымасці пры паказе на іспытце.

5 балаў –“амаль добра” – атрымлівае студэнт, які ў асноўным паказаў валоданне знешнім і ўнутраным тэхнікам моўнага дзеяння, неабходнай для далейшага навучання, аднак не прайвіў творчых адносін якаснага выканання заданняў, засвоіў асноўную літаратуру, рэкамендаваную праграмай, імкнецца да самастойнай работы над літаратурнымі тэкстамі і выпраўленнямоўных недахопаў.

6 балаў –“добра” – заслугоўвае студэнт, які прайвіў дастатковапоўнае веданне вучэбна-праграмнага матэрыялу па прадмету, здольны самастойна правесці калектыўны і індывідуальны трэнінг, замацаваў навыкі распрацоўкі мастацкага твора, студэнт, веды якога па слоўнаму дзеянню будуюцца на пээтапнай работе над увасабленнем выкананчагаматэрыялу, калі ўсе вырашана верна, выканана прайўдзіва, але не дастаткова дзейсна і яскрава.

7 балаў –“вельмі добра” – заслугоўвае студэнт, які прайвіў дастаткова поўнае веданне вучэбнага тэарэтычнага і практичнага матэрыялу па праграме спецыялістычнай, падрыхтаваў да паказу рэжысерска-выкананчыя працы, вырашыў матэрыял верна, выкананы прайўдзіва і дзейсна, але недастаткова ярка засвоіў асноўную літаратуру, рэкамендаваную вучэбнай праграмай, студэнт, які актыўна працаваў на групавых і індывідуальных заняцках, паказаў імкненне да выхавання педагогічных здольнасцяў, які мае актыўную жыццёвую і творчую пазіцыю.

8 балаў –“амаль выдатна” – заслугоўвае студэнт, які выкананы успрадугледжаныя вучэбнай праграмай заданні, грунтоўна валодае тэорыяй і методыкай прадмета, практичнай уменнямі і навыкамі, прайвіў настойлівасць і творчую актыўнасць пры ўвасабленні вучэбната-творчагаматэрыялу, верна рашыў матэрыял (раскрыў аўтарскую задуму),

авалодаўмайстэрствам моўнага ўзаемадзеяння, на паказе іспыта не дапусціўпамылак.

9 балаў –“выдатна” – заслугоўвае студэнт, які засвоіў навыкі іўменне валодання мастацтвам слоўнага дзеяння, праявіў усебаковае,сістэматычнае веданне вучэбна-праграмнага (тэарэтычнага і практичнага)матэрыялу, якасна выканану ўсе прадугледжаныя праграмай заданні,засвоіўасноўную і дадатковую літаратуру, рэкамендаваную вучэбнай праграмайдysцыпліны, актыўна працаўваў на практичных і індывідуальных занятках,развіў рэжысерска-педагагічныя здольнасці работы з выканануцца (студэнтам),студэнт, паказы якога на іспыце адразніваюцца індывідуальнымтворчым падыходам,добрым густам, эмацыйнальным зместам і напаўненнем,які праявіў самастойнасць, творчую актыўнасць. Пры выкананні вучэбна-творчага матэрыялу прадэманстраваў валоданне майстэрствам моўнагауземадзеяння, вызваў асэнсаванне, суперажыванне гледачоў.

10 балаў –“надзвычайна выдатна”– заслугоўвае студэнт, якіпраявіў здольнасці ў вывучэнні пытанняў тэорыі і методыкі прадмета слоўнае дзеянне, у паказах рэжысерска-выканануцых работ, дасягнуў усебаковага, глубокага ведання практичнага матэрыялу па дадзенай дысцыпліне, актыўна працаўваў на занятках, глубока засвоіў спецдысцыпліну, студэнт, веды якога сведчаць не толькі аб асэнсаванні матэрыялупройдзенага спецкурса, але і адразніваюцца высокім узроўнем культуры,густу, творчага падыходу да паказу на іспыце, які займае актыўнуюпозіцыю, пастаянна пашырае “межы” сваіх творчых магчымасцей, прымаеактыўны ўдзел у творчым жыцці курса, творча і свободна выкарыстоўвае набытыя веды, навыкі і ўменні ў вучэбнай рэжысерекай практицы іспыты па спецдысцыплінах, самастойнай пастаноўчай працы. Выступленне ў ролі вядучага, чытальніка-выканануцы.

#### **4.3 Сродкі дыягностикі вынікаў вучэбнай дзейнасці студэнтаў**

Для выяўлення ўзроўню вучэбных ведаў студэнта рэкамендуецца выкарыстоўваць дыягнастычны інструментарый, які мае рознаўзроўневы характар. На практыцы ён ўжываецца комплексна. Адным са сродкаў кантролю і ацэнкі могуць быць выкарыстаны крытэрыяльна-арыенціраваныя тэсты. Яны ўяўляюць сабой сукупнасць тэставых заданняў закрытай формы з адным ці некалькімі варыянтамі правільных адказаў; заданняў на ўстанаўленне правільнай паслядоўнасці, якія дапускаюць фармалізаваны адказ.

Для вымярэння ступені адпаведнасці дасягненняў студэнта патрабаванням адкузацыйнага стандарта, таксама рэкамендуецца выкарыстоўваць заданні адкрытай формы са свабодна канструіруемымі адказам, проблемныя і творчыя задачы, якія маюць на мэце эўрэстычную дзейнасць і нефармалізаваны адказ.

#### **4.4 Катрольныя пытанні для самаправеркі студэнтаў**

### **Тэхніка мовы**

1. Якая роля тэхнікі моўнага дзеяння ў майстэрстве выкананія, рэжысёра?
2. Што трэба ведаць аб трох відах выдыху?
3. Што ўносіць у мову навык “пераключэння дыхання”?
4. Што трэба ведаць аб “атаках” голаса?
5. Што дае трэніроўка двух форм мовы?
6. Якія практыкаванні дапамагаюць выхоўваць свабоду фанацыйных шляхоў?
7. Якая роля зычных гукаў у вусным слове?
8. Чаму ў працу над голасам карысна ўключаць выбуховыя зычныя?
9. Як трэба разумець прынцып апасрэдаванага ўздзейння на працу голасамоўнага апарата?
10. Якія прыёмы тэхнічна дапамагаюць дабіцца якасных вынікаў у працы над удасканаленнем моўных навыкаў?
11. Якая роля дыяпазона голаса ў моўным дзеянні?
12. Што трэба ведаць аб адносінах “piano” і “forte”?
13. Як трэба разумець дыялектычнае адзінства тэмпаратуры мовы?
14. Якая роля моўнага слыха ў дасканаленні моўнага майстэрства?

### **Праца над публіцыстыкай**

1. Што ўяўляе сабой публіцыстыка? Назавіце яе характэрныя асаблівасці.
2. Якія жанры публіцыстыкі вы ведаецце?
3. Назавіце і ахарактарызуцьце асноўныя крытэрыі выбару матэрыялу?
4. Раскрыцце паняцце "стыль аўтара".
5. Назавіце і раскрыцце асноўныя прыёмы стварэння вобразных бачанняў.
6. Як дапамагаюць жывапіс, музыка, кіно ў выпрацоўцы вобразных бачанняў?
7. Як вы разумееце, што такое "націск"?
8. Якія існуюць законы вымаўлення лагічных націскіў?
9. Як можна вылучыць галоўнае слова ў фразе?
10. Што трэба ведаць аб паузах і іх ролі ў агучанай мове?

### **Праца над эпічнымі жанрамі**

#### ***Байка***

1. Якія гістарычныя корні узнікнення байкі?
2. Што павінна ляжаць у аснове выбара байкі?
3. Што характарызуе байку як жанр эпічнага рода літаратуры?
4. Чым абумоўлены камедыйна-сатырычны змест байкі?
5. Якімі прытёмамі дабіваецца байкапісец камічнага ў байках?
6. Якая форма праяўлення камічнага ў байках?
7. Якая роля расказчыка ў байках?
8. Па якіх арыенцірах мы распознаем адносіны бакапісца да

ўсягоперадаваемага?

9. Раскрыйце ролю маралі ў байцы.
10. Якія функцыі выконвае літаратурна-дзейсны аналіз байкі?
11. Якія асноўныя правілы публічнага выканання байкі?
12. Фарміраванню якіх здольнасцей і якасцей садзейнічае праца надбайкай?

### ***Казка***

1. Назавіце сацыяльныя вытокі ўзнікнення казкі?
2. У чым заключаюцца жанравыя своеасаблівасці казак?
3. У чым праўда і выдумка казкі?
4. Якія функцыі выконвала і выконвае казка ў грамадстве?
5. Чым вызначаецца выбар казкі?
6. Якія рысы харкторызуюць вобраз расказчыка ў казцы?
7. Што дае прыём фіксацыі падтэкста казкі прымаўкамі і прыказкамі?
8. У чым выхаваўчае значэнне байкі?
9. Якія спецыфічныя асаблівасці неабходна ўлічваць у працэсе падрыхтоўкі і выканання байкі?

### **Тэорыя вершаскладання**

1. Назавіце галоўную ўласцівасць вершаванай мовы.
2. На чым заснаваны беларускі класічны верш?
3. Назавіце двухскладовыя і трохскладовыя памеры сілаба-танічнай сістэмы вершаскладання.
4. Як называецца самая дробная рytмічная адзінка верша?
5. Якім чынам можна навучыцца вызначаць памеры вершаў?
6. Што неабходна запомніць, каб не блытацца ў назвах памераў?
7. Што вы ведаеце пра такія паняцці, як піррыхій, спандэй.
8. Што такое рыфма?
9. Якія вы ведаеце спосабы рыфмоўкі ў вершаваных творах?
10. Што такое страфа і якія яе разнавіднасці вы ведаеце?
11. Што такое “заступ” у вершаваных творах?
12. Якія вершы называюцца белымі?
13. Што трэба ведаць аб вольным і свабодным вершы?
14. Якое значэнне слова ў вершаванай мове?
15. Што азначаюць гукавыя паўторы ў вершы?
16. Што вы ведаеце аб “гекзаметры”?
17. Якая форма ў санетаў?
18. Якія існуюць віды і жанры паэтычных твораў?

### **Маналог у свяце**

1. Раскажыце аб існуючых рознавідах мовы.
  2. Дайце характарыстыку ўнутранай мове; раскрыйце яе ролю ў моўным узаемадзеянні.
  3. Раскажыце аб прыродзе нараджэння маналога.
  4. Раскрыйце паняцце “праблема” і яе значэнне ў маналогу.
  5. Чаму ўзрастает роль бачання ў маналогу?
  6. Раскрыйце змест “прыкладнага плана работы над маналогам”.
  7. Раскрыйце паняцце “рашэнне” і яго роля ў маналогу.
  8. Якія навыкі выхоўвае ў выкананіцы правільная метадычная работа над матэрыялам.
  9. Чым тлумачыцца што ў прадстаўленні часцей выкарыстоўваюцца адрасаваныя маналогі?
  10. Чаму лірычныя вершы, грамадзянскую лірыку разглядаюць як унутраныя ці адрасаваныя маналогі?
  11. Раскажыце аб своеасаблівасцях выкарыстання форм маналога ў прадстаўленні.
- Якія вы ведаецце творы драматургіі, мастацкай прозы і паэзіі, ў якіх маналогі герояў вымаўляюцца ў сітуацыях, блізкіх мастацтву прадстаўлення.

#### **4.5 Пытанні для заліку (экзамену)**

1. Што такое дыкцыя? Раскажыце аб пабудове моўнага апарату.
2. Раскажыце аб моўных адхіленнях, распаўсюджаных у побыце.
3. Што вы ведаецце аб фанацыйным дыханні?
4. Дайце характарыстыку тром відам выдыху ўмоўным дзеянні.
5. Раскажыце аб выхаванні свабоднага гучання голаса.
6. Што такое голас? Раскрыйце паняцці: «рэгістр», «дыяпазон».
7. Раскажыце аб прафесійных якасцях голаса «палётнасць», «сіла».
8. Якія вы ведаецце атакі голаса?
9. Зрабіце параўнальны аналіз моўнага іпеўчага голасу.
10. Раскажыце аб значэнні рэзаніравання і артыкуляцыі ў развіцці голаса.
11. Раскажыце аб новай тэорыі голасаўтварэння.
12. Раскажыце аб гігіене і прафілактыцы захворванняў голасавога апарату.
13. Раскажыце пра «схему ацэнкі» выступленняў выкананіцы.
14. Што вы ведаецце пра логіку мовы, лагічныя ціск, лагічную паўзу, моўны такт?
15. Раскажыце аб граматычнай, псіхалагічнай паўзах.
16. Што такое арфаэпія? Назавіце асаблівасці маўлення гукаў “З”, “С” у беларускай мове.
17. Раскажыце аб правілах аглушэння і азванчэння зычных гукаў.
18. Дайце характарыстыку зычных гукаў.
19. Раскажыце аб элементах унутранай тэхнікі моўнага дзеяння.
20. Раскажыце аб эфектыўных прыёмах стварэння яркіх паўнацэнных бачанняў выкананіцы пры ўвасабленні літаратурнага матэрыяла.

21. Байка. Раскажыце аб яе асаблівасцях у выканавчым майстэрстве (на прыкладзе матэрыяла ўласнення).
22. Раскажыце аб класіфікацыі моўных адхіленняў, распаўсюджаных у побыце і шляхах іх выпраўлення.
23. Якія віды дыхання вы ведаеце? Фанацыйнае дыханне.
24. Што такое арфаэпія. Раскажыце аб правілах аглушэння і азванчэння зычных (прывесці прыклады).
25. Раскажыце пра выразныя асаблівасці вершаванай мовы, яе асноўныя памеры.
26. Раскажыце аб элементах унутранай тэхнікі мовы (адносіны, воля, увага, бачанні, падтэкст).
27. Роля «Схемы ацэнкі выступлення» у выхаванні рэжысёра-педагога і майстэрства выканавцы.
28. Што вы ведаеце аб паняцці “тэмпа-рытм мовы”?
29. Раскажыце аб трох перспектывах (лагічнай, эмацыянальнай, мастацкай) і іх ролі ў моўным дзеянні.
30. Што вы ведаеце аб тэмбры голасу. Якая яго роля ў моўным дзеянні?
31. Асаблівасці гучання гукаў “З”, “С” у беларускай мове (прывесці прыклады).
32. Логіка мовы ў слоўным дзеянні. Пералічыце асноўныя правілы логікі мовы і дайце даведку пра іх.
33. Стылістычныя асаблівасці аўтарскага тэкstu, іх значэнне для выканавцы, рэжысёра.
34. Раскажыце аб элементах моўнай выразнасці выканавцы, рэжысёра.
35. Дайце харектарыстыку асноўным прынцыпам і прыёмам галасамоўнага трэнінгу.
36. Раскажыце пра паўзы, іх ролю ў моўным дзеянні.
37. Раскажыце аб асноўных прынцыпах стварэння літаратурнай кампазіцыі і мантажу.
38. Голас. Што вы ведаеце аб атаках голасу. Якія бываюць атакі.
39. Раскажыце аб асноўных пытаннях складання і правядзення голасамоўнага трэнінга (скласці індывідуальны блок размінкі). Што ўяўляе сабой комплексны трэнінг.
40. Што такое арфаэпія? Раскажыце аб вымаўленні безнаціковых галосных “а”, “о”, “е”, “я” у рускай мове (з прыкладамі).
41. Раскажыце аб кампанентах прафесійнага моўнага слыха і прыёмах яго ўдасканальвання.
42. Дыкцыя ў моўным дзеянні. Што ўплывае на дыкцыйную выразнасць зычных гукаў.
43. Немоўныя сродкі выразнасці ў майстэрстве выканавцы. Парамова ў моўным дзеянні.
44. Дайце харектарыстыку асноўным этапам работы над тэкстам.
45. Голас. Якія якасці голасу лічацца прафесійнымі. Раскрыйце паняцце “дыяпазон голасу”.

46. Маналог як форма сцэнічнага існавання. Псіхафізічна прырода маналога.
47. Ракрыйце паняцце “звышзадача выступлення”. Шляхі ўвасаблення.
48. Артыкуляцыйная гімнастыка і яе роля ў выхаванні прамоўцы. Вібрацыйны масаж.
49. Мастацтва маўленачага хору. Партытура моўнага хору. Прыёмы дырыжыравання.
50. Раскрыйце прынцыпы выхавання элементаў унутранай і знежнай тэхнікі моўнага дзеяння.
51. Раскажыце аб правілах аглушэння і азванчэння зычных гукаў у маўленні (прывесці прыклады).
52. Артыкуляцыйная гімнастыка і вібрацыйны масаж у комплексным галасамоўным трэнінгу.
53. Дыкцыя ў слоўным дзеянні. Што ўплывае на дыкцыйную выразнасць зычных гукаў?
54. Голас. Назавіце і раскрыйце прафесійныя якасці голасу. Што вы ведаецце аб тэмбры голасу? Якая яго роля ў слоўным дзеянні? Атакі голаса.

### Варыянты патанняў па раздзелам

#### Раздзел II : Моўнае дзеянне

1. Раскрыйце эфектыўныя прыёмы стварэння яркіх паўнацэнных бачанняў выкананіцца.
2. Логіка мовы ў слоўным дзеянні. Раскрыйце асноўныя правілы логікі мовы.
3. Раскажыце пра паўзы і іх ролю ў слоўным дзеянні.
4. Раскажыце аб трох перспектывах у слоўным дзеянні і іх ролі ў выканальніцкім майстэрстве.

#### Раздзел III: Мастацкае слова і слоўнае дзеянне

1. Што вы ведаецце аб паняцці “тэмпа-рытм мовы”?
2. Моўны слых у выхаванні навыкаў моўнага майстэрства (дыкцыйнай чысціні, палётнасці гуку, тэмпа-рытму мовы, інтанацыйнай выразнасці). Раскрыйце кампаненты моўнага слыху.

#### Раздзел IV : Слоўнае дзеянне ў рабоце над вершаваным творам

1. Асноўныя кампаненты вершаванага маўлення (памер, рыфма, страфа, міжрадковая паўза, перанос).
2. Асноўныя віды і жанры паэтычных твораў.
3. Раскажыце аб прыёмах выпрацоўкі ритмічнага пачуцця вершаванай мовы.

Раздел V: Маналог як разнавіднасць маўлення

1. Жанравыя асаблівасці маналагічнай мовы. План работы над маналогам.

Раздел VI : Літаратурныя кампазіцыя і мантаж як часткі святочнай дзеі

1. Раскажыце аб асноўных прынцыпах стварэння літаратурнай кампазіцыі і мантажу. Стылістычныя асаблівасці аўтарскага тэксту ў літаратурнай кампазіцыі і мантажу.

## **5. ДАПАМОЖНЫ РАЗДЗЕЛ**

Установа адукцыі

«Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў»

**ЗАЦВЯРДЖАЮ**

Праектар па вучэбнай работе БДУКМ

С.Л. Шпарло

2022 г.

Рэгістрацыйны № ВД-\_\_\_\_\_ /вуч.

**МОЎНАЕ ДЗЕЯННЕ Ў СВЯТАХ**

*Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі  
на модулю для спецыяльнасцей*

*1-17 01 03 01 Мастацтва эстрады (на напрамках)*

*напрамак спецыяльнасці 1-17 01 03-04 Мастацтва эстрады (рэжысюра)  
напрамак спецыяльнасці 1-17 01 05 Рэжысюра свят (на напрамках)*

2022

Вучэбная праграма складзена на аснове адукацыйнага стандарту вышэйшай  
адукацыі ОСВО 1-21 04 02-2013 *на спецыяльнасці 1-17 01 03 01 Мастацтва*

*эстрады (на напрамках), вучэбнага плана ўстановы вышэйшай адукацыі па напрамку спецыяльнасці 1-17 01 03-04 Мастацтва эстрады (рэжысура), напрамак спецыяльнасці 1-17 01 05 Рэжысура свят (на напрамках)*

### **СКЛАДАЛЬNIКІ:**

*Н.К. Авяркова, ст.выкладчык кафедры рэжысуры ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў»*

*Ю.Д. Царэвіч, ст.выкладчык кафедры рэжысуры ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў»*

### **РЭЦЭНЗЕНТЫ:**

*У.А. Трапянок, дырэктар дырэकцыі канала «Культура» Генеральнага прадзюсерскага цэнтра Беларускага радыё Белтэлерадыёкампаніі, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт.*

*І.А. Алексніна, загадчык кафедры тэатральнай творчасці ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт.*

### **РЭКАМЕНДАВАНА ДА ЗАЦВЯРДЖЭННЯ:**

*кафедрай рэжысуры ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў» (пратакол № 5 ад 2022 г.);*

*навукова-методычным саветам установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў» (пратакол № 5 ад 2022 г.)*

### **ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА**

Вучэбная праграма па модулю «Моўнае дзеянне ў святах» уключае вучэбныя дысцыпліны: «Тэхніка мовы», «Моўнае дзеянне», «Асновы дыктарскага майстэрства», якія займаюць важнае месца ў комплексе прафілюючых дысцыплін напрамках спецыяльнасці 1-17 01 05-01 Рэжысура свят (народныя) і 1-17 01 05-02 Рэжысура свят (тэатралізаваныя).

Вучэбныя дысцыпліны «Тэхніка мовы», «Моўнае дзеянне», «Асновы дыктарскага майстэрства», ахоплівае ўсе неабходныя тэарэтычныя і практычныя пытанні, звязаныя з работай над словам. Змест модуля «Моўнае дзеянне ў святах» цесна звязаны з такімі модулямі спецыяльнымі дысцыплінамі як «Асновы рэжысуры і майстэрства акцёра», «Асновы драматургіі і сцэнарнага майстэрства», «Пластычная культура».

Вывучэнне вучэбных дысцыплін «Тэхніка мовы», «Моўнае дзеянне», «Асновы дыктарскага майстэрства», накіравана на фарміраванне спецыялізаванай кампетэнцыі: СК-2 Выкарыстоўваць навыкі рэжысуры і выканальніцкага майстэрства акцёра, прымяняць разнастайныя сродкі мастацкай выразнасці ў працэсе стварэння розных відаў свята.

*Мэта* вывучэння вучэбных дысцыплін модуля – сфарміраваць у будучых рэжысёраў свят веды аб сучаснай тэорыі сцэнічнай мовы, прыродзе моўных зносін; развіць здольнасці студэнтаў аратарскага майстэрства – у выражэнні сваіх думак пры непасрэдным кантакце з слухачамі, гледачамі; удасканаліць моўную тэхніку і культуру, дапамагчы авалодашаць выканальніцкімі навыкамі (слоўным дзеяннем у разнастайных жанрах літаратурных твораў), засвоіць методыку работы па ўсіх раздзелах дысцыпліны.

Спецыфіка мастацтва святочных дзей і прадстаўленняў ставіць перад рэжысёрами задачы ў авалоданні асновамі моўнага дзеяння:

- засваенне студэнтамі тэорыі і методыкі дысцыпліны «Моўнае дзеянне ў святах»
- набыццё практычных навыкаў і ўменняў чытальніцкім мастацтве;
- авалоданне навыкамі рэжысёрска-педагагічнымі навыкамі работы над моўным дзеяннем у разнастайных жанрах свята;
- выхаванне моўнага слыху ва ўмовах калектывнага слоўнага дзеяння;
- авалоданне элементамі дыктарскага і аратарскага майстэрства вуснагаслова.

Такім чынам, перад студэнтамі – будучымі рэжысёрамі свят і тэатралізаваных прадстаўленняў стаяць наступныя патрабаванні:

*ведаць:*

- нацыянальныя моўныя традыцыі, іх спецыфічныя асаблівасці;
- арфаэпічныя нормы беларускай і рускай літаратурнай мовы;
- тэорыю і методыку работы над зневажнай і ўнутранай тэхнікай мовы;
- тэорыю і методыку харавой дэкламацыі;
- логіку мовы ў моўным дзеянні;

– тэорыю і методыку правядзення групавых і індывідуальных заняткаў па дысцыпліне ва ўмовах творчага калектыву;

*умець:*

– спалучаць элементы моўнага дзеяння з элементамі акцёрскага майстэрства і пластычнай культуры;

– карыстацца выразнай тэхнікай і культурай мовы ў прафесійнай працы;

– выкарыстоўваць прыём «меладыкламацыі» як выразны сродак у святочнай дзеі;

– рыхтаваць вядучых свята да выступлення.

*валодаць:*

– метадычнымі прыёмамі работы ў калектыўным слоўным дзеянні;

– рэжысёрска-педагагічнымі навыкамі работы над словам у разнастайных моўных жанрах;

– метадамі карэктYROУКі галасавых дадзеных у прафесійнай дзейнасці.

Для больш глыбокага засваення матэрыялу праграмапрадугледжвае наведванне студэнтамі святочных мерапрыемстваў, сустрэчы з вядомымі майстрамі слова, праслушоўванне запісаў майстроў вуснага літаратурнага слова, удзел у разнастайных святах у якасці выканаўцаў, рэжысёраў, удзел у гульнёвых праграмах, забавах, вечарынах. Вялікая ўвага надаецца самастойнай работе студэнтаў.

У адпаведнасці з вучэбным планам напрамках спецыяльнасці 1-17 01 05-01 Рэжысура свят (народныя) і 1-17 01 05-02 Рэжысура свят (тэатралізаваныя) агульная колькасць гадзін, якая адводзіцца на вывучэнне вучэбных дысцыплін модуля «Моўнае дзеянне ў святах», складае 387 гадзін, з іх колькасць аўдыторных гадзін складае 222 гадзіны.

Прыкладнае размеркаванне аўдыторных гадзін па вучэбных дысцыплінах па відах заняткаў складае:

– «Тэхніка мовы» – 16 гадзін лекцыйных заняткаў, 64 гадзін практычных заняткаў і 24 гадзін індывідуальных заняткаў;

– «Моўнае дзеянне» – 10 гадзін лекцыйных заняткаў, 40 гадзін практычных заняткаў і 20 гадзін індывідуальных заняткаў;

– «Асновы дыктарскага майстэрства» – 6 гадзін лекцыйных заняткаў, 22 гадзін практычных заняткаў і 20 гадзін індывідуальных заняткаў;

Рэкамендуемай формай бягучай атэстациі па вучэбных дысцыплінах модулю «Моўнае дзеянне ў святах» – залікі і экзамены. Працаёмкасць кожнай вучэбнай дысцыпліны модуля складае ад 3 да 6 заліковых адзінак.

# **ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ**

## **Вучэбная дысцыпліна «Тэхніка мовы»**

### ***Уводзіны***

Вучэбная дысцыпліна «Тэхніка мовы»— прадугледжвае развіццё прыродных галасамоўных даных, выпраўленне моўных недахопаў, авалоданне культурай вуснага слова (арфаэпіяй), выхаванне «знешняй тэхнікі» слоўнага дзеяння. Разглядаецца працэс забяспечэння разумення і ўспрынняцця мовы, а таксама яе эмацыянальнага ўздзейння на слухачоў. Выконваюцца задачы практычнага засваення навыкаў фанацыйнага дыхання, дыкцыйнай выразнасці, гукавысотнага дыяпазону і сілы голаса праз фальклорны матэрыял, апісальную прозу, публіцыстыку.

### ***Тэма 1. Анатомія і фізіялогія галасамоўнага апарату***

«Міаэластычнай» і «нейтрахранаксічнай» тэорыі голасаўтварэння. Роля цэнтральнай нервовай сістэмы і зваротных сувязей у голасаўтварэнні. Выхаванне галасамоўных навыкаў як фарміраванне ўмоўных рэфлексаў. Метад апасродкованага ўздзейння на галасамоўны апарат як адзіна правільны і эфектыўны метад, пабудаваны па арганічных законах прыроды і творчасці. Анатомія, фізіялогія і гігіена галасавога апарату.

### ***Тэма 2. Знешняя тэхніка маўлення (дыханне, голас, дыкцыя арфаэпія)***

Мова ў жыцці і на сцэнічнай пляцоўцы. Узаемасувязь знешний і ўнутранай тэхніка моўнага дзеяння. Працэс успрымання мовы. Знешняя тэхніка вуснага слова ў арганізацыі ўспрымання мовы слухачамі, у забеспечэнні яе разумення, узмацненні яе эмацыянальнага ўздзейння. Паняцці «фізіялагічнае», «фанацыйнае» дыханне. Тры віды выдыху, якім адпавядаюць трывалыя хараўтары маўлення. Выхаванне чатырох якасцей фанацыйнага дыхання: глыбіні, вышыні, частаты, блізкасці. Голас і яго роля ў моўным дзеянні. Аб трох функцыях голасу. Атакі гуку. Свабоднае гучанне – аснова пастаноўкі голасу. Мышачная свобода фанацыйных шляхоў, «апора» гуку, рэзанатарнае і мышачнае адчуванне ў знаходжанні «цэнтра» голасу і ўзбагачэнні прыроднага індывідуальнага тэмbru голасу. Зычныя іх сэнсарапазнавальная ролі. Галосныя ў мелодыцы мовы. Мова ў жыцці і на сцэне. Моўныя слых у выхаванні дыкцыйных звычак. Фанематычны слых у выхаванні дыкцыйных навыкаў. Змест паняцця «арфаэпія». Валоданне літаратурнымі нормамі вымаўлення як абавязковая ўмова культуры мовы. Асноўныя правілы арфаэпіі: закон асіміляцыі зычных; аглушэнне звонкіх зычных у канцы слова; змякчэнне зычных з, с перад мяккімі зычнымі. Метадычныя прыёмы практычнага авалодання правіламі літаратурнага вымаўлення. Фанематычны слых у работе над культурай маўлення.

### **Тэма 3. Практычнае выхаванне элементаў зневіннай тэхнікі слоўнага дзеяння**

Прыёмы трэнінгу, якія забяспечваюць апасродкованае ўздзейнне на работу галасамоўнага апарату. Моўныя харектар практикаванняў як асноўны від трэніроўкі моўнага слыху. Метад гульні. Выклічнікі ў развіцці голасу. Прыём імітацыі і гукапераймання. Вершы як адзін з відаў трэніровачнага матэрыялу. Трэніроўка мовы ў руху. Мэтавыя ўстаноўкі практикаванняў. Кантроль за выкананнем творчай і тэхнічнай мэты практикаванняў як абавязковая ўмова эфектыўнасці трэніроўкі.

### **Тэма 4. Комплексны трэнінг (псіхафізічны, дыхальна-галасавы, дыкцыйна-арфаэпічны)**

Значэнне трэніроўкі мовы: формы №1 (у стане мышачнага разняволення, спакою), №2 (у стане эмацыянальна-валявога ўзбуджэння). Роля санорных і выбухных зычных у галасавым трэнінгу. Выхаванне гучання ў каардынацыі з фізічнымі рухамі і дзеяннямі. Прыёмы развіцця гукавышыннага дыяпазону і сілы голасу. Умовы захавання якаснага гучання голасу пры разнастайных зменах сілы, вышыні гуку, хуткасці маўлення, яе экспрэсіі. Моўныя слых у развіцці голасу. Каардынацыйная дзейнасць трох сістэм голасаўтваральнага органа ў дыкцыйным трэнінгу. Трэніроўка зычных у ізаляваным выглядзе, гуказлучэннях, словаах, фразах, спецыяльных тэкстах. Паняцце «сцэнічная скорагаворка». Тыпы скорагаворак. Навык пераключэння дыхання ў забеспячэнні якаснага гучання пры пераходзе ад павольнага да хуткага тэмпу вымаўлення тэксту. Методыка выпраўлення індывідуальных моўных недахопаў.

### **Тэма 5. Элементы ўнутранай тэхнікі слоўнага дзеяння ў выканальніцкім майстэрстве**

Накіраванасць слоўнага дзеяння на змяненне сітуацыі. Бачанні, уяўленні, увага, адносіны, воля. Мысленне і ўяўленне. Развіццё творчага ўяўлення і фантазіі. Бачанні і адносіны. «Кінастужка» бачанняў. Навык перадачы бачанняў. Падтэкст. Успрыманне, ацэнка і выбар дзеяння. Зносіны. Мышачны кантроль у эмацыянальныя моманты выступлення. Унутраныя і зневіннія аб'екты зносін. Імправізацыя. Скразное дзеянне і звышзадача. Мэтавыя ўстаноўкі ў работе над вучэбна творчым матэрыялам кожнага семестра.

### **Тэма 6. Этапы работы над текстам**

Спецыфічныя законы выканання мастацкага слова. Прырода матэрыялу разнастайных літаратурных жанраў. Прамы контакт з гледачом. Асобая роль ўяўлення і мыслення ў выканальніцкім мастацтве. Публіцыстычны матэрыял у авалоданні лагічнай перспектывай, навыкамі яркага і дакладнага выяўлення адносін да зместу мовы, валявога пасылу «ад сябе» з мэтай уздзейнічаць на аўдыторыю ў неабходным кірунку. Публіцыстыка як яркі літаратурны матэрыял у выхаванні сілы, дыяпазону, гнуткасці голасу. Публіцыстыка ў

выхаванні актыўнай жыццёвай пазіцыі, у развіцці грамадзянскага тэмпераменту. Апісальная проза, публіцыстыка як першы вучэбна-творчы матэрыял, які развівае элементы ўнутранай і зневядомай тэхнікі моўнага дзеяння. Апісальная проза ў выхаванні канцэнтраванай увагі, мышачнай свабоды, здольнасці бачыць, чуць і адчуваць свет, уцягваць слухачоў у дзейсны працэс назірання за «гульнёй прыроды» валявым пасылам «да сябе». Выбар літаратурнага матэрыялу: ідэйна-мастацкая вартасці твора, актуальнасць тэмы, адпаведнасць матэрыялу індывідуальным асаблівасцям студэнта, узровень здольнасцей і ступень падрыхтаванасці выкананіцы, эмацыянальная захопленасць выбраным матэрыялам. Асноўныя этапы работы над тэкстам: 1) пазнанне аўтарскай задумы (дзейсны аналіз твора); 2) работа над увасабленнем аўтарской і выканальніцкай задумы; 3) выкананне матэрыялу. Пазнанне твора як складаны психічны працэс. К.С.Станіслаўскі аб ролі першага эмацыянальнага ўспрымання матэрыялу. Вызначэнне канфлікту, тэмы, ідэі, звышзадачы. Вывучэнне структуры твора: экспазіцыі, завязкі, развіцця дзеяння, кульмінацыі, развязкі канфлікту, фіналу. Авалоданне трывалым перспектывам мовы: лагічнай, перажывамага пачуцця, мастицкай. Адбор выразных сродкаў мовы. Паводзіны на сцэнічной пляцоўцы. Выкарыстанне жэстава-мімічных сродкаў выразнасці. Спосаб зносін з гледачамі.

### ***Тэма 7. Выразныя сродкі слоўнага дзеяння***

К.С.Станіслаўскі аб выразных сродках мовы. Логіка ў моўным дзеянні. Лагічны націск, моўныя такты. Лагічныя і психалагічныя паўзы. Асноўныя правілы вылучэння слоў. К.С.Станіслаўскі аб дзейснай прыродзе знакаў прыпынку. Адзінства трох перспектыв у мове. Тэмпаратура – важны выразны сродак мовы. Інтанацыя – багацце мовы. Выхаванне эмацыянальнага тэмбру (уменне змяняць адценне голасу са зменай перажывання, стану, адносін) як найвышэйшая ступень валодання выразнасцю вуснага слова. Вымаўленне, інтаванне, тэмбрыванне як асноўныя акты моўнага дзеяння і ўспрымання мовы слухачамі. К.С.Станіслаўскі аб трох перспектывах мовы. Законы перспектывы ў моўным дзеянні. Выразнасць мовы ва ўмовах святочнага дзеяння. Выхаванне ўсіх кампанентаў моўнага слыху як ававязковая ўмова ўзбагачэння выразнасці мовы.

### ***Тэма 8. Увасабленне вучэбна-творчага матэрыялу на сцэнічной пляцоўцы***

Творчы акт выканання: психалагічны настрой на выступленне шляхам знаходжання разнастайных прыёмаў, аднаўленне ў памяці выканальніцкай задачы і логікі развіцця дзеяння. Пры выхадзе на сцэну: знаходжанне зручнай позы, мізансцэны для адчування творчага настрою, авалоданне ўвагай, устанаўленне контакту са слухачамі. Пры моўным дзеянні: увага да ўнутраных і зневядомых аб'ектаў зносін з мэтай выклікаць бачанні ва ўяўленні слухачоў, імгненніасць нараджэння слова, яскравасць пачуццяў, адносіны да

перадаваемага, падпараткаванне выразных сродкаў мовы раскрыццю ідэі твора, дасягненню пастваўленай звышзадачы.

### ***Тэма 9. Аналіз выступлення***

Адказнасць выступлення, акт выступлення як учынак, каштоўнасць якога вызначаецца выбарам матэрыялу і майстэрствам яго падачы. Работа пасля выступлення як прымета творчага росту выкананіць. Ацэнка выступлення студэнтамі групы. Падвядзенне вынікаў, самааналіз і калектывны аналіз выступлення. Схема ацэнкі выступлення па професійных патрабаваннях.

## **Вучэбная дысцыпліна «Моўнае дзеянне»**

### ***Уводзіны***

Вучэбная дысцыпліна «Моўнае дзеянне» уключае вывучэнне і авлоданне элементамі «унутранай тэхнікі» маўлення ў розных жанрах (казка, байка, легенда, паданне, верш) і відах (харавая дэкламацыя, меладэкламацыя) мастацтва слова. Разглядаецца прырода матэрыялу розных літаратурных жанраў. Тэмы дысцыпліны засвойваюцца студэнтамі ў адзінстве тэорыі і практыкі. Замацаваюцца веды і навыкі ў выканальніцтве і рэжысёрска-педагагічнай работе.

### ***Тэма 1. Невербальныя сродкі выразнасці***

Навука паралінгвістыка аб сутнасці, функцыях, ролі невербальных сродкаў зносін. Парамова як сукупнасць сродкаў моўнага ўзаемадзеяння. Міміка, жэсты, рухі, мізансцэны, скульптурныя групы як мова пачуццяў. Актыўнасць позы ў мастацтве моўнага дзеяння. Жэсты і іх асаблівасці. Умоўныя жэсты. Нацыянальны, інтэрнацыянальны, вузкасацыяльны, класавы характар умоўных жэстаў. Каардынацыя мовы і руху. Міміка ў дапаўненне да таго, што перадаецца словамі. Тыповыя памылкі выкананіць ў сцэнічных зносінах. Парамова ў маналагічнай мове (прамове) і ў моўным хоры. Тыповыя памылкі ў выкарыстанні парамовы ў сцэнічных умовах. Барацьба інтанацый – сутнасць моўнага дзеяння.

### ***Тэма 2. Эпічныя жанры ў святах і тэатралізаваных прадстаўленнях***

Байка і казка як найбольш лаканічныя, дынамічныя, захапляльныя формы эпічнага жанру, найбольш яркія выразнікі росту свядомасці чалавека, якія дапамагаюць вызваліцца ад заганаў і недахопаў. Прыврода нараджэння баек. Байкапісцы Эзоп, I.Крылоў, К.Крапіва, Э.Валасевіч, У.Корбан, М.Скрыпка і іншыя выразнікі нацыянальнага духу народа і эпохі. Характэрныя асаблівасці байкі: камедыйна-сатырычны змест, алегарычнае адлюстраванне харектараў і ўчынкаў людзей; сцвярджэнне канкрэтнай маральна-сацыяльной ісціны; адлюстраванне адносін аўтара да станоўчага і адмоўнага; прастата кампазіцыйнай пабудовы; займальнасць і лаканізм сюжэта; устойлівая харектарыстыка герояў (багаты–бедны, праўдзівы–ілгун,

добра–злы); фармуліроўка ідэі ў маралі твора; вершаваная форма. Прыёмы камічнага ў байках: алегорыя, іншасказанне, неадпаведнасць паміж знешнасцю і тым, што за ёй хаваецца, паміж ілюзіяй і рэчаіснасцю; перавелічэнне і прымяншэнне; агаленне кантрасту; змяшанне стыляў ці «сумяшчэнне планаў», прыём нечаканасці. Сацыяльныя вытокі ўзнікнення казкі. Казка як універсальны жанр літаратуры. Асноўныя прыметы казкі: устаноўка на выдумку; аптымізм апавядання; кампазіцыйна-стылістичныя асаблівасці. Шырокое выкарыстанне дзеясловаў, трохразовыя паўторы як сродак паглыблення і паскарэння казачнага дзеяння. Народнасць, наватарства, нацыянальны каларыт, сацыяльная накіраванасць літаратурных казак.

### ***Тэма 3. Ускладнёны комплексны трэнінг***

Псіхофізічны трэнінг: развіццё і ўдасканаленне мышачнай сістэмы, эмацыянальнай заразлівасці; практикаванні: слухаем – уяўляем – адчуваем – робім; псіхофізічная рэлаксацыя і актывізацыя; элементы тэхнічнай выразнасці мовы ў трэніровачных эцюдах і кампазіцыях (скорагаворкі, вершаваныя творы ў руху, з предметам, з выкарыстаннем музычна-шумавых элементаў).

### ***Тэма 4. Спецыфіка вершаваных твораў***

Роля вершаванага матэрыялу ў павышэнні эмацыянальнага гучання святочных дзеянняў і прадстаўленняў. Паэзія ў развіцці лірычных, грамадзянскіх пачуццяў чалавека. Асновы вершаскладання. Сілаба-танічная сістэма вершаскладання. Рытм верша. Стапа. Харэй, ямб, дактыль, амфібрахій, анапест як асноўныя памеры сілаба-танічнай сістэмы вершаскладання. Паняцці «пірыхій», «спандэй». Рыфма і яе арганізуючая роля. Паняцце «клаўзула». Спосабы рыфмоўкі. Цэзура. Пастаянная паўза ў вершы. Пераносы, інверсія як сродкі павышэння эмацыянальнай выразнасці вершаванай мовы. Фактары, якія вызначаюць рытм верша. Страфа і яе разнастайнасць: двухрадкоўе-дзесяцірадкоўе, анегінская страфа. Санеты. Балада. Гекзаметр. Вольны, белы, свободны верш. Алітэрацыя. Асананс. Гукапіс. Асноўныя тыпы вершаваных інтанацый. Асноўныя паэтычныя жанры.

### ***Тэма 5. Выхаванне навыкаў выканання вершаваных твораў***

Ідэйна-дзейсны аналіз твора ў адзінстве з вывучэннем творчай асобы аўтара, стварэннем «біяграфіі» вершаў. Прыёмы авалодання вершаваным матэрыялам: скандзіраванне, гульня ў «метраном», дырыжыраванне аб'ёмнасцю слоў, адбор вершаў на ўсе памеры сілаба-танічнай сістэмы вершаскладання з прыкладамі «пераносу». Вызначэнне асноўнай інтанацыі верша. Барацьба з найбольш тыповымі памылкамі пры выкананні вершаў: дэкламацыя, парушэнне формы верша, фальшывы пафас. Прастата і паэтычнасць выканання. Рознааб'ёмнасць гучання слоў; замена пісьмовай пунктуацыі вуснай, выканальніцкай. Характар зносін у лірычным матэрыяле.

Выкарыстанне жэстаў і фізічных паводзін на сцэнічнай пляцоўцы пры выкананні вершаванага матэрыялу. Выхаванне навыку выканання вершаванага матэрыялу ў супраджэнні музыкі.

### ***Тэма 6. Увасабленне вучэбна-творчага матэрыяла на сцэнічнай пляцоўцы***

Спецыфіка стварэння кінастужкі бачанняў. Методыка работы над увасабленнем выканальніцкай задумы. Выкананне байкі, казкі, легенды, падання, балады, верша. Асаблівасці выканання казак і вершаваных твораў. Мэтавыя ўстаноўкі работы над байкай, казкай, вершам. Сатыра і гумар як формы камічнага. Іронія. Імёны дзеючых асоб, мараль, мова як арыенціры ў распазнаванні адносін аўтара да перадаваемага. Вольны памер верша баек у стварэнні размоўнай інтанацыі. Казка ў развіцці вобразнага мыслення, выразных сродкаў мовы, у выхаванні размоўнасці і імправізацыйнасці мовы.

### **Вучэбная дысцыпліна «Асновы дыктарскага майстэрства»**

#### ***Уводзіны***

Вучэбная дысцыпліна «Асновы дыктарскага майстэрства» асвятляе асноўныя патрабаванні да маўлення, дае методыку работу над выхаваннем навыкаў публічнага мыслення і майстэрства ўпэўнена даносіць свае думкі да слухачоў. Уключае ў сябе сінтэз тэорыі, методыкі і практыкі, дзе практыка займае найбольш значнае месца. У працэсе навучання раскрываюцца прыёмы карыстання мікрофонам на сцэнічнай пляцоўцы і чытання «закадравага тэксту».

#### ***Тэма1. Спецыфіка дыктарскага майстэрства. Вядучы канцэртных і гульнёвых праграм.***

Роля дыктарскага слова ў святочных дзеях. Правілы карыстання мікрофонам. Адлегласць ад мікрофона – неабходная ўмова чысціні гуку. Навыкі чытання «закадравага» тэксту з набліжэннем да размоўнай інтанацыі, з захаваннем адчування жывых зносін з нябачным гледачом. Галасавыя прыёмы: змена тэмпаратуры мовы, паўза, гумар і інш. Камунікатыўнае і эстэтычнае значэнне мілагучнасці і тэмпаратуры мовы. Навык ціхага апорнага гучання голасу. Натуральнасць і дакладнасць інтанацыі. Моўная арганізацыя прадстаўленняў і свят. Арганізуючая роля вядучага. Вобраз вядучага, значэнне знешнасці, касцюма, паводзін. Наладжванне контакту з аўдыторыяй. Веданне складу аўдыторыі. Комплекснае выкарыстанне сістэм для ўзדзейння на аўдыторыю: лінгвістычнай (мова), паралінгвістычнай (інтанацыя), кінетычнай (міміка, жэсты). Культура мовы вядучага. Валоданне лексікай і стылістыкай мовы. Моўная імправізацыя. Кантакт з гледачамі, слухачамі, удзельнікамі свята.

## **Тэма 2. Маналог як разнавіднасць дыктарскага маўлення**

Маналог як разнавіднасць маўлення. Віды маналогаў у святах прадстаўленнях: драматургічны, літаратурны, эстрадны. Псіхалагічная сіла ўздзеяння маналога. Прывілеі нараджэння маналогу.

## **Тэма 3. Жанравыя асаблівасці маналагічнай мовы**

Віды драматургічнага маналогу. Характэрныя асаблівасці маналогу: багацце пытанняў, меркаванняў, довадаў, сцвярджэнняў і адмоў, прыняцце рашэнняў і адказ ад іх; мноства вобразаў і асацыяцый; багацце параўнанняў, супастаўленняў, перавелічэнняў, паэтычных вобразаў, эмацыянальная абвостранасць; самазагады; барацьба думак і інтанацый. Інтимная і грамадзянская лірыка ў свяце як дзеясная форма ўнутранага ці зваротнага маналогу.

## **Тэма 4. План работы над маналогам**

Прыкладны план работы над маналогам (ці лірычным вершам): вывучэнне п'есы або апавядання, вызначэнне месца і значэння вершаў у эпізодзе свята; вызначэнне падзеі, якая з'явілася асновай для маналога, праблемы, якую вырашае герой; ідэйна-дзеясны аналіз тэксту; удакладненне аб'екта зносін; фармуляванне рашэння, да якога прыхідзіць герой; аналіз логікі развіцця дзеяння пасля маналогу; стварэнне кінастужкі бачанняў; перавод маналога ў фізіку жыцця цела; вызначэнне мастацкай перспектывы; выхаванне мышачнага кантралёра; авалоданне арганічным жыццём у вершаванай форме.

## **Тэма 5. Выразныя сцэнічныя сродкі пры ўласбленні розных відаў маналогу**

Фізічныя паводзіны ў маналогу; мышачнае разняволенне – неабходная ўмова сканцэнтраванасці думак і дзеяння ў маналогу; эмацыянальна-дзеясная сіла маналога; дыкцыя ў маналогу; дынамічны і гукавысотны дыяпазоны; тэмпа-рытм у маналагічнай мове; работа над ажыццяўленнем уваходу і выхаду з пляцоўкі; пластыка як выразны сродак дзеяння ў маналогу; дадатковыя выразныя сродкі ў маналогу (касцюм, прадмет, сцэнаграфія, светло, музычна-шумавыя элементы); сцэнічнае выкананне маналога.

## **Тэма 6. Літаратурныя кампазіцыі і мантаж як форма тэатралізаванага прадстаўлення**

Гісторыя нараджэння кампазіцыі і мантажу. Літаратурная кампазіцыя як від тэатралізаванага прадстаўлення. Роля музыкі ў структуры літаратурнай кампазіцыі. Кампазіцыя і мантаж. Выразныя сродкі пры ўласбленні кампазіцыі.

## **Тэма 7. Прынцыпы стварэння літаратурнай кампазіцыі**

Стварэнне кампазіцый шляхам скарачэння матэрыялу з захаваннем асноўнай тэмы і сэнсу, асноўных персанажаў (дзеючых асоб). Стварэнне

кампазіцыі шляхам выдзялення асобных герояў або асобнай тэмы. Падпарадкаванне ідэі – вядучы прынцып як складання, так і ўвасаблення кампазіцыі і мантажу. Спосабы стварэння кампазіцыі (гістарычны, храналагічны, геаграфічны, індуктыўны, дэдуктыўны, кантрасту, паўтору). Патрабаванні да мантажу: наяўнасць асноўнай тэмы і ідэі, якія аб'ядноўваюць літаратурны матэрыял мантажу, арганічнае спалучэнне розных жанраў, якія раскрываюць, удакладняюць думкі, вобразы.

### ***Тэма8. Законы увасаблення літаратурнай кампазіцыі на сцэнічнай пляцоўцы***

Прынцыпы работы над увасабленнем кампазіцыі і мантажу. Вызначэнне экспазіцыі, завязкі, развіцця дзеяння, канфлікту, кульмінацыі, скразнога дзеяння, контрудзеяння. Валоданне ўменнемі натуральнага пераходу ад аднаго віду твора да другога, не парываючы развіццё падзеі да звышзадачы. Валоданне дзеяннем у моманты калектыўнага чытання і ў час музычнага суправаджэння і г.д. Унутраная напоўненасць моманту маўчання. Слова і мізансцэна. Актыўная мізансцэна. Высокі ўзровень унутранай і зневяднай тэхнікі. Спосабы зносін выкананія з аўдыторыяй.

## ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ

Назва раздзела, тэмы	Лекц.	Практ. заняткі	Інд. заняткі	KCP	Форма кантр.
1	2	3	4	5	6
Уводзіны. Дысцыпліна «Моўнае дзеянне ў свяце», яе месца і роля ў сістэме прафесійнай падрыхтоўкі рэжысёраў свят	2				
<b>Вучэбная дысцыпліна «Тэхніка мовы»</b>					
1. Анатомія і фізіялогія галасамоўнага апарата	2	2			
2. Знешняя тэхніка маўлення (дыханне, голас, дыкцыя арфаэпія)	2	6			
3. Практычнае выхаванне элементаў знешняй тэхнікі слоўнага дзеяння		6	2		
4. Комплексны трэнінг (псіхафізічны, дыхальна-галасавы, дыкцыйна-арфаэпічны)		10	4	2	
5. Элементы ўнутранай тэхнікі слоўнага дзеяння ў выканальніцкім майстэрстве	2	8			
6. Этапы работы над тэкстам (апісальная проза, публіцыстыка)	4	8	4	2	
7. Выразныя сродкі слоўнага дзеяння	4	10	6		
8. Увасабленне вучэбна-творчага матэрыяла на сцэнічнай пляцоўцы		12	8		Экз.
9. Аналіз выступлення	2	2			
<b>Вучэбная дысцыпліна «Моўнае дзеянне»</b>					
1. Невербалныя сродкі выразнасці	2	4			
2. Эпічныя жанры ў святах і тэатралізаваных прадстаўленнях	4	4			
3. Ускладнёны комплексны трэнінг на аснове		8	4		

вершаваных тэкстаў					
4. Спэцыфіка вершаваных твораў	4	8	8		
5. Выхаванне навыкаў выканання вершаваных твораў		6			
6. Увасабленне вучэбнатаорчага матэрыяла на сцэнічнай пляцоўцы		10	8		
<b>Вучэбная дысцыпліна«Дыктарскае майстэрства»</b>					
1. Спэцыфіка дыктарскага майстэрства. Вядучы канцэртных і гульнёвых праграм.		4	4		
2. Маналог як разнавіднасць дыктарскага маўлення	2				
3. Жанравыя асаблівасці маналагічнай мовы		2			
4. План работы над маналогам	2	2	4		
5. Выразныя сцэнічныя сродкі пры ўвасабленні розных відаў маналогу		4			
6. Літаратурныя кампазіцыя і мантаж як форма тэатралізаванага прадстаўлення		4			
7. Прынцыпы стварэння літаратурнай кампазіцыі	2	2	6		
8. Законы ўвасаблення літаратурнай кампазіцыі на сцэнічнай пляцоўцы		4	6		
<b>Усяго аудыторных</b>	<b>222</b>				

## **ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА**

### **Літаратура**

#### *Асноўная*

1. Аверкава, Н. К. Слоўнае дзеянне ў свяце : вучэб.-метод. дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці 1-17 01 05 Рэжысурэ свят (па напрамках) / Н. К. Аверкава. - Мінск : БДУКМ, 2015. - 73 с.
2. Ивановская, А. Н. Искусство речи. Как научиться говорить красиво и грамотно : практ. пособие / Анна Ивановская. - Минск ; Проф-Пресс, 2018. - 215 с. : рис. ; 22x15 см. - Библиогр.: с. 202-204.
3. Савостьянов, А. И. Техника речи в профессиональной подготовке актера : практ. пособие для вузов / А. И. Савостьянов. - 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2022. - 136, [1] с. - (Высшее образование).
4. Сашеко, В. В. Техника речи : практикум для студентов высших учебных заведений по направлению специальности 1-18 01 01-03 Народное творчество (театральное) / В. В. Сашеко, Д. Г. Тытюк ; [среди рец. Н. В. Карчевская]. - Минск : БГУКИ, 2012. – 65 с.

#### *Дадатковая*

1. Баханькоў, А. Я. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы / А. Я. Баханькоў, І. М. Гайдукевіч, П. П. Шуба. – 4-е выд., перапрац. і дап. – Мінск : Нарасвета, 1990. – 395 с.
2. Вановская, Е.В. Литературная композиция и монтаж на самодеятельной сцене / Е. В. Вановская. – Л. : ЛГИК, 1989. – 79с.
3. Введенская, Людмила Алексеевна. Культура речи : учебное пособие / Л. А. Введенская. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 379 с. : схемы ; 21x13 см. - (Среднее профессиональное образование).
4. Гурова, В. И. Сценическая речь (работа над текстом) : учеб.пособие / В. И. Гурова, М. В. Гонсовская, Л. А. Фролова. – М. :МГИК, 1986. – 79 с.
5. Дасько, А. А. Основы ораторского искусства : учеб.-метод. пособие для вузов / А. А. Дасько. – Минск : РИВШ, 2005. – 96 с.
6. Каляда, А. А. Слоўнік акцёра і рэжысёра / А. А. Каляда. – Мінск : Выш. шк., 1995. – 210 с.
7. Каляда, А. А. Сцэнічная мова : вучэб.-метод. дапам. / А.А. Каляда. – Мінск : Беллітфонд, 2006. – 478 с.
8. Каляда, А. А. Сцэнічная мова : навуч. дапам. для студ. і навуч. выш. і сярэд. навуч. устаноў культуры і мастацтваў / А. Каляда, А. Шагідзевіч. – Мінск : Выш. шк., 1993. – 169 с.
9. Кнебель, М. О. Слово в творчестве актера / М. О. Кнебель. – М. : ГИТИС, 2009. – 160 с.

10. Кнебель, Мария Осиповна. Слово в творчестве актера / М. О. Кнебель. - Москва : ГИТИС, 2009. - 158, [2] с. ; 21x14 см. - Библиогр. в подстроч. примеч.
11. Комякова, Г. В. Технические средства обучения в воспитании навыков сценической речи : учеб.пособие / Г. В. Комякова. – Л. : ЛГИК, 1990. – 53 с.
12. Петрова, А. Н. Сценическая речь / А. Н. Петрова. – М. : Искусство, 1981. – 191 с.
13. Почикаева, Н. М. Искусство речи : учеб.пособие для учащ. училищ искусств и культуры / Н. М. Почикаева. – М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2005. – 352 с.
14. Русецкий, В. Ф. Культура речи учителя : практикум : учеб.пособие для студ. филол. спец. высш. учеб. заведений / В.Ф. Русецкий. – Минск :Университетское, 1999. – 239 с.
15. Савкова, З. В. Литературная композиция и монтаж / З. В. Савкова. – Л. : ЛГИК, 1985. – 106 с.
16. Савкова, З. В. Монолог в искусстве массовых представлений / З. В. Савкова. – Л. : ЛГИК, 1977. – 82 с.
17. Савкова, З. В. Поэзия на самодеятельной сцене : метод.материалы / З. В. Савкова. – Л. : ЛГИК, 1990. – 83 с.
18. Сарабъян, Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Речь. Слова. Голос. Максимальная достоверность и убедительность / Э. Сарабъян. – М. : АСТ, 2010. – 160 с.
19. Сопер, Поль Л. Основы искусства речи / Поль Л. Сопер ; под ред.: К. Д. Чижова, Л. М. Яхнина ; пер. с англ. С. Д. Чижовой. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1995.
20. Станиславский, Константин Сергеевич. Работа актера над ролью / К. С. Станиславский. - Москва : АСТ, 2010. - 473 с. ; 21x14 см. - (Актерский тренинг) (Золотой фонд актерского мастерства).
21. Станиславский, Константин Сергеевич. Работа актера над собой в творческом процессе переживания : дневник ученика / Станиславский. - Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, [2009]. - 478 с. - (Золотой фонд актерского мастерства) (Актерский тренинг).
22. Сценическая речь : учеб. для студ. театр. учеб. заведений / Рос. акад. театра. искусства ; науч. ред. И. П. Козляиновой, И. Ю. Промптовой. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : ГИТИС, 2009. – 557 с.
23. Шагидович, А. А. Воспитание речевого голоса / А. А. Шагидович. – Минск : Бестпринт, 1999. – 65 с.
24. Шагидович, А. А. Словесное действие и речевая выразительность / А. А. Шагидович. – Минск : Бестпринт, 1999. – 100 с.
25. Шагидович, Альбина Александровна. Сценическая речь : учебное пособие для учащихся средних специальных учебных заведений культуры и искусства / А. А. Шагидович. - Минск : Дизайн ПРО, 2000. - 287 с. - Библиогр.: с. 285-287

## **Арганізацыя кіруемай самастойнай работай**

*Мэта:* павышэнне ўзроўню прафесійной кампетэнтнасці будучага спецыяліста праз сфермаванасць дастатковай ступені падрыхтаванасці студэнтаў да самастойнай працы.

*Задачы:*

- выпрацоўка ў студэнта навыкаў прадуктыўнай дзейнасці, інавацыйна-творчага і культуралагічнага мыслення, пазнавальных здольнасцей;
- паглыбленае вывучэнне спецдысцыпліны «Моўнае дзеянне ў свяце»;
- актывізацыя самаразвіцця і матывацыі самарэалізацыі студэнта.

*Асноўныя формы арганізацыі самастойнай працы студэнтаў:*

- падрыхтоўка паказаў і рэчытатыўных выступаў па тэматацыі вучэбнай дысцыпліны;
- аналіз навуковых і навукова-публіцыстычных артыкулаў па тэматацыі вучэбнай дысцыпліны;
- падрыхтоўка да ўдзелу ў навукова-практычных канферэнцыях;
- самастойная адпрацоўка практичных навыкаў з выкарыстаннем відэаматэрыйялаў;
- распрацоўка культурна-адпачынковых праграм і сацыяльна-культурных праектаў, заснаваных на рэальнай інфармацыі, і якія патрабуюць ужыванне ведаў, атрыманых з вывучаемай дысцыпліны.

## **Сродкі дыягностыкі вынікаў вучэбнай дзейнасці студэнтаў**

Для выяўлення ўзроўню вучэбных ведаў студэнта рэкамендуецца выкарыстоўваць дыягнастычны інструментарый, які мае рознаўзроўневыя характеристар. На практицы ён ўжываецца комплексна. Адным са сродкаў контролю і ацэнкі могуць быць выкарыстаны крытэрыяльна-арыенціраваныя тэсты. Яны ўяўляюць сабой сукупнасць тэставых заданняў закрытай формы з адным ці некалькімі варыянтамі правільных адказаў; заданняў на ўстанаўленне правільнай паслядоўнасці, якія дапускаюць фармалізаваны адказ.

Для вымярэння ступені адпаведнасці дасягненняў студэнта патрабаванням адкутацыйнага стандарта, таксама рэкамендуецца выкарыстоўваць заданні адкрытай формы са свабодна канструіруемымі адказам, проблемныя і творчыя задачы, якія маюць на мэце эўрэстычную дзейнасць і нефармалізаваны адказ.

## **Крытэрыі ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці**

Крытэрыі ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці студэнтаў распрацаваны з улікам шматгадовай практыкі правядзення залікова-экзаменацыйных сесій па спецыяльной вучэбнай дысцыпліне.

**10 балаў** (надзвычай выдатна) – заслугоўвае студэнт, які паказаў усебаковае і сістэматычнае веданне вучэбнага матэрыялу па праграме дысцыпліны, безпамылкова выканану ўсе заданні дадзеныя для практычнага і індывідуальнай выканання; глубока засвоіў матэрыял, прадугледжаны вучэбнай праграмай для самастойнага вывучэння, а таксама знаёмы з матэрыялам не запланаваным праграмай; актыўна працаўваў на лекцыйных, практычных, семінарскіх і індывідуальных занятках па дадзенай дысцыпліне. Студэнт, які паказае веды большыя за праграмны матэрыял, студэнт, які не дапусціў памылак пры выкананні практычных заданняў і падчас адказу на экзамене, засвоіў і вольна аперыруе асноўнай і рэкамендаванай для самастойнага вывучэння літаратурай, вольна выказае свае меркаванні па прадмеце, дакладна карыстаецца тэрміналогіяй, паказае, жаданне, здольнасць і імкненне да самастойнага папаўнення гэтых ведаў. 0 – няма адказу (адмаўленне ад адказу; адказ цалкам не адпавядае сутнасці пытанняў вучэбнага або экзаменацыйнага задання) без права пераздачы.

**9 балаў** (выдатна) – заслугоўвае студэнт, які паказаў усебаковае і сістэматычнае веданне асноўнага вучэбнага матэрыялу па праграме дысцыпліны, безпамылкова выканану ўсе заданні дадзеныя для практычнага і індывідуальнай выканання; засвоіў матэрыял, прадугледжаны вучэбнай праграмай для самастойнага вывучэння, актыўна працаўваў на лекцыйных, практычных, семінарскіх і індывідуальных занятках па дадзенай дысцыпліне. Студэнт, які не дапусціў памылак пры выкананні практычных заданняў і падчас адказу на экзамене, засвоіў і вольна аперыруе асноўнай і рэкамендаванай для самастойнага вывучэння літаратурай, дакладна карыстаецца тэрміналогіяй, паказае сістэматычныя характеристары ведаў, жаданне, здольнасць і імкненне да самастойнага папаўнення гэтых ведаў.

**8 балаў** (амаль выдатна) – заслугоўвае студэнт, які паказаў поўнае веданне асноўнага асноўнага вучэбнага матэрыялу па праграме дысцыпліны, выканану ўсе заданні дадзеныя для практычнага і індывідуальнай выканання; засвоіў матэрыял, прадугледжаны вучэбнай праграмай для самастойнага вывучэння, актыўна працаўваў на лекцыйных, практычных, семінарскіх і індывідуальных занятках па дадзенай дысцыпліне. Студэнт, які не дапусціў памылак пры выкананні практычных заданняў і падчас адказу на экзамене, засвоіў усю асноўную і рэкамендаваную для самастойнага вывучэння літаратуру, паказаў сістэматычныя характеристары ведаў, жаданне, здольнасць і імкненне да самастойнага папаўнення гэтых ведаў.

**7 балаў** (вельмі добра) – заслугоўвае студэнт, які паказаў поўнае веданне асноўнага вучэбнага матэрыялу па праграме дысцыпліны, выканану асноўныя заданні дадзеныя для практычнага і індывідуальнай выканання; засвоіў асноўны матэрыял, прадугледжаны вучэбнай праграмай для

самастойнага вывучэння, праявіў актыўнасць на лекцыйных, практычных, семірнарскіх і індывідуальных занятках па дадзенай дысцыпліне. Студэнт, які не дапусціў сутнасных памылак пры выкананні заданняў і падчас адказу на экзамене, засвоіў усю асноўную і рэкамендаванную для самастойнага вывучэння літаратуру, паказаў сістэматычныя характеристары ведаў, жаданне, здольнасць і імкненне да самастойнага папаўнення гэтых ведаў.

**6 балаў** (добра) – заслугоўвае студэнт, які паказаў дастаткова поўнае веданне асноўнага вучэbnага матэрыялу па праграме дысцыпліны, выкананій асноўныя заданні дадзенныя для практычнага і індывідуальнай выканання; засвоіў асноўныя матэрыял, прадугледжаны вучэbnай праграмай для самастойнага вывучэння, прымаў дастаткова актыўны ўдзелу ў лекцыйных, практычных, семірнарскіх і індывідуальных занятках па дадзенай дысцыпліне і веды якога маюць сістэматычныя характеристары.

**5 балаў** (амаль добра) – заслугоўвае студэнт, які паказаў веданне асноўнага вучэbnага матэрыялу па праграме дысцыпліны ў аб'ёме, неабходным для далейшага навучання і працы па абраанай прафесіі, выконваў асноўныя заданні дадзенныя для практычнага і індывідуальнай выканання; засвоіў матэрыял, прадугледжаны вучэbnай праграмай для самастойнага вывучэння, прымаў дастаткова актыўны ўдзелу ў лекцыйных, практычных, семірнарскіх і індывідуальных занятках па дадзенай дысцыпліне; але дапускаў памылкі пры выкананні практычных заданняў і падчас адказу на экзамене; студэнт, які валодае неабходнымі ведамі па праграме дысцыпліны для леквідацыі пагрэшнасцяў самастойна.

**4 балы** (дастаткова здавальняюча) – заслугоўвае студэнт, які паказаў веданне асноўнага вучэbnага матэрыялу па праграме дысцыпліны ў аб'ёме, неабходным для далейшай вучобы, і авалодання прафесіяй, выконваў асноўныя заданні дадзенныя для практычнага і індывідуальнай выканання; імкнуўся засвоіць матэрыял, прадугледжаны вучэbnай праграмай для самастойнага вывучэння, але не прымаў актыўнага ўдзелу ў лекцыйных, практычных, семірнарскіх і індывідуальных занятках па дадзенай дысцыпліне; дапускаў некаторыя памылкі пры выкананні заданняў і адказе на экзамене; студэнт, але які тым ня менш валодае неабходнымі ведамі для леквідацыі праблемаў пад кірауніцтвам выкладчыка.

**1-3 балы** (нездавальняюча) – заслугоўвае студэнт, адказ якога выяўляе значныя праблемы ў ведах па большай частцы асноўнага вучэbnага матэрыялу па праграме; студэнт, які не выкананій асноўныя заданні дадзенныя для практычнага і індывідуальнай выканання; не засвоіў матэрыял, прадугледжаны вучэbnай праграмай для самастойнага вывучэння; студэнт, які не адпрацаўваў асноўныя лекцыйныя, практычныя, семірнарскія і індывідуальныя заняткі па дадзенай дысцыпліне; не здольны працягваць навучанне або прыступіць да прафесійнай дзеянасці без дадатковых заняткаў з выкладчыкам па адпаведнай дысцыпліне.

**1-2 балы** – «нездавальняюча» – заслугоўвае студэнт, адказ якога выяўляе значныя праблемы ў ведах па большай частцы асноўнага вучэbnага матэрыялу па праграме; студэнт, які не выкананій асноўныя заданні дадзенныя

для практычнага і індывідуальнай выканання; не засвоіў матэрыял, прадугледжаны вучэбнай праграмай для самастойнага вывучэння; студэнт, які не адпрацаваў асноўныя лекцыйныя, практычныя, семінарскія і індывідуальныя заняткі па дадзенай дысцыпліне; не здольны працягваць навучанне або прыступіць да прафесійнай дзейнасці без дадатковых заняткаў з выкладчыкам па адпаведнай дысцыпліне.

## **5.2. Асноўная літаратура**

1. Аверкава, Н. К. Слоўнае дзеянне ў свяце : вучэб.-метад. дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці 1-17 01 05 Рэжысюра свят (па напрамках) / Н. К. Аверкава. - Мінск : БДУКМ, 2015. - 73 с.
2. Ивановская, А. Н. Искусство речи. Как научиться говорить красиво и грамотно : практ. пособие / Анна Ивановская. - Минск ; Проф-Пресс, 2018. - 215 с. : рис. ; 22x15 см. - Библиогр.: с. 202-204.
3. Савостьянов, А. И. Техника речи в профессиональной подготовке актера : практ. пособие для вузов / А. И. Савостьянов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2022. - 136, [1] с. - (Высшее образование).
4. Сашеко, В. В. Техника речи : практикум для студентов высших учебных заведений по направлению специальности 1-18 01 01-03 Народное творчество (театральное) / В. В. Сашеко, Д. Г. Тытюк ; [среди рец. Н. В. Карчевская]. - Минск : БГУКИ, 2012. – 65 с.

### **5.3. Дадатковая літаратура**

1. Баханькоў, А. Я. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы / А. Я. Баханькоў, І. М. Гайдукевіч, П. П. Шуба. – 4-е выд., перапрац. і дап. – Мінск : Нар.асвета, 1990. – 395 с.
2. Вановская, Е.В. Литературная композиция и монтаж на самодеятельной сцене / Е. В. Вановская. – Л. : ЛГИК, 1989. – 79с.
3. Введенская, Людмила Алексеевна. Культура речи : учебное пособие / Л. А. Введенская. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 379 с. : схемы ; 21x13 см. - (Среднее профессиональное образование).
4. Гурова, В. И. Сценическая речь (работа над текстом) : учеб.пособие / В. И. Гурова, М. В. Гонсовская, Л. А. Фролова. – М. :МГИК, 1986. – 79 с.
5. Дасько, А. А. Основы ораторского искусства : учеб.-метод. пособие для вузов / А. А. Дасько. – Минск : РИВШ, 2005. – 96 с.
6. Каляда, А. А. Слоўнік акцёра і рэжысёра / А. А. Каляда. – Мінск : Выш. шк., 1995. – 210 с.
7. Каляда, А. А. Сцэнічная мова : вучэб.-метад. дапам. / А.А. Каляда. – Мінск : Беллітфонд, 2006. – 478 с.
8. Каляда, А. А. Сцэнічная мова : навуч. дапам. для студ. і навуч. выш. і сярэд. навуч. устаноў культуры і мастацтваў / А. Каляда, А. Шагідзевіч. – Мінск : Выш. шк., 1993. – 169 с.
9. Кнебель, М. О. Слово в творчестве актера / М. О. Кнебель. – М. : ГИТИС, 2009. – 160 с.
10. Кнебель, Мария Осиповна. Слово в творчестве актера / М. О. Кнебель. - Москва : ГИТИС, 2009. - 158, [2] с. ; 21x14 см. - Библиогр. в подстроч. примеч.
11. Комякова, Г. В. Технические средства обучения в воспитании навыков сценической речи : учеб.пособие / Г. В. Комякова. – Л. : ЛГИК, 1990. – 53 с.
12. Петрова, А. Н. Сценическая речь / А. Н. Петрова. – М. : Искусство, 1981. – 191 с.
13. Почикаева, Н. М. Искусство речи : учеб.пособие для учащ. училищ искусств и культуры / Н. М. Почикаева. – М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2005. – 352 с.
14. Русецкий, В. Ф. Культура речи учителя : практикум : учеб.пособие для студ. филол. спец. высш. учеб. заведений / В.Ф. Русецкий. – Минск :Университетское, 1999. – 239 с.
15. Савкова, З. В. Литературная композиция и монтаж / З. В. Савкова. – Л. : ЛГИК, 1985. – 106 с.
16. Савкова, З. В. Монолог в искусстве массовых представлений / З. В. Савкова. – Л. : ЛГИК, 1977. – 82 с.
17. Савкова, З. В. Поэзия на самодеятельной сцене : метод.материалы / З. В. Савкова. – Л. : ЛГИК, 1990. – 83 с.

18. Сарабъян, Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Речь. Слова. Голос. Максимальная достоверность и убедительность / Э. Сарабъян. – М. : АСТ, 2010. – 160 с.
19. Сопер, Поль Л. Основы искусства речи / Поль Л. Сопер ; под ред.: К. Д. Чижова, Л. М. Яхнина ; пер. с англ. С. Д. Чижовой. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1995.
20. Станиславский, Константин Сергеевич. Работа актера над ролью / К. С. Станиславский. - Москва : АСТ, 2010. - 473 с. ; 21x14 см. - (Актерский тренинг) (Золотой фонд актерского мастерства).
21. Станиславский, Константин Сергеевич. Работа актера над собой в творческом процессе переживания : дневник ученика / Станиславский. - Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, [2009]. - 478 с. - (Золотой фонд актерского мастерства) (Актерский тренинг).
22. Сценическая речь : учеб. для студ. театр. учеб. заведений / Рос. акад. театр. искусства ; науч. ред. И. П. Козляиновой, И. Ю. Промптовой. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : ГИТИС, 2009. – 557 с.
23. Шагидович, А. А. Воспитание речевого голоса / А. А. Шагидович. – Минск : Бестпринт, 1999. – 65 с.
24. Шагидович, А. А. Словесное действие и речевая выразительность / А. А. Шагидович. – Минск : Бестпринт, 1999. – 100 с.
25. Шагидович, Альбина Александровна. Сценическая речь : учебное пособие для учащихся средних специальных учебных заведений культуры и искусства / А. А. Шагидович. - Минск : Дизайн ПРО, 2000. - 287 с. - Библиогр.: с. 285-287

## **5.4. Терминологический словарь**

1. Дыхание – процесс газообмена, происходящий в организме человека, в результате которого кислород из внешней среды переносится в кровь, а углекислота выводится наружу. Кроме физической функции дыхание выполняет еще одну, не менее важную - с ней у человека связано голосообразование и формирование речи, т.е. фонационное дыхание – дыхание, обсуживающее речь.

2. Голос – звучание, производимое колебанием связок, находящихся в горле, под действием центральной нервной системы.

3. Дикция – по латыни «dictio» – произносить, «dicere» – произношение, т.е. четкое, ясное произношение слов, фраз, безукоризненность звучания каждого гласного и согласного.

4. Речевые недостатки – органического характера – неправильный прикус, редко или криво поставленные зубы, длинный и толстый язык; чтобы их исправить, необходимо обратиться к врачу-стоматологу или логопеду. Если речевые недостатки носят неорганический характер, т.е. они приобретены вследствие дурного влияния окружающей среды, то их можно исправить на индивидуальных и групповых занятиях под наблюдением педагога.

5. Орфоэпия – слово греческого происхождения и означает "правильная речь" – правильное литературное произношение. Слово "орфоэпия" означает не только правильное литературное произношение, но и раздел языкоznания, который его изучает.

6. Элементы внешней техники словесного действия – дыхание, голос, дикция, орфоэпия, логика. Элементы внутренней техники словесного действия – видение, отношение, общение, внимание, логическая перспектива, перспектива переживаемого чувства и т.д.

7. Владение режиссерско-педагогическими навыками предполагают, что студент умеет:

- разработать планы занятий по различным разделам предмета;
- проводить голосо - речевой тренинг с "учеником" и студентами группы;

- сделать сообщение и доклады на определенные темы;
- работать с "учеником" над словесным действием на материале публицистики, былины, сказки, басни, гражданской лирики, монолога и т.д.

- использовать полученные знания работы над словесным действием в режиссерских отрывках, этюдах, эпизодах, зримых песнях и т.д.

8. Опосредованное воздействие на работу голосо-речевого аппарата.

Голосообразование – сложный многофункциональный процесс. Он совершается в организме человека автоматически, согласно «программе»,

вырабатываемой специальными центрами, которые находятся в коре головного мозга. Эта программа зависит от того, какую речевую задачу должен решать человек в данной ситуации. Данные науки подтвердили эффективность принципа опосредованного воздействия на работу голосового аппарата с помощью действия, т.е. через все органы чувств: зрение, слух, обоняние, осязание, мышечное чувство, адресоваться к образному представлению. Например: представьте себе, что вам нездоровится. Болит голова и горло. Вам необходима помощь. В соседней комнате читает мама. Как обратить на себя внимание? Голосовые усилия, особенно связанные с физическим напряжением гортани, причиняют боль. Позовите маму легким стоном (не охайте, не кряхтите, не сопровождайте звук толчком при дыхании), развившимся на самых кончиках губ: «ммм... ммммм... ммм...». Помните, что болезнь изображать не надо, просто немного расслабьтесь физически. Не должно быть никакого напряжения гортани. Активны только дыхательные мышцы и губы. Научившись собирать звук в одну точку, фокусируя его на кончиках прикрытых губ так, чтобы ощущать их вибрацию, можно переходить к следующему упражнению. Так воспитывается правильное владение голосом, сохраняя природный тембр, звучность, силу, высоту.

9. Речевой слух – такой слух, который обеспечивает контроль за точностью интонирования звука, т.е. регулирует громкость, высоту, длительность звучания, тембральную окраску голоса, ритмический рисунок фразы. Хорошо натренированный слух позволяет студенту подлинное общение и взаимодействие со зрителем при исполнении творческого материала.

10. Логика – наука о законах мышления, постигая которую студент учится выстраивать ход мысли (логическую перспективу) исполняемого творческого материала.

11. Типы дыхания – в фонационном (речевом) дыхании участвуют многие мышцы – вдыхатели и выдыхатели. Главными мышцами вдоха являются диафрагма (мышца, отделяющая брюшную и грудную полость) и целые группы мышц, поднимающих и развивающих в стороны ребра грудной клетки. К процессу выдоха относятся мышцы, которые опускают ребра и мышцы брюшного пресса. В дыхании важнейшую регулирующую роль играют также мышцы бронхиальной системы. Обычно люди дышат смешанным дыханием, в котором участвуют и грудная клетка, и диафрагма при разном их соотношении, однако в зависимости от того, какими преимущественно мышцами осуществляется дыхание, оно делится условно на несколько типов: верхнее – ключичное, нижнее – грудное (реберное), смешанно-диафрагматическое (полное).

А) Верхнегрудной (ключичный) тип дыхания осуществляется движением семи верхних пар ребер (в основном).

Б) Нижнегрудной (реберный) тип дыхания осуществляется движением пяти нижних пар ребер.

В) Брюшной (диафрагмальный) тип дыхания – вдох производится при сильном опускании диафрагмы, на выходе она поднимается. Эти три типа дыхания не позволяют развивать на их основе речевой голос.

Г) Смешанно-диафрагматический (полный) тип дыхания наблюдается в жизни у здоровых людей, с хорошей осанкой. Она выгодно отличается от других типов дыхания активной работой всей дыхательной мускулатуры, обеспечивает одновременное функционирование мышц грудной клетки и брюшного пресса. Этот тип дыхания лежит в основе постановки речевого голоса. Он позволяет продуктивнее пользоваться четырьмя необходимыми качествами фонационного дыхания:

Глубиной – активная и подвижная работа диафрагмы;

Высотой – посыл воздушного потока по вертикали вверх в голову, а не по горизонтали;

Частотой – легкие, незаметные «доборы», которые осуществляются автоматически, рефлекторно;

Близостью – подразумевается отчетливая артикуляция, которая оформляет рожденный в гортани голос в звуки речи родного языка: в гласные и согласные.

Если речь будет верно начата (на глубоком дыхании), обогатится резонансом (с помощью высоты дыхания), получит слитную линию звучания (за счет частоты дыхания), станет отчетливой (из-за близости дыхания), то она приобретет такие качества, как полётность, благозвучие, которые и обеспечивают хорошую слышимость звучащего слова.

12. Звучание на «центре». «Центр» голоса – это тот небольшой объем звуков, в котором голос звучит наиболее естественно, свободно (без мышечных напряжений).

Атака – момент образования звука называется атакой. Существует три атаки: твердая – звук твердый, резкий, мягкая – звук, богатый обертонами; придыхательная – голосовые связки смыкаются не полностью, происходит утечка воздуха и слышится призвук «х».

13. Упражнение «лай». Постановка голоса по принципу «лая» получила научное освещение в специальной литературе. При выполнении упражнения «лая» необходимо: 1) Не имитировать собаку, т.е. не исказить темп своего голоса;

- Добиваться мягкого атакирования;
- Делать его на положительных эмоциях.

14. Приемы: рече-ручной», «имитация», «звукоподражание».

А) «рече-ручной» – движение рук координируется с речью, звучанием отдельных гласных, согласных и их сочетанием. Движения помогают рождению свободного звучания голоса, придают нужный характер отдельным звукам речи, словам, фразам.

Б) «имитация» - в работе над голосом полезно прибегать к упражнениям, названным К.С. Станиславским «внутренней акробатикой актера» - не задумываясь, «прокудахтать», «приквакать», вскрикнуть от удивления. Затем оправдать эти действия.

В) «звукоподражание» - в упражнениях голосо-речевого тренинга полезно использовать звуки природы: свист ветра, шум леса, плеск волны, жужжание шмеля и т.д.

15. Полетность – способность голоса выделяться на фоне других звуков и шумов, не смешиваясь с ними, не теряясь среди них, без потери тембровой основы звука и зависит от верного атакирования и голосовой гибкости.

16. Выносливость – малая утомляемость голоса, позволяющая не терять основные свойства звучания при длительном выступлении.

17. Благозвучие голоса – сохранение качества звучания на протяжении всего высотного и динамического диапазонов.

18. Резонаторы – упругие стенки, способные отзвечивать, резонировать на звук определенной высоты, совпадающей с их собственными тонами. К резонаторам относятся: полости в лицевой части головы, в области «маски» (носовые полости, носоглотка, придаточные полости носа) – верхний головной резонатор; трахея и крупные бронхи – нижний грудной резонатор.

19. Физический слух – способность слышать и воспроизводить различный уровень громкости речи.

Фонематический слух – способность различать и воспроизводить все звуки речи в соответствии с фонетикой и орфоэпий родного языка.

Звуковысотный слух – способность слышать и воспроизводить мелодику речи, различную высоту ее звучания.

Тембральный слух – улавливающий преобразование «цвета» голоса.

Темпо-ритмический слух – способность слышать и воспроизводить различный темпо-ритм речи и его диалектическое единство.

Диагностический слух – способность слышать все отклонения от нормы звучащей речи, определить причины этих отклонений.

20. Логическая перспектива – развитие передаваемой мысли отрывка, фразы, периода, всего исполняемого материала.

21. Перспектива переживаемого чувства – умение сдерживать свои эмоции, отдавать их по «сантиграммам», как говорил К.С. Станиславский, на протяжении всего исполняемого учебно-творческого материала (монолог, сказка, басня, стих и т.д.).

22. Художественная перспектива – умение экономно, расчетливо использовать выразительные средства голоса, речи, телодвижения.

23. Элементы внутренней техники речевого действия:

А) Видение. Термин прочно укрепился в театральной и чтецкой практике. Мы пользуемся этим термином, понимая под ним весь комплекс

воображаемых человеком ощущений и представлений (звуковые, зрительные, обонятельные, осязательные и т.д.).

Б) Отношение. Отношение исполнителя к предмету изложения является не только выражением его мировоззрения и убеждения. Но является также истоком, из которого берет свое начало его чувство;

В) Общение – взаимосвязь исполнителя со зрителем при исполнении творческого материала. Общение бывает прямое, косвенное, самообщение; общение с воображаемым объектом.

24. Динамический диапазон голоса – особенность голоса свободно пользоваться шкалой громкости, даже при отсутствии технических средств усиления звука, не теряя при этом выразительности и полетности.

Звуковысотный диапазон голоса – умение исполнителя использовать максимальный высотный диапазон, от природы заложенный в каждом голосо-речевом аппарате.

## Тэрміналагічны слоўнік

1. Арфаэпія (ад грэч. *orthoépeia*, ад *orthos* – правільны і *épos* – маўленне) можа разглядацца ў шырокім і вузкім значэнні. У першым выпадку арфаэпія – гэта сукупнасць вымаўленчых норм нацыянальнай мовы, што забяспечваюць адзінства яе гукавога афармлення; у другім – гэта раздзел мовазнаўства, у якім вывучаюцца вымаўленчыя нормы.

Арфаэпія вырашае наступныя задачы:

- апісанне літаратурнага вымаўлення;
- выпрацоўка правілаў аднастайнага вымаўлення;
- вывучэнне ўжывання фанем, іх размяшчэння ў слове;
- выпрацоўка вымаўленчых рэкамендацый;
- даследаванне арфаэпічных варыянтаў.

2. Ідэя(ад гр. *idea* — ідэя, першавобраз, ідэал) — асноўная думка, увасобленая ў літаратурным творы, ва ўсёй сістэме яго вобразнага ладу. І. твора залежыць ад харектару эстэтычнага і грамадскага ідэалу пісьменніка. Як і сам мастацкі твор, І. неадназначная. Яна можа спасцігацца не адразу, прычым, у залежнасці ад светапогляду, ідэалаў, пазіцыі успрымальніка мастацкага твора.

3. Змест і форма – паняцці, якія паказваюць на тое, што выяўляецца ў літаратурным творы і як яно выяўляецца. Ідэйна асэнсаваныя, эстэтычна асвоенныя жыццёвыя з'явы, у тым ліку думкі, пачуцці, праблемы, складаюць З. (або ідэйны З.) твора, харектар жа эстэтычнага асваення гэтых з'яў, спосаб выяўлення зместу – Ф. яго. Арыгінальнае вытлумачэнне З. даў М. Багдановіч: "...Пад зместам твора ў суб'ектыўным сэнсе трэба разумець уражанне, якое пакідае дадзеная рэч; а ў аб'ектыўным сэнсе – сукупнасць элементаў, што ўтвараюць гэтае уражанне. Для прысваення ж тэрміна "змест" выключна ідэалагічным элементам твора ці тым больш яго тэме не бачым ніякіх падстаў". З. у мастацкім творы адыгрывае вядучую ролю. Аднак Ф. не пасіўная ў

адносінах да яго. Яна глыбей раскрывае або, наадварот, прытушоўвае З., часам набывае адносна самастойнае, арганізуючае значэнне.

4. Тэма — (ад гр. *thema* — тое, што ляжыць у аснове) — кола адлюстраваных у творы жыццёвых з'яў разам з узнятymі пры гэтым праблемамі. Пр а бл е м а — гэта пэўнае жыццёвае пытанне, якое пісьменнік ставіць у творы, а часам і вырашае, зыходзячы са свайго светапогляду. Т. цесна звязана з творчай задумай аўтара, з ідэяй, якую ён хоча ўласобіць у творы. Менавіта ідэя прадвызначае мадэліраванне пісьменнікам тых ці іншых падзей, выяўленне праз іх пэўных праблем. Таму часта гавораць пра ідэйна-тэматычную аснову твора. Буйныя эпічныя, ліра-эпічныя і драматычныя творы (раманы, паэмы, трагедыі і інш.) звычайна маюць адну вядучую Т. і некалькі ўзбочных, якія яе дапаўняюць, пашыраюць, удакладняюць. Так, вядучая Т. трываліці Я. Коласа «На ростанях» — фарміраванне ўзаемаадносін беларускай інтэлігенцыі і працоўнага народа ў перадрэвалюцыйны час. Да яе так ці інакш далучаны іншыя Т. : тагачаснага жыцця беларускай інтэлігенцыі і сялянства, настаўніцкай працы, інтымных ўзаемаадносін маладых людзей і інш. Сукупнасць Т. пэўнага буйнога твора ці ўсёй творчасці пісьменніка называецца тэматыкай.

5. Сюжэт/франц. *sujet* — прадмет/ — сістэма ўзаемазвязаных падзей, паступовае разгортванне якіх раскрывае харектары персанажаў і ўвесь змест эпічнага, ліра-эпічнага або драматычнага твора. Паводле М. Горкага, С. — гэта “сувязі, супярэчнасці, сімпатыі, антыпатыі і ўвогуле ўзаемаадносіны людзей — гісторыі росту і арганізацыі таго ці іншага харектару, тыпу”. У аснове С. заўсёды ляжыць нейкі жыццёвы канфлікт. З'яўляючыся важным сродкам даследавання з'яў рэчаінсці ў іх узаемасувязях, прычынна-вніковых адносінах і супярэчнасцях, С. мае канкрэтна-гістарычны храктар, цесна звязаны з канфліктамі, якія харектэрны для пэўнай нацыі, грамадскай супольнасці, эпохі. Вылучаюцца яго элементы: экспазіцыя /лац. *expositio* — тлумачэнне/, або пралог, — апісанне абстаноўкі, часу і месца дзеяння, некаторых рыс харектару персанажаў і ўмоў іх фармавання; завязка — першае сутыкненне супрацьдзейных сілаў, што абудзівае далейшы накірунак падзей твора; развіццё дзеяння — паступовыя змены ва ўзаемаадносінах паміж персанажамі, што прадвызначаюцца харектарами развіцця канфлікту пасля завязкі твора; кульмінацыя (ад лац. *culmen* — вяршина) — самы высокі момант напружання ў развіцці дзеяння; развізка — чаканае або раптоўнае вырашэнне супярэчнасцей паміж дзейнымі асобамі твора, зыход пэўных падзей; эпілог /ад грэч. *epi* — пасля, *logos* — слова/ — заключная частка твора, у якой паведамляецца пра далейшы (пасля развязкі) лёс яго герояў. Экспазіцыі і эпілога ў творы можа і не быць. С. цесна звязаны з кампазіцыяй твора, хаця, як паняцце, па аб'ёму за яе вузей (апрача С., кампазіцыя аб'ядноўвае т. зв. пазасюжэтныя элементы твора: разгорнутыя апісанні малюнкаў прыроды і быту, аўтарскія развагі, лірычныя адступленні). Творы лірычныя С. не маюць. У эпічных творах С. адсутнічае толькі ў абразках, у апавяданнях і аповесцях маецца адна т. зв. сюжэтная лінія, у раманах — дзве і больш.

6. Фабула/ад лац. *fabula* — байка, пераказ/ — сціслы пераказ падзей, увасобленых у сюжэце твора, у іх часава-прычынай паслядоўнасці. Сюжэт

твора можа пачынацца не з экспазіцыі або завязкі, а з кульмінацыі, нават з развязкі. Апавяданне ў творы можа весціся не толькі ад імя аўтара, але і ад імя нейкага апавядальніка або персанажа, яно можа быць пададзена ў форме ўспамінаў, дзённіковых запісаў, ліставання і г. д. Усе гэтыя сюжэтныя хады і кампазіцыйныя прыёмы засноўваюцца на Ф., якую заўсёды можна разгарнуць у ланцуг паслядоўных і лагічных падзеяў.

7. Мастацкі пераклад1) від літаратурна-мастацкай творчасці, узнаўленне твора, напісанага на адной мове, выяўленчымі сродкамі другой мовы; 2) літаратурны твор, што з'яўляецца семантычна-стылістичным адпаведнікам ідэйна-вобразнай структуры якога-небудзь іншамоўнага твора (арыгінала). Ад іншых відаў перакладу (грамадска-палітычнага, навуковага, тэхнічнага, ваеннага) П. м. адрозніваецца сваёй творчай сутнасцю, блізкасцю да арыгінальнай творчасці. Преракладны мастацкі твор – не даслоўная копія арыгінала і не цалкам новы твор, ён – “нешта трэцяе” (А. Кундзіч), стаіць на памежжы дзвюх літаратур – у якой узник і ў якой пачынае новае жыццё. П. м. з'яўляецца своеасаблівым актам дружбы паміж народамі і пісьменнікамі розных краін, крыніцай інфармацыі пра развіццё іншамоўных культур, сродкам узбагачэння роднай для перакладчыка мовы і літаратуры, арыгінальнай творчасці саміх перакладчыкаў.

8. Мастацкая ўмоўнасць – вымысел, які знаходзіць увасабленне як у змесце, жанравай асаблівасці творчасці (зварот да філасофскай лірыкі, навуковай паэзіі, філасофскага рамана і г. д.), так і ў форме (сімвалізм і ўмоўнасць персанажаў, умоўнасць абставін, прытчавасць – у прозе, драматургіі, шырокое карыстанне ўмоўна-асацыятыўнай вобразнасцю – у паэзіі і г. д.). І. звязаны з развіццём адукцыі, культуры, цывілізацыі ўвогуле, з навукова-тэхнічнай рэвалюцыяй, рэаліямі постіндуstryяльнага грамадства. Яскравы прыклад сучаснага беларускага пісьменніка-інтэлектуаліста – А. Разанаў; ён імкнецца паказаць свет не такім, якім бачыць, а якім ён яго мысліць.

9. Мова мастацкай літаратуры – моўная сістэма, якая گрунтуецца на нацыянальнай літаратурнай мове і найбольш поўна выяўляе яе творчыя магчымасці па слоўна-вобразнаму (пісьмоваму) адлюстраванню рэчаіснасці. Шырока карыстаецца яе фанетыка-марфалагічным (гл. гукапіс літаратурны), лексіка-фразеалагічнымі (гл. лексіка літаратурная; тропы), інтанацыйна-сінтаксічнымі (гл. сінтаксіс літаратурны) сродкамі. Мае пэўную адметнасць у залежнасці ад того, у якіх відах літаратуры (паэзіі ці прозе) выкарыстоўваецца (гл. паэзія; вершаваная мова), у які час і якія пісьменнікі да яе звяртаюцца (гл. стыль пісьменніка). Разам з тым М. м. л. мае свае адрозненні ад літаратурнай мовы. У літаратурным творы мы, па-першае, сустракаемся з аўтарскім маўленнем, даволі спецыфічным у кожнага пісьменніка, з індывидуалізованным маўленнем персанажаў (у дыялогах, маналогах, унутраных маналогах). Па-другое, у М. м. л. з пэўнымі мастацкімі мэтамі часта выкарыстоўваюца т. зв. пазалітаратурныя моўныя формы (дыялектызмы, вульгарызмы, жарганізмы і г. д.), што недапушчальна для літаратурнай мовы. У грамадстве ўвогуле, а ў беларускім асабліва, М. м. л. адыгрывае вялікую сацыякультурную ролю. Так, пісьменнікі сваёй творчасцю аказалі вырашальны ўплыў на фармаванне і

развіщё ў XIX – XX стст. новай беларускай літаратурнай мовы, яе ўнармаванне, пашырэнне і ўдасканаленне яе разнастайных стылёвых пластоў.

10. Літаратурнае адступленне – адступленне ад сюжэтнага разгортвання падзей у эпічных і ліра-эпічных творах, у якім пісьменнік выказвае свае думкі і настроі ў сувязі з тымі ці іншымі паводзінамі герояў, абставінамі, падзеямі і г. д. Такія Л. а. нярэдкія ў творах Я. Купалы (паэмы “Бандароўна”, “Тарасава доля”), Я. Коласа (паэмы “Новая зямля”, “Сымон-музыка”, трывогія “На ростанях”), Я. Брыля (раман “Птушкі і гнёсты”) і інш.

11. Драма /ад гр. dráma – дзеянне/ – 1) род літаратуры, у аснове якога – паказ напружанага, скразнога дзеяння, вырашэнне канфліктнай сітуацыі. Яшчэ Арыстоцель падкрэсліваў, што ў Д. адбываецца “перайманне дзеяння... праз дзеянне, а не праз аповед...”

12. Кантэкст (лац.: *contextus* – цесная сувязь, спляценне) – адрезак, частка тэксту пісьмовай або вуснай мовы з закончанай думкай, які дазваляе дакладна выявіць значэнне асобнага слова або выразу, якія ўваходзяць у яго склад. У мастацкім творы эстэтычная нагрузкa кожнага элемента тэксту вызначае блізкі кантэкст (фразы, эпізоду, сітуацыі) і шырокі кантэкст (твора, творчасці пісьменніка). У больш шырокім сэнсе кантэкст — асяроддзе, у якім існуе аб'ект (напрыклад, «*Бібліятэка і книга ў кантэксце часу*»). З фармальнага пункту гледжання кантэкст з'яўляецца пэўнай сістэмe адліку, прасторай імёнаў.

13. Інтанацыя (ад лац. *intonare* – моцна вымаўляць) – выдзяленне, падкрэсліванне голасам пэўных думак, пацуццяў, увасобленых у літаратурным творы. І. складаецца з мелодыкі (павышэнне і паніжэннетону маўлення), тэмпа (хуткасць) і часткова тэмбра (галасавая фарбоўка) маўлення. Характар яе абумоўлены многімі фактарамі: канкрэтным сэнсам выказвання, рознымі паўзамі, лагічнымі і фразавымі націскамі, своеасаблівасцю рытмічнай і гукавой арганізацыі фразы, літаратурным сінтаксісам... Усё пералічанае несумненнаўпłyвае на І. З другога боку, І. актыўна дапамагае звязаць асобныя слова ў пэўныя сэнсавыя адзінствы, вылучыць самыя патрэбныя з іх, акцэнтаваць на іх чытацкую ўвагу. Асабліва цесна звязана І. з літаратурным сінтаксісам, які, па-сутнасці, з'яўляецца яе граматычным выражэннем. “Інтанацыя, – як слушна падкрэсліваў Л. Цімафеев, – гэта час і простора жывога слова, толькі ў ёй яно і існуе і атрымлівае свой рэальны сэнс”. У паэтычным творы І., аднак, адыгрывае нетолькі сэнсавыя ўлічненчую, але і экспрэсіўную ролю, надаючы выказванню ўрачыстае, сумнае, гнеўнае, саркастычнае, жартуюче ціякое-небудзь іншае адценне.

14. Інтрига(франц. *intrigue*, ад лац. *intrico* — заблытваю) — складаны і заблытаны вузел учынкаў і паводзін персанажаў літаратурнага твора, разгортванне якіх звязана з раскрыццём нейкай таямніцы. І. абумоўлівае займальнасць сюжета твора. Вырашэнне язвычайна знаходзіцца ў развязцы. Адрозніваюць І. сацыяльна-палітычныя, псіхалагічныя, любоўныя, прыгодніцкія і інш. Без І. неможа абысціся дэтэктывная і прыгодніцкая літаратура, аднак яна ўтой ці іншай ступені прысутнічае і ва ўсіх іншых літаратурных жанрах. Вострая І. Характэрна для твораў К. Чорнага (“Трэцяя пакаленне”), Я. Маўра

("Палескія рабінзоны"), М. Лынькова ("Міколка-паравоз"), У. Караткевіча ("Чорны замак Альшанскі"), І. Шамякіна("Сэрца на далоні") і інш.

15. Лагічны націск—гэта вылучэнне ў межах фразы слова для падкрэслівання яго значэння. Лагічны націск можа падаць на любыя слова ў фразе (найчасцей самастойныя) і звязаны з актуальным членением выказвання. У залежнасці ад таго, якоес слова выдзяляецца лагічным націскам, змяняеца і сэнсавае адценне выказвання. Напрыклад: Ёнчытае часопіс; Ёнчытае часопіс; Ён чытае часопіс.

16. У залежнасці ад мэты выказвання лагічным націскам могуць вылучацца і службовыя слова: Вызатісупраць?; Будзькалядома.

17. Кампазіцыя (ад лац. *compositio*, ад *componere* – складаць, паядноўваць, кампанаваць) – абумоўленая зместам пабудова літаратурнага твора. Часам адрозніваюць знешнюю будову, або архітэкtonіку, і ўнутраную будову. Да архітэкtonікі ў такім разе адносяцца сістэмувонкавай арганізацыі твора (найўнасць размяшчэнне асобных раздзелаў, актаў, сцэн, страfічных форм і г.д.), да ўнутранай жа будовы твора, або уласна К., – характеристар раскрыцця зместу, размяшчэнне слоўна-вобразнага матэрыялу ўнутры архітэктанічных форм. Аднак такое дзяленне К. на ўнутраную і знешнюю носіць даволі

фармальныя характеристары, паколькі ў літаратурных творах ёсць элементы формы і зместу, якія наўзае маюць звязаны паміж сабой, але не абумоўлены адзін адным. Таму аналіз К. адна часова павінен ахопліваць і знешнюю будову твора, і логіку раскрыцця зместу ўнутры гэтих строф, актаў, сцэн, раздзелаў. Пры гэтым вызначальным з'яўляецца прынцып кампазіцыйнай інтылігасці мастацкага твора, пра што ў дачыненні да верша вельмі добра сказаў Э. Багрыцкі: "Верш – прататып чалавечага цела. Кожная частка на месцы, кожны орган мэтазгодны і нясе пэўную функцыю. Ясказаў бы, што кожная літара верша падобна на клетку ў арганізме, – яна павінна біцца і пульсаваць".